

Р.Д.К.

ЛіМ

Літаратура і мастацтва
газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

6 ЛІСТАПАДА 1998 Г.

№ 45/3973

КОШТ 4 000 РУБ.

ЦІ ПАТРЭБНА "ГРАМАДЗЯНАМ СВЕТУ" БАЦЬКАЎШЧЫНА?

Яўген РАГІН: "У грамадскім транспарце мы даўно не абмяркоўваем учарашнія газеты (дакладна вядома, што будзе надрукавана нават у заўтрашніх), не скардзімся ўжо на недасягальнасць долара. Мы маўчым, голасна ўспамінаючы хіба толькі неўміручую "Санта-Барбару" — амаль успрымаемы дотыкам, а таму такі салодкі для нас міф. Мы маўчым, бо па вушы ў палоне савецкасці — пасіўнай і абьякавай..."

5

ЯШЧЭ РАЗ ПРА БЕЛАРУСКАЕ САМАЕДСТВА

Меркаванні пра хрэстаматыю "Родная літаратура для 11 класа" і падручнік "Родная літаратура для 11 класа".

6—7, 12

НОВЫЯ ВЕРШЫ

Віктара ГАРДЗЕЯ і Алега САЛТУКА

8—9

ПЛЯЖ

Старонкі з рамана Юрыя СТАНКЕВІЧА

9

КАЛІ ТЫ — ЦАР...

Таццяна АНДРЭЙЧАНКА: "Палітычныя сімпатыі ці антыпатыі паэтаў ці філосафаў не з'яўляюцца вырашальнымі для ацэнкі іхняе творчасці, бо палітычныя погляды — гэта толькі нейкая грань чалавечай асобы, якая ўвогуле можа і не знайсці свайго адлюстравання ў творчасці..."


14—15

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Ужо трэці тыдзень, як ідзе падпіска на наш штотыднёвік на першае паўгоддзе 1999 года. Вы, відаць, ужо змаглі параўнаць кошты падпісак на выданні і, відаць, вызначылі для сябе, што будзеце выпісваць. Спадзяёмся, што Вы, нашы даўнія чытачы, не адцураліся ад "ЛіМа" і, нягледзячы ні на што, застаўцеся і надалей з намі. Калі не можаце падпісацца на "ЛіМ" адразу на паўгоддзе, падпішыцеся на квартал, а то і на месяц. Кошт "ЛіМа" на адзін месяц — 50 тысяч рублёў, на квартал — 150 тысяч і на паўгоддзе — 300 тысяч.

Будзьма разам!

Наш індэкс — 63856.



Калісьці гэта быў палац Тышкевічай у Лагойску.

Фота А. ПРУПАСА

На рэштках палаца апалае лісце...
Як рэшткі палаца — і наша жыццё...
Мы помнім яшчэ, што было Тут калісьці,
Але мы таксама ляцім, як лісце,

Праз дзверы, якія адчынены ветру,
Губляючы Мову, губляючы Веру,
На рэштках палаца,
на рэштках святых...



Першы лістападаўскі тыдзень яшчэ зусім нядаўна пачынаўся афіцыйнымі, дзяржаўнымі Дзядамі. Сёлета ўжо такіх Дзядоў не было, хоць гэта і не перашкодзіла людзям ушанаваць памяць памёрлых і загубленых. Затое канец тыдня сёлета зноў вянчае "чырвоны дзень календара" — дзень Кастрычніцкай (з сарамлівым апушчэннем слова "сацыялістычнай") рэвалюцыі... Тыдзень жа пазначыўся найперш даўжэзнымі, акурат колішнімі савецкімі, чэргамі на слаўтай мінскай Камароўцы ля машын з яйкамі, акцыямі пратэсту супраць галечы незалежных прафсаюзаў, шматгадзіннымі трансляцыямі настальгічных канцэртаў "Залатога шлягера" з Магілёва, урачыстым і бадай па-купецку шыкоўным шоу з нагоды закрыцця футбольнага сезона ці нейкай іншай гістарычнай падзеі і, вядома ж, пасяджэннем парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі з удзелам... дэлегацыі скупшчыны Сербіі. Пасяджэнне — слова сур'ёзнае, важнае, аднак жа сапраўднай работы ў Яраслаўлі, мяркуючы па ўсім, было няшмат. Больш было ўрачыстай эйфарыі, са спяваннем гімнаў, у тым ліку і былога савецкага. Больш было галасы пра аднаўленне Славянскае, вядома. Яно было лейтматывам усёй імпрэзы. Маўляў, даеш славянскае аднаўленне! Як мага хутчэйшае і як мага паўнейшае! Аж да поўнага зліцця — як у любоўным экстазе. Асабліва ў гэтым "усердствовалі" нашы "палатнікі", выбачайце — парламентарыі. Яны дэманстравалі такі адчайны, проста галавакружны імпат да "единения", што, глядзячы на іх, чамусьці міхволі прыходзілі на памяць словы з нашага народнага "шлягера" пра дзеўку, якая "замуж захацела, ледзь уся не абамлела"...

ПАЗІЦЫЯ ТЫДНЯ

Мінск наведала дэлегацыя Сусветнага банка на чале з віцэ-прэзідэнтам Іяханесам Лінам. Пасля сустрэч і перамоў з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта РБ М. Мясніковічам і кіраўніком Нацбанка П. Пракаповічам госьці заявілі: — Беларусь павінна стаць прывабнай для інвестараў за кошт лібералізацыі абменнага курса, меншага рэгулявання цэн, паскарэння прыватызацыі, прыняцця законаў, якія б садзейнічалі развіццю бізнесу... Але ж якраз гэта ў нас і не робіцца, альбо робіцца вельмі марудна ці не ў поўнай меры...

ПАДВЫШКА ТЫДНЯ

Не ўпершыню з'яўляецца ў нас такая намінацыя — інфляцыя няўхільна расце і адпаведна няўхільна павышаюцца цэны. Гэты тыдзень прынёс чарговую падвышку цэн на паслугі электра- і паштовай сувязі. Паставіць тэлефон, пазваніць у суседні горад і за мяжу, паслаць паштоўку, ліст ці тэлеграму з 3 лістапада каштуе значна даражэй. Скажам, за хвіліну задушэўнай гаворкі па тэлефоне з сяброўкай ці сябрам трэба будзе плаціць зараз амаль сто рублёў — 95. Як кажуць, куды ні кінь, усюды клін...

РАБУНАК ТЫДНЯ

У ноч з суботы на нядзелю была абрабавана рэдакцыя газеты "Навіны". Рабаўнікі былі адмысловыя — не паквапіліся ні на сейф, ні нават на рэдактарскі дыпламат. Яны адно скралі начынне рэдакцыйных камп'ютэраў, так званую памяць машын, гэта значыць усю рэдакцыйную інфармацыю, якая назапашвалася восем гадоў. Міхволі ўзнікаюць пытанні: каму гэта трэба было і дзеля чаго? Рэдакцыя "Навін" лічыць, што злачынства магло быць учынена якой-небудзь са спецслужбаў РБ...

МЕСЦА ТЫДНЯ

Друк паведамляе пра даклад ААН, прысвечаны сацыяльнаму развіццю краін свету за гэты год. У дакладзе адлюстраваны дзесяткі, сотні паказчыкаў, якія характарызуюць узровень жыцця народаў свету, вызначаны індэкс сацыяльнага развіцця, паводле якога краіны займаюць тое ці іншае месца. Наша краіна згодна з гэтым індэксам займае 68 месца ў свеце. Можам суцешыцца, што мы — не апошнія, што нават Расія займае месца пасля нас — 72, што нейкай там Сьера-Леоне — ажно на 174 месцы. Але суцяшэнне не надта вялікае, бо нават у той жа Сьера-Леоне даход на душу насельніцтва з улікам рэальных цэн складае 625 долараў, а ў нас — усяго 498...

УЗРОСТ ТЫДНЯ

Нядаўна ў Мінску прайшла навукова-практычная канферэнцыя "Традыцыйная духоўнасць і цявернасць — аснова здаровага ладу жыцця народа". Выступаючы там, намеснік дырэктара НДІ фізкультуры і спорту У. Цімашэнкаў прывёў такі факт: з 1500 чалавек ад 8 да 80 гадоў, якія былі абследаваны ў інстытуце, 60 працэнтаў мелі біялагічны ўзрост, які перавышае іх так званы пашпартны, гэта значыць сапраўдны. Факт, вядома ж, сумны. Ён азначае, што грамадства наша старэе яшчэ больш, чым мы меркавалі дагэтуль, у тым ліку і за кошт гіпадынаміі, якую называюць "хваробай XX стагоддзя".

ДАПАМОГІ ТЫДНЯ

Устаноўлены новыя памеры дапамогі і даплат, прадугледжаных законам аб сацыяльнай абароне грамадзян, што пацяргалі ад чарнобыльскай катастрофы. Зараз яны будуць у памерах ад 39 тысяч рублёў да 385 тысяч. Краіна наша, вядома, бедная, аднак жа ўсё адно памеры дапамогі і даплат надзвычай мізэрныя. На іх можна купіць ад 3-4 буханак хлеба да 1-2 кілаграмаў нялепшай кілбасы. Але ж нашы людзі пераборлівія, яны шчасна кажуць: "І на тым дзякуй..."

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

Міністэрства гандлю падвяло вынікі працы за 9 месяцаў сёлета года. Паказчыкі сведчаць пра поспехі ўнутранага рынку краіны: за 9 месяцаў прамысловасцю пастаўлена яму ад гадавых аб'ёмаў 92 працэнты фарфоравага посуду, панчошна-шкарпэткавых вырабаў — 95 працэнтаў, скуранога абутку — 87, тэлевізараў — ажно 125 працэнтаў, мэблі — 119, стальнага эмаліраванага посуду — 132 працэнты і г.д. Лічбы ўражваюць, бо, звычайна, яны сведчаць аб несумненным росце дабрабыту народа. На жаль, нашы людзі тут бадай ні пры чым: большасць гэтых тавараў былі куплены тут, але сплаўлены туды — за мяжу, найперш у Расію...

МАЛІТВА ТЫДНЯ

"Народная воля" ў нумары за 4 лістапада надрукавала ліст вучаніцы 9 класа Марыі Заяц з Мінска. Ліст называецца "Малітва за беларускую мову". У ёй, у прыватнасці, гаворыцца: "Прашу Цябе, святы Уладыка, пашлі нашаму народу еднасць, згоду і паразуменне ў адносінах да сваёй Радзімы — Беларусі. Ухвалі, Ойча, працу настаўнікаў, пісьменнікаў, вучоных і ўсіх іншых патрыётаў-беларусаў на карысць Адраджэння мовы нашай беларускай. О ўсемагутны Божа, зрабі так, каб мы, сыны Беларусі, ніколі не пакідалі нашай беларускай мовы, а наадварот, усім сэрцам любілі яе!.. Пачуй, Божа, малітву маю і зрабі тое, аб чым прашу! Амін". Каментавачь малітву, тым больш дзіцячую, не выпадае. Хіба адно варта сказаць: калі ёсць у нас такія дзеці, дык ёсць у нас і будучыня...

"Жанчына і духоўнасць. Маральныя арыенціры на парозе XXI стагоддзя" — так называўся "круглы стол", праведзены Жаночым адукацыйна-кансультацыйным цэнтрам пры ІВВ. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, сферы адукацыі і культуры, псіхолагі і сацыёлагі паспрабавалі азначыць гэтае паняцце — добра-такі зацяганае ў апошнія гады — у кантэксце становішча жанчыны ў нашым грамадстве.

Што ж такое духоўнасць і як яе ратаваць ва ўмовах ідэалагічнага і эканамічнага крызісу, разбурэння традыцыйных каштоўнасцей, адужэння дзяцей ад бацькоў? Доктар філасофскіх навук Вадзім Салеў, зрабіўшы кароткі экскурс у гісторыю, зазначыў, што сёння гэтае паняцце шырэ рэлігійнага і этычнага бачання. Яно, на думку вучонага, уключае веру (як традыцыю), комплекс ведаў, маральныя ўстаноўкі і эстэтычныя погляды. Чалавек — істота не толькі біялагічная і сацыяльная, а яшчэ і духоўная, і пра гэтую трэцюю іпастась забывацца нельга.

XXI стагоддзе будзе стагоддзем жанчыны, сказала прарэктар Жаюнага інстытута "Энвіла" Акцябрына Рашчынская. СНД — гэта краіны разгубленых мужчын, якія згубілі арыенціры і не ведаюць, куды рухацца. Хопіць жанчынам наракаць на сваю долю, час дзейнічаць практычна. Тыя, чый творчы патэнцыял як лідэраў не залатрабаваны, сёння ідуць у дробны і ся-

рэдні бізнес. Даследаванні паказалі, што чым вышэй грамадскі статус жанчыны, тым вастрэй яна адчувае комплекс няўлоўнага статусу. Адзінства і салідарнасць жаночых арганізацый — вось тое, што можа змяніць сітуацыю.

Старэйшына беларускай эстэтычнай думкі, член-карэспандэнт Міжнароднай АН "Еўразія" Мікалай Крукоўскі заклікаў шукаць аперу ў нацыянальных традыцыях і каштоўнасцях. Праўда, у выпадку, калі сама дзяржава адпрэчвае нацыянальнае, такая апора можа стаць фактарам унутранага разладу і стрэсу, што, вядома ж, не спрыяе грамадскай стабільнасці.

З цікавасцю былі выслуханы выступленні кандыдата псіхалагічных навук Надзеі Цыркун і пастара лютэранскай абшчыны г. Мінска Вольгі Штокман. Апошняя расказала пра сваё духоўнае станаўленне і прывяла такі малавядомы факт: у канцы XVII — пачатку XVIII ст. наведанне царквы ў Германіі было абавязковым, і хто ўхіляўся ад

набажэнства, караліся штрафамі. "Мы разглядаем наша жыццё з пункту гледжання соцыуму, а соцыум несправядлівы да жанчыны", — падкрэсліла псіхолаг Наталля Маскалёва. Зрэшты, зараз і ў дужай паловы хапае праблем, сярод іх ранняя смяротнасць, алкагалізм, бессямейнасць, беспрацоўе і ўсе аднолькава прыніжаныя і не знаходзяць рэалізацыі.

На паседжанні "круглага стала" падымаліся пытанні партнёрства, састарэласці гендэрных роляў, жывучасці стэрэатыпаў. Прагучаў прыклад скандынаўскіх краін, дзе мае месца іншая канцэпцыя развіцця і тое, што называюць парызтанай дэмакратыяй. "Наша задача — не змагацца з мужчынамі, а дапамагчы ім", — такой была выснова дырэктара цэнтра, лідэра хрысціянска-дэмакратычнага руху Людмілы Пецінай. Яна канстатвала, што гаворка на гэты раз аказалася няпростай і нават хваравітай. Мабыць, яна мела на ўвазе ментальную агрэсію, настольківае "яканне" асобных удзельнікаў, а падчас і неразуменне прадмета гаворкі. Стракаты спектр пазіцый, меркаванняў і ўзроўняў як бы выявілі такі самы разброд у сучасным беларускім грамадстве. Так што "духоўнасць" як была няўлоўнай птушкай, так і засталася...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Для таленавітай моладзі

Распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэвіча зацверджана РАШЭН-НЕ савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі аб прызначэнні стывендый і аказанні разовай матэрыяльнай дапамогі таленавітым навучэнцам і студэнтам, якія маюць творчыя дасягненні, аб вызваленні сродкаў на выплату гэтых стывендый і аказанне разовай дапамогі, на выданне каталога III Міжнароднага дзіцячага пленэру імя І. Е. Рэпіна, на выданне каталога Рэспубліканскай маладзёжнай выставы "Час. Прастор. Асоба", на правядзенне майстар-класа для студэнтаў Беларускай акадэміі мастацтваў (г. Санкт-Пецярбург), на выплату прэміі ўзорнаму дзіцячаму фальклорнаму ансамблю "Дударыкі", камернаму аркестру і хору хлопчыкаў Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, на выплату прызавога фонду Рэспубліканскага конкурсу па стварэнні фірменнага стылю спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, у якім гаворыцца:

1. Прызначыць стывендый спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі адораным навучэнцам і студэнтам, якія маюць творчыя дасягненні:

- на першай узроставай катэгорыі (да 16 гадоў) у памеры 6 млн. рублёў кожная: Баранавай Вользе — вучаніцы 4 класа дзіцячай мастацкай школы г. Клімавічы; Данчанку Сяргею — вучню 5 класа дзіцячай музычнай школы N 1 г. Гомеля; Захарэвічу Аляксандру — вучню 5 класа спецыялізаванай дзіцячай музычнай школы N 4 г. Магілёва; Кавалевічу Мікалаю — вучню 6 класа дзіцячай музычнай школы г. Лунінца; Кульгуну Аляксандру — вучню 7 класа дзіцячай музычнай школы г. Лунінца; Парахневіч Вользе — вучаніцы 5 класа дзіцячай мастацкай школы г. Слуцка; Пятрашынай Марыі — вучаніцы 9 класа гімназіі N 8 г. Мінска; Сіўчанку Ігару — вучню 6 класа дзіцячай музычнай школы N 1 г. Мазыра; Сінькевічу Уладзіміру — вучэнцу 7 класа Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі;

- Фяцісавай Маргарыце — вучаніцы 6 класа дзіцячай музычнай школы N 3 г. Гомеля; Чаркасу Аляксандру — вучню 5 класа дзіцячай музычнай школы N 1 г. Пінска; Чарнякову Паўлу — вучню 6 класа дзіцячай музычнай школы г. Хойнікі; на другой узроставай катэгорыі (ад 16 да 20 гадоў) у памеры 7 млн. рублёў кожная: Азончык Дар'і — вучэнцы 4 курса Мінскага музычнага вучылішча імя М. І. Глінкі; Басалыгу Філіпу — вучэнцу 2 курса Мінскага мастацкага вучылішча імя А. К. Глебава пры Беларускай акадэміі мастацтваў; Барысучу Алене — вучэнцы 3 курса Мінскага музычнага вучылішча імя М. І. Глінкі; Дзяменцэвай Тамары — вучэнцы 3 курса Мінскага мастацкага вучылішча імя А. К. Глебава пры Беларускай акадэміі мастацтваў; Капусце Аляксандру — студэнту 1 курса Расійскай акадэміі музыкі г. Масквы; Крымеру Расціславу — студэнту 1 курса Музычнай акадэміі г. Хельсінкі (Фінляндыя); Кучко Марыне — вучэнцы 3 курса Мінскага музычнага вучылішча імя М. І. Глінкі; Лебедзь Наталлі — вучаніцы 3 класа дзіцячай мастацкай школы г. Слуцка; Лосікі Юліі — студэнтцы 2 курса Беларускага ўніверсітэта культуры; Стахевічу Віталію — вучэнцу 12 класа Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; Тхаровай Таццяне — студэнтцы 1 курса Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага; на трэцяй узроставай катэгорыі (ад 20 да 25 гадоў) у памеры 8 млн. рублёў кожная: Глазоўскай Кацярыне — студэнтцы 5 курса Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; Кісцёну Віктару — студэнту 4 курса Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; Кандрусевічу Уладзіміру — студэнту 6 курса Беларускай акадэміі мастацтваў; Лузан Вользе — студэнтцы 3 курса Беларускай акадэміі мастацтваў; Аўчынінавай Елізаветце — вучэнцы 4 курса Гомельскага мастацкага вучылішча;

- яльную дапамогу ў памеры 4 млн. рублёў кожная адораным навучэнцам і студэнтам, якія маюць творчыя дасягненні: Багуновай Анастасіі — вучаніцы 6 класа дзіцячай школы мастацтваў г. Магілёва; Бацяноўскаму Афанасію — вучэнцу 6 класа Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; Карповічу Аляксандру — вучню 6 класа дзіцячай школы мастацтваў N 2 г. Мазыра; Какаўлінувану — вучню 6 класа дзіцячай музычнай школы N 2 г. Гомеля; Караткевічу Эдгару — вучню 7 класа дзіцячай школы мастацтваў N 5 г. Гомеля; Маісеевай Аляксандры — вучаніцы 7 класа дзіцячай музычнай школы N 5 г. Магілёва; Маісеевай Дар'і — вучаніцы 5 класа дзіцячай музычнай школы N 5 г. Магілёва; Прабражэнскай Ларысе — вучаніцы 6 класа дзіцячай школы мастацтваў г. Шклова; Рачковай Кацярыне — вучэнцы 4 курса Гомельскага каледжа мастацтваў імя М. Ф. Сакалоўскага; Сячынавай Вользе — вучэнцы 3 курса Гомельскага каледжа мастацтваў імя М. Ф. Сакалоўскага; 3. Выдзеліць 1 млрд. 73 млн. рублёў з сродкаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, у тым ліку на выплату стывендый і аказанне разовай матэрыяльнай дапамогі адораным навучэнцам і студэнтам, якія маюць творчыя дасягненні, — 189 млн. рублёў і 40 млн. рублёў адпаведна; на выданне каталога III Міжнароднага дзіцячага пленэру імя І. Е. Рэпіна — 80 млн. рублёў; на выданне каталога Рэспубліканскай маладзёжнай выставы "Час. Прастор. Асоба" — 250 млн. рублёў; на правядзенне майстар-класа для студэнтаў Беларускай акадэміі мастацтваў (г. Санкт-Пецярбург) — 200 млн. рублёў; на выплату прэміі ўзорнаму дзіцячаму фальклорнаму ансамблю "Дударыкі", камернаму аркестру і хору хлопчыкаў Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі — на 100 млн. рублёў кожная; на выплату прызавога фонду Рэспубліканскага конкурсу па стварэнні фірменнага стылю спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі — 14 млн. рублёў.

штосьці неверагоднае дзеяцца ў Саюзе кампазітараў! Многія зашкаўленыя асобы літаральна не знаходзілі сабе месца нават ля дзвярэй перапоўненай залы. Ці то арганізатары перастараліся, ці то музычнае студэнцтва згаладалася на вялікіх тэатрычных імпрэзах, але гэта быў... "больш чым аншлаг".

А нагода была не сенсацыйная, хаця — салідная: міжнародная навуковая канферэнцыя "Цывілізацыя і культура: праблема актуальнасці нацыянальнага фактара на рубяжы трэцяга тысячагоддзя (музычны аспект)". Праўда, слухаючы першага прамоўцу, хтосьці дазволілі сабе крамольную думку. Маўляў, глянуўшы ў расчуленыя вочы правінцыялак, тытулаваны госьць прапанаваў замест абмежаванага рэгламента навуковага даклада — бліскучую і бясконцую моўную размінку, уводную адвольную гутарку на тэму канферэнцыі... Ды, на шчасце, і з бруістай вады маскоўскіх фантанаў можна здабыць соль. Слухайце — і пачуеце.

І пачулі мы слухныя меркаванні, абгрунтаваныя філасофемі досведам чалавецтва, пра парадкаснасны стасункі культуры і цывілізацыі. Пра тое, як ва ўмовах рэзкага ўзрастання ролі цывілізацыйных памкненняў у XX ст. памкненні культуры ўтвараюць выразную апазіцыйную плынь. Як на фоне імкнення да універсальнасці прагматычных аспектаў жыцця вылучаецца імкненне да індывідуальнасці, кшталтавання свайго "я" — і ў выніку гэта стварае культуру.

Мы пачулі развагі пра маналітнасць, глабальнасць, пазананцыянальнасць, "паталагічную дэмакратычнасць" цывілізацыі — і занаваў на адметных "няроўнасцях", а таму заўсёдна шматлікую арыстакратычнасць культуры. Пра тое, што XX ст. дало чалавецтву страшныя ўрокі выдаткаў цывілізацыі, навучыўшы ствараць гіганцкія таталітарныя аб'яднанні, якія спараджаюць сваю культуру і не могуць змірыцца з культурай гэннай. Масавая культура (тое, чаго чалавецтва не ведала ў ранейшых цывілізацыях) адварочвае людскую свядомасць ад глыбіняў, але выступае як вялікая кансалідуемая сіла, што спрыяе зручнасці жыцця ў грамадстве. Урэшце цывілізацыя пачынае ўплываць на генную культуру, але ў сваю чаргу ейны плодны ўплыў з'яўляецца адчуваецца ў лепшых узорках культуры масавай...

Як вядома нашым чытачам, тая канферэнцыя была складнікам імпрэзы, наладжанай у Мінску з наго-



ды юбілею патрыярха беларускай музычнай культуры Анатоля Багатырова. Яе актыўныя арганізатаркі ды ўдзельніцы, кандыдаты мастацтвазнаўства Р. Сергіенка ды В. Савіцкая абяцалі падрыхтаваць на аснове матэрыялаў двухдзённага навуковага форуму публікацыю для "ЛіМа". Будзем чакаць. Пакуль жа — колькі слоў пра саму віншавальную цырымонію ў гонар "музычнага магіканіна" — Анатоля Васільевіча Багатырова.

Зразумела, важнай падзеяй стала правядзенне двух яго аўтарскіх канцэртаў, падрыхтаваных дырыжорамі Г. Праваторавым, М. Казінцом, інструменталістамі ды спевакамі: сімфанічны вечар і праграма з камерных твораў — жывое і праўдзівае люстэрка творчага аблічча юбіляра. Муза А. Багатырова завітала і на ўрачыстую сустрэчу ў Беларускай акадэміі музыкі. Тут, як водзіца, выступалі прадстаўнікі самых розных устаноў і калектываў, Анатолю Васільевічу казалі добрыя словы, дарылі кветкі, святочныя пакункі. Міністр культуры А. Сасноўскі зачытаў віншаванне ад прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі; рэктар БАМ М. Казінец пазнаёміў з тэкстамі шматлікіх тэлеграм. Былі музычныя сюрпрызы: фартэп'яныя творы А. Багатырова гучалі ў выкананні першага прарэктара акадэміі В. Яканюка, прафесара І. Алоўнікава; з балкона, з-пад сцяпенняў залы, грывнула "Многая лета" ад будучых дырыжораў-харавікоў пад кіраўніцтвам маэстра В. Роўды. Выступалі студэнты, у рэпертуары якіх — музыка А. Багатырова. А якое краўдальнае было віншаванне піцёрскай музыказнаўцы С. Хентавай, адной з нямногіх, каму дазволена звяртацца да юбіляра па імені, бо

гадаваліся яны разам, на ўжо не вядомых маладзёжым пакаленням вуліцах колішняга Віцебска 20-х. Сяброўка дзяцінства падаравала Анатолю Васільевічу напісаны ёю двухтомнік пра "творцу з беларускімі каранямі" Д. Шапастава, з якім нашага кампазітара звязвала дружба...

Вітаючы героя ўрачыстасці, хтосьці шчыра выгукнуў: "Дзякуй Вам за Ваша чыстае сумленнае жыццё!" А хтосьці падкрэсліў, што ўшанаванне такой легендарнай самабытнай асобы ёсць сапраўднае дзяржаўнае свята. Праўда, стаўленне ў друку ды ў эфіры да гэтай падзеі нацыянальнай культуры было, на жаль, досыць сціплае. Напэўна, таму, што ў той дзень на ўзроўні дзяржаўнага свята адзначалі вядомую дату з палітычнай гісторыі. Ненаўмыснае сутыкненне 85-годдзя А. Багатырова і 80-годдзя ВЛКСМ прымусіла згадаць пачатак навуковай канферэнцыі ды паразважаць пра дары культуры і выдаткі цывілізацыі...

Добрага здароўя вам, Анатолю Васільевіч! Вы — легендарная старонка нашай культуры; вы — адметнае творчае "я", мастацкая традыцыя, выток сучаснай беларускай кампазітарскай школы. Вы — гэта вашы музычныя дзеці, унукі ды праўнукі, за якімі — будучыня нашага мастацтва. Цывілізацыі нараджаюцца, квітнеюць, знікаюць... Мастацтва — вечнае.

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: народнага артыста Беларусі, лаўрэата дзяржаўных прэмій, прафесара, акадэміка Анатоля Багатырова віншуюць калегі-кампазітары Л. Мурашка і У. Дарозін.

Фота А. ПРУПАСА

Напярэдадні Дзядоў Літаратурным музеі Віцебска адбылася вечарына, прысвечаная памяці паэта Тодара Кляшторнага. Дзякуючы намаганням дачкі паэта Тадзіяны Азаронак-Кляшторнай, загадчыцы музея Святланы Казловай, дырэктара абласнога краязнаўчага музея Вольгі Акуневіч да вечарыны была падрыхтавана выстава, на якой упершыню культурнай грамадскасці Віцебска былі прадстаўлены фотаздымкі сямейнага архіва.

Тодар Кляшторны загінуў ад кулі НКУС 30 кастрычніка 1937 года ў Курапатах. Было яму толькі 34... На вечарыне даэнт Віцебскага дзяржуніверсітэта паэт Анатоль Канпелька распавядаў, што ў тых ж дні, 29 і 30 кастрычніка 37-га, разам з Кляшторным былі расстра-

ляны яшчэ дзевяць паэтаў і пісьменнікаў: А. Дудар, М. Чарот, М. Зарэцкі, П. Галавач, А. Вольны, В. Каваль, В. Сташэўскі, В. Маракон, Я. Нёманскі. На вечарыне прысутнічалі дачка паэта Тадзіяна Тодараўна, яе дзеці і ўнукі. Дарэчы, усе яны віцэбляне. Тадзіяна Тодараўна старанна захоўвае ўсё, што хоць нечым нагадвае пра яе бацьку. Было адзначана, што яе маці дзевяць гадоў правяла ў ГУЛАГу, а іх, трох сясцёр, лёс раскідаў па дзіцячых дамах. У 1958 годзе Кляшторныя даведліся аб рэабілітацыі бацькі і мужа.

У Лепелі, дзе нарадзіўся Тодар Кляшторны, з'явілася вуліца, якая носіць імя паэта. Нашчадкі дбаюць, што ў хуткім часе павінна з'явіцца і бібліятэка імя Кляшторнага.

"Сёмая грань"

У Віцебскім дзяржуніверсітэце выйшаў першы нумар часопіса "Сёмая грань". Ініцыятар выдання — літаратурная гасцёўня ўніверсітэта і яе спадарыня Вольга Карач. Нумар прысвечаны 200-годдзю з дня нараджэння Адама Міцкевіча. У выданні — і вершы маладых паэтаў, і філасофскія эсы, конкурсы і псіхалагічныя парадкі.

Святлана ГУК

ГРОДНА...

Фестываль творчай моладзі

Сёння ў горадзе распачынаецца рэспубліканскі фестываль тэатральнай моладзі. У шэсць гадзін вечара ў абласным драмтэатры адкрываецца выстава работ маладых сцэнографістаў. Праз гадзіну запланавана афіцыйнае адкрыццё фестываля. Мэта яго — прыцягненне ўвагі да праблем тэатральных калектываў, адкрыццё маладых талентаў.

Папярэдні конкурсны агляд вылучыў удзельнікаў: калектывы тэатраў Янкі Купалы, імя Якуба Коласа, Беларускай акадэміі мастацтваў, тэатры лялек з Магілёва, Віцебска, Гродна. У праграме фестываля не толькі спектаклі, але і імпрэзы, творчыя вечарыны... Завершаны фестываль будзе 8 лістапада.

Людміла ЛЕБЕДЗЬ

ГОМЕЛЬ...

Якім быць гораду?..

Гомель з'яўляецца пасля Мінска другім па велічыні горадам рэспублікі. Як яму развівацца далей ва ўсіх сферах, асабліва ў горадабудаўніцтве? Гэтым праблемам быў прысвечаны "круглы стол" на выпрацоўцы новага генеральнага плана развіцця горада. Арганізаваў сустрэчу гарвыканкам у інстытуце "Гомельграмадзянпраект". Прымалі ў ёй удзел старшыня аблвыканкама М. Вайцянкоў, старшыня аблсавета В. Сяліцкі, старшыня гарвыканкама А. Якабсон, намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Беларусі А. Нічкасаў, вядучыя архітэктары з Мінска і ўсіх абласных цэнтраў краіны, дзеячы культуры і навукі. "Круглы стол" стаў пачаткам не толькі абмеркавання, але і пераўтварэння ў жыццё новага генплана.

Аўтар "ЛіМа" — госьць "Замкавай"

Пры цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцана ўжо некалькі гадоў працуе літаратурна-мастацкі салон "Сустрэчы на Замкавай". Замкавая — гэта цэнтральная вуліца горада ў мінулым. Цяпер яе пераіменавалі праспект імя Леніна. Менавіта на Замкавай сустракаюцца пісьменнікі, мастакі, архітэктары,

музыкі ды краязнаўцы. На гэты раз на вечарыне ўшаноўвалі вядомага беларускага паэта, выкладчыка дзяржуніверсітэта імя Ф. Скарыны Віктара Яраца. Творчая інтэлігенцыя горада віншавала пісьменніка з 50-гадовым юбілеем.

Аляксей ШНЫПАРКОВ

МАГІЛЁЎ...

Неўскі праспект у Бабруйску

Амаль два тыдні вуліца Сацыялістычная, што ў Бабруйску, мела выгляд Неўскага праспекта XIX стагоддзя. Менавіта тут праходзілі здымкі новага мастацкага фільма "Ціхмяная" ("Кроткая") па аднайменным апавяданні Дастаеўскага. Праект кінастудыі "Беларусьфільм". Рэжысёр карціны — зямляк Алег Ганчаронак. У галоўных ролях заняты артысты Андрэй Харытонаў і Вера Шыпіла. Калі Харытонава глядачы ведаюць па фільмах "Авадзень", "Жыццё і смерць Хаакіна Мур'еты", "Чалавек-невідзімка", то для маладой актрысы Веры Шыпілы гэта сапраўды дэбют у кіно. Прэм'ера фільма плануецца на верасень наступнага года.

"Зязюлечка" спадабалася ўсім

У чарговым туры беларускага тэлефестываля "Залатыя ключы", які праходзіў у Слуцку, прымаў удзел і дзіцячы танцавальны ансамбль "Зязюлечка" дзіцячага садка N 43 бабруйскага шыннага камбіната "Белшына". На фестывалі выхаванцы харэографа Філіпенкі

выконвалі народны танец "Зязюлечка", які вельмі спадабаўся не толькі журы, але і глядачам. Зараз дзеці разам з настаўнікамі рыхтуюць новую праграму для выступлення ў паўфінале.

Алесь Пятровіч

БРЭСТ...

Яшчэ адна кніжка Ніны Мацяш

Серыя "Берасцейскае вогнішча" папоўнілася яшчэ адной кніжкай — зборнікам вершаў апошніх гадоў Ніны Мацяш "Палёт над жытам". Выйшла яна ў выдавецтве С. Лаўрова на сродкі брэсцкіх, бярозаўскіх і белаазёрскіх фундатараў. Кніжка невялікая, у ёй паўсотні вершаў. Аднак кожны з іх — адметны. Ніна Мацяш адкрывае для сябе ўсё большы тэматычны абсяг, шукае сябе ў фарматворчасці, абапіраючыся на традыцыі айчынай і заходнееўрапейскай паэзіі. У прыватнасці, ёсць у зборніку цэлая нізка вершаў, напісаных паводле ўражанняў ад паездкі ў Францыю. Да таго ж, зборнік з густым аформленнем. Малюнак-застаўку зрабіла сама аўтарка. Дапамогу з наборам і рэдагаваннем кніжкі аказала зямлячка аўтаркі паэтэса Зінаіда Дудзюк.

Сымон АКСЕНИН

ПРЭМ'ЕРЫ

"Месія" — у Мінску!

Пазамінулым вечарам у Вялікай зале сталічнай філармоніі адбылася грандыёзная музычная прэм'ера. Прагучала манументальная араторыя Георга Фрыдрыха Гендзля "Месія" на біблейскі сюжэт. Гэтае выкананне падрыхтавалі беларускія музыканты разам з нямецкімі калегамі — Мінскі абласны камерны хор і аркестр "Sonorus" ды германскі хор "Унтэрмайн". Дырыжор — Аляксей Шут. Музыказнаўчы каментарый зрабіла Вольга Савіцкая.

На здымку — маэстра Аляксей ШУТ

Фота Віт. АМІНАВА



Вернісаж у майстэрні

28 кастрычніка жывалісец Аляксей Марачкін запрасіў сяброў на персанальную выставу ва... уласнай майстэрні. Патлумачыў так: "экспазіцыйная плошча" майстэрні прыблізна такая ж, як і ў галерэі "Мастацтва" (у галерэі "Мастацтва" ладзяцца выставы камернага характара, рэдка звыш 10-12 твораў невялікага памеру), дык чаму б не зрабіць свята сабе і сябрам? Былі прадстаўлены невялікія жывапісныя палотны, якія мастак напісаў гэтым летам падчас вандроўкі па мясцінах Язэпа Драздовіча. Гэта

не краявіды — гэта паэтычна-асацыятыўны шэраг, які нараджаецца ад судакранання з лёсам "вечнага вандроўніка", якім быў дзядзька Язэп. Убачанае ўразіла. Хтосьці нават выказаў думку, што гэта новая плынь у творчасці Марачкіна. Мне ж здаецца, што гэта, хутчэй, новы паварот у традыцыйнай для Аляксея Антонавіча тэме.

Гэтыя творы, гэтую серыю А. Марачкін збіраецца экспанавать за мяжой. Значыць, штосьці там і застанецца. Шчыра кажучы, шкада...

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

Дзяды ў Гомелі...

Некалькі дзесяткаў гамяльчан узялі ўдзел у паніхідзе ля Крыжа ў памяць ахвяраў рэпрэсій 1919-40 гадоў. Паніхіду адслужыў айцец Уладзімір — настаіцель Гомельскай царквы Аляксандра Неўскага.

На мітынгу па сканчэнні паніхіды выступілі: А. Бароўскі — старшыня абласной арганізацыі Таварыства беларускай мовы, В. Карнеенка — кіраўнік рэсурснага цэнтра "Грамадзянскія ініцыятывы", старшыня абласной арганізацыі Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Р. Клімовіч — былы палітвязень. Прысутныя падтрымалі прапанову старшыні гарадской арганізацыі ТБМ В. Башлаковай узвесці побач з Крыжам Памяці невялікую капліцу.

Як і сумнаведомыя Курапаты, лясны масіў, у якім расстрэльвалі гамяльчан, знаходзіцца побач з мяжой горада. Драўляны Крыж Памяці быў пастаўлены тут у 1993 годзе намаганнямі групы грамадзян, у якую ўваходзілі тых ж Р. Клімовіч і В. Карнеенка. Зараз, зусім побач з месцам масавых забойстваў, вядзецца будаўніцтва, пракладаюцца разнастайныя камунікацыі. Пагроз, што Крыж будзе проста знесены бульдозерам, досыць рэальная. Капліца можа стаць больш трывалай абарончай чалавечай памяці.

Андрэй МЕЛЬНІКАЎ

Усё той жа дарогай

"Кіно якасці"

3 27 кастрычніка па 3 лістапада ў Палацы прафсаюзаў у Мінску адбыўся першы ў гэтым сезоне паказ французскіх фільмаў, які звычайна ладзяць пасольства Францыі і федэрацыя "Кінаклуб". Цудоўную "французскую калекцыю", падрыхтаваную вядомым французскім кінакрытыкам Жанам-П'ерам Жанкала, склалі стужкі: "Удава Кудэр" (рэж. П. Гранье-Дэфер), "Забароненыя гульні" (рэж. Р. Клеман), "Праз Парыж" (К. Атан-Лара), "Такі цудоўны маленькі пляж" (рэж. І. Алегрэ), "Накіп" (рэж. Ж. Дзювіе), "Жыццё і больш нічога" (рэж. Б. Тавернье).

Усе фільмы прадстаўляюць так званая "кіно якасці". Менавіта так у 1954 годзе ахарактарызаваў стужкі сваіх сталых калег рэжысёр "новай хвалі" Ф. Труфо. Аднак у гісторыі французскага кіно гэтым тэрмінам вызначаюць кінамаста пачатку 40-х, перыяду акупацыі. На мой погляд, фільм К. Атана-Лара "Праз Парыж" (1948), гісторыя пра сумнага П'ера — таксіста Мартэна (Бурвіль) і вясёлага Арлекіна — мастака Гранжэ (Ж. Габэн) цалкам адпавядае канцэпцыі "кіно якасці" — кінамаста адначасова сумнага і вясёлага, рамантычнага і рэалістычнага.

...Новую праграму французскіх фільмаў мінскія глядачы ўбачаць у снежні.

В. Б.


Цырк ёсць цырк

Тры месяцы працягнуцца ў сталічным цырку гастролі расійскага калектыву "Цырк на лёдзе" пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Расіі Аляксандра Дзенісенкі. Аматыры гэтага захапальнага віду мастацтва змогуць пазнаёміцца з цікавай і насычанай праграмай. Кожнае з аддзяленняў — "Крышталёнае рэю" і "Паўночнае ззянне" — нясе ў сабе шмат выдумкі, фантазіі, а таксама майстэрства, якое знаходзіцца на мяжы магчымага, а то і дазваляе рабіць на арэне, здавалася б, немагчымае. Асабліва гэта тычыцца другога аддзялення праграмы, у якім прысутныя трапачы і само снежнае царства з белымі мядзведзямі.

Ведайце, якім ён быў

Студэнты і выкладчыкі Беларускага ўніверсітэта культуры адзначылі 95-годдзе з дня нараджэння народнага артыста Беларусі, прафесара Дзмітрыя Арлова. Дзмітрый Аляксеевіч зарэкамендаваў сябе не толькі як выдатны акцёр, а і выхавальца. Наконт майстэрства Д. Арлова тут найчасцей мяркуюць па ролі гаўляйтэра фон Кубэ, выкананай у фільме "Гадзіннік спыніўся апоўначы" (у фільме гэты персанаж праходзіць як фон Каўніц), а яго педагогічная дзейнасць дала добры плён у тым, што дзякуючы Дзмітрыю Аляксеевічу выхаваны не адзін дзесятак тых, хто годна працягвае справу настаўніка. Пра гэта і ішла гаворка ў час вечара. Пра Д. Арлова ўспаміналі народныя артысты Беларусі Генадзь Гарбук, Аўгуст Мілаванаў і іншыя, прафесар Ілля Курган. А заслужана дзеяч культуры Валеры Анісенка выканаў некалькі рамансаў. Вёў вечарыну Антоль Сабалеўскі.

"Адам Міцкевіч і Купала"



У Літаратурным музеі Янкі Купалы ў Мінску адкрылася выстава "Адам Міцкевіч і Янка Купала". Экспазіцыя прысвечана 200-годдзю з дня нараджэння Адама Міцкевіча. На творах польскага паэта, па прызнанні Янкі Купалы, ён вучыўся пазычнай мове, пазней шмат перакладаў вершаў і паэм Міцкевіча на беларускую мову. Абодва класікі ўзбагацілі культуру і літаратуру беларускага народа.

Фота Мікалая ПЯТРОВА, БЕЛТА

Дзесяць год прайшло з часу публікацыі ў "ЛіМе" артыкула З. Пазняка і Я. Шмыгалёва "Куратат — дарога смерці" і першага людскога шэсця да тых Куратат на ўскраіне Мінска. Як напіша пазней А. Лукашук, "Курататы былі першай тэрыторыяй нашай свабоды". Тады, у 88-м, ушанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій выклікала жорсткі супраціў камуністычнай улады. Падначалення ёй міліцыя і войска былі кінуты на забароненых людзей. З дапамогай вадаметаў, слезачечнага газу і сабак улады імкнуліся спыніць пачатак новага этапу беларускай гісторыі. Далейшыя гады адзначаны ўтварэннем "Мартыралага Беларусі" і БНФ "Адраджэнне", першымі свабоднымі выбарамі ў парламент, дэмакратычнымі пераўтварэннямі, беларусізацыяй, прэзідэнцкімі выбарамі...

З таго памятнага кастрычніка 1988-га прайшоў шмат часу. За гэтыя гады Курататы сталі ўлюбёным месцам рознага кшталту вандалаў. Калі раскопанне магіл можна аднесці на рахунак звычайных падонкаў, то збіванне надпісаў і ўказальнікаў — справа ідэалагічных вандалаў. Узімку 94-га знакавае месца Беларусі наведаў прэзідэнт ЗША Клінтан. Ён жа стаў ініцыятарам усталявання мемарыяльнага знака з надпісам "Беларускаму народу ад амерыканскага народа дзеля памяці". У 96-м мрамур хтосьці спрабаваў разбіць. У 97-м быў вырваны адзін з крыжоў. Падымалася ў некага рука і на славыты Крыж Пакуты. Усё гэта робіцца бесперашкодна і беспалакарана. Да каго толькі ні звяртаўся БНФ з просьбай ўзвесці хоць бы якую агароджу — вынікаў ніякіх.

Двойчы пракуратура аднаўляла следства, каб абвергнуць высновы археолагаў і "даказаць невінаватасць" НКУС БССР. Даўно вядома, што забойцу цягне на месца свайго злачынства. У 50-х сталіністы ўжо капаліся ў магіла, спрабуючы схаваць сляды забойцаў. Пазней пачалі адмаўляцца: маўляў, гэта не мы стралялі, гэта фашысты. Разумеючы, што словы іх гунаць не надта пераканаўча, узяліся прапагандаваць свае погляды. І дзіўным чынам патрапілі ў агульную плыню дзяржаўнай палітыкі. Фільм "Нянавісць" з удзелам актывістаў мінскага "клуба аматараў гісторыі" двойчы быў паказаны па БТ. Ці не паўплывала гэта на вынікі майскага рэфэрэндуму 95-га? Другая па значнасці дзяржаўная газета ў некалькіх нумарах, не шкадуючы ўласнай плошчы і рэпутацыі, друкуе вялізны артыкул А. Залескага, дзе апраўдваецца сталінскі генацыд. І што? Нуль увагі! Ну добра, народ як заўсёды "безмолствуе", а пракуратура як жа? А ніяк. Няма нічога дзіўнага, што публікацыі ў гонар крывавага горца сталі з'яўляцца з незаўздросным пастаянствам.

Вось некалькі свежых цытат: "Новый этап... в истории державы... обозначенный авторами (книжки) как "социалистическое государство", начался с того времени, когда русский православный народ во главе со своим вождем Сталиным начал призывать к ответу кровавую гадину в лице т.н. "ленинской гвардии"; "Разве мог бы народ вместе со своим вождем (не будь на то Воля Божья!) победить и казнить одиознейших носителей и творцов "третьего Ига" на Руси, т.н. ленинскую гвардию со всем ее разнообразием нахлынувших словно саранча иуд и иудушек?!"

Можна працягваць цытаваць. Тым больш, што выданні кшталту "Славянскаго набата" поўны гэтакіх "перлаў". Мы ж сядома прыводзім вытрымкі са "Знамени юности". Пры гэтым артыкул В. Зелянеўскага "Так был ли наш социализм "так называемым" узяты, як кажучы, "на скорую руку", калі добра пашукаць — можна знайсці што-небудзь больш цікавае.

А вось член-карэспандэнт НАН А. Жураўскі, падпіс якога можна ўбачыць пад многімі зваротамі залескаўскага аб'яднання "Исторические знания", робіць моўную экспертызу газеты "Наша Ніва". Адзначаючы, што "НН" выкарыстоўвае дарэформенны правапіс, Жураўскі піша, што гэта недапушчальна "с моральна-этычнаскай точки зрения" — в Рэспубліцы вяртаецца варыянт пісьменнага языка, которым пользаваліся фашистские прислужники во время оккупации Беларуси". Мовазнаўца палічыў магчымым паставіць у адзін шэраг з фашысцкім друкам і друк эмграцый, пры гэтым член-карэспандэнт забыў, напэўна, што "тарашкевіцай" пісалі Купала, Багдановіч, Гарэцкі.

Тут нельга не ўспомніць: 3 чэрвеня 1937 года Галоўліт БССР выдаў загад N 33 пад назвай "Спіс літаратуры, якая падлягае канфіскацыі з бібліятэк грамадскага карыстання, навучальных устаноў і кнігагандлю". У ліку асуджаных да знішчэння — кнігі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Тарашкевіча. За мінулыя некалькі год мы таксама былі сведкамі барацьбы з "ідэалагічна-шкоднымі падручнікамі". Дасталося і вершам некаторых беларускіх паэтаў. Багдановічава Пагоня знікла не толькі з Дома ўрада, але ўжо нават з тысячнай-купоры. Педантызм, з якім некаторыя дзеячы змагаюцца з нацыянальнай сімволікай, можна толькі здзіўляцца. У кожным аўтобусе, тралейбусе вісіць шыльда "Выпіска з правілаў жыцця" і ў правым верхнім куточку — драбнюсенькі герб. Хто і калі бачыў гэта, хто звяртаў на гэта ўвагу?! Ан не, выразалі з паперы квадранці і наклеілі ім Пагоно!

Беларускі нацыяналізм, як і любы нера-

сійскі, дагэтуль разглядаецца ў святле вядомага сталінскага тоста за рускі народ (24 мая 1945 г.): "Я п'ю перадусім за здароўе рускага народа, бо ён з'яўляецца найбольш выдатнай нацыяй з усіх нацый, што ўваходзяць у Савецкі Саюз". Беларусы не здолелі ўхіліцца ад падазрэнняў у выніку таго, што яны тры гады пражылі пад акупацыяй. "Калабарантамі" называюць і тых, хто ва ўмовах акупацыі працаваў настаўнікам, пісарам, кухарам і г.д. "Народная газета" за 20 чэрвеня гэтага года робіць сенсацыйнае адкрыццё. Аказваецца, "слова "спадар" — вынаходства гаўляйтэра Кубэ". Памятаецца, як на праспекце Скарыны стаяў шапкі Таварыства беларускай мовы? У 94-ым на ім намалевалі свастыку. У 95-м Азаронак у сваёй хлуслівай агітцы раславеў усім, што ў ім гандлююць нацысцкай літаратурай. Спачатку шапкі спіхнулі ад вачэй далей, пасля зачынілі, а крыху пазней з займаемага памяшкання "папрасілі" ўжо і само ТБМ. Не трэба быць вельмі разумным, каб адказаць на пытанне, каму і навошта гэта трэба. Як не трэба доўга разважаць над тым, чаму лепшым беларусам усіх часоў на дзяржаўным узроўні прынята лічыць чалавека, які пазачыняў амаль усе беларускія класы і ініцыяваў знішчэнне старажытнай вуліцы Няміга ў Мінску.

Шумяць над магіламі сосны, а той-сёй зноў іша даносы. На судовым пасяджэнні па справе І. Кузняцоў — А. Залескі прысутныя змаглі даведацца пра існаванне такога, напрыклад, дакумента, як ліст А. Хахлова (прадстаўніка тых жа "Исторических знаний") міністру адукацыі В. Стражаву з патрабаваннем звольніць гісторыка Кузняцова з пасады выкладчыка БДЭУ. Падставы — "ачарненне Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі і ўсяго мінулага нашых народаў у гады Савецкай улады". Пад падобнымі абвінавачваннямі падпісаліся і першы прарэктар БДЭУ С. Гурко: "с вывадамі мы поўнасьцю сагласны і лічым поведзены І. Н. Кузнецова недастойным".

Галоўнае свята краіны (тое, што 3 ліпеня) сустракаюць спевамі і танцамі каля будынка КДБ, пабудаванага па загадзе наркома Цанавы; чэкісты абцягаюць браць прыклад з "жалезнага Фелікса"; высокапастаўлены чыноўнік кажа аб тым, што "рэпрэсіі ў Беларусі не мелі масавага характару"... Божухна, ці ведаюць гэтыя людзі, што рабілася ў падвалах дома насупраць помніка Дзяржынскаму і ці памятаюць яны хоць прыкладную колькасць пахаваных у Курататах?..

Быццам і не было 1988-га, шэсця і агоніі камунізму...

Вадзім ДОУНАР

АНОНС

Пераможцы паедуць у Германію

У аматараў тэатральнага мастацтва ў сярэдзіне лістапада з'явіцца больш варыянтаў правесці вольны час з карысцю для сябе. Тым больш, што фэст сучаснай нямецкай драматургіі — не такая ўжо частая з'ява ў Мінску. Міністэрства культуры БР і нямецкі культурны цэнтр імя Гётэ даюць нам магчымасць пазнаёміцца з сучаснымі тэндэнцыямі нямецкай драматургіі. Наколькі ўдала ўвасобіць на сцэне замежную драматургію беларускія калектывы, меркаваць не толькі журы, але, несумненна, і глядачам. Чатыры п'есы распавядуць нам пра сённяшні дзень, пра ўласцівае яму гучанне і атмосферу, і, канечне, пра нас. І ўсё гэта — у даступных для разумення і адпаведных тэатру вобразах і выявах.

Фэст распачнецца ў памяшканні Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі 12-га лістапада а 18-й гадзіне прэс-канферэнцыяй, пасля якой адкрыецца выстава нямецкага тэатральнага плаката і фота.

У пятніцу, 13-га, Мінскі аблдрамтэатр (г. Маладзечна) прадставіць глядачу спектакль А. Бубашкіна па п'есе Т. Дорста "Гер Паўль". Акцёры В. Багушэвіч, А. Чачанёў, А. Рахманулава і Т. Грасевіч раскажуць сумную гісторыю старога самотніка, уцягнутага прадпрымальнікамі ў свае брудныя гульні. Гэта адвечная тэма супрацьстаяння маленькага чалавека бяздушнасці і сквалнасці сучаснага свету.

У наступны дзень Беларускі акадэмічны тэатр імя Я. Коласа (г. Віцебск) парадзе прыхільнікаў драматургіі абсурду спектаклем па п'есе М. Чокэ "Пісьменныя". Маладая літаратарка атрымлівае першую ў сваім жыцці прэмію, не падазраючы, што менавіта з гэтага моманту пачынаюцца ўсе яе нягоды (рэжысёр В. Баркоўскі).

Артысты Рэспубліканскага тэатра беларус-

кай драматургіі раніцай 15-га лістапада пакажуць спектакль Т. Сулімавай па п'есе Г. Ахтэрнбуша "Бот і яго шкарпэтка". Малады таленавіты дуэт Л. Сідаркевіч — А. Кот разыграюць гісторыю кахання — душараздзіральную і камічную, адначасова, як гэта бывае ў людзей, непарыўна звязаных адно з адным. Нават нягледзячы на смерць гераніі сувязь "бота са шкарпэткай" працягваецца далей пад дэвізам: "Два чалавекі — адзін стан".

Вечарам гэтага ж дня В. Грыгальонас з акцёрамі Акадэмічнага рускага тэатра імя Горкага заслужаным артыстам РБ Э. Гарачым, Т. Баўкалавай і А. Душачкіным увасобіць на сцэне п'есу П. Турыні "Альпійскае ззянне". Інтрыгуючая гісторыя двух сталых людзей, якая адбываецца высока ў гарах, не пакіне глядачоў абыхавымі. Іх біяграфіі аддалена нагадваюць рэальнасць і не паддаюцца ніякай праверцы. Усё, што яны гавораць, можа быць праўдай, а можа быць і маной...

Журы ў складзе А. Дударова (старшыня), Т. Арловай, Т. Ратабыльскай, А. Паловай, Б. Луцкіна, дырэктара Інстытута Гётэ ў Мінску пані Врангелі, начальніка аддзела тэатраў Міністэрства культуры РБ В. Дакюнас і двух крытыкаў з нямецкага боку падведдуць вынікі фэсту ў гэты вечар. Пераможцы агляду па намінацыях — лепшы спектакль, аўтар лепшай сцэнаграфіі, лепшы рэжысёр і выканаўца лепшай мужчынскай і жаночай роляў — атрымаюць узнагароды: сямідзённая пуцёўка ў Германію з мэтай знаёмства з дасягненнямі сучаснага нямецкага тэатра (за кошт Інстытута Гётэ ў Мінску).

Білеты можна набыць у касе Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі і ў грамадскіх распаўсюджвальнікаў.

І. ЛАПЕЦЬ

Памяці настаўніка




У Музеі сучаснай беларускай скульптуры імя А. Бембеля — выстава, прысвечаная памяці мастацтвазнаўцы, выкладчыка нашай акадэміі мастацтваў Генадзя Сакалова-Кубая. У ёй бяруць удзел пяцёра студэнтаў пятага курса кафедры скульптуры БелАМ. Гэта Аляксей Сарокін, Сяргей Аганец, Сяргей Войзісаў, Наталля Калесніцава і Сяргей Більдзюк. Большасць твораў прывязаны да беларускай гісторыі і міфалогіі. "Жыгімонт і Барбара", "Ляшчынскі" А. Сарокіна; "Апошні кароль. Станіслаў Аўгуст" С. Аганца; "Каралева Бона" Н. Калесніцавай; "XII стагоддзе" С. Більдзюка і іншыя. Самі маладыя скульптары гавораць пра вялікі ўплыў на іхнюю творчасць лекцыі Генадзя Сакалова-Кубая.

Стылістычна творы можна аднесці да розных напрамкаў — ад фігуратывага рэалізму да абстрактнага сімвалізму. Гэта добры знак. З гэтага вынікае, што студэнты кафедры скульптуры і ў межах навучальнай праграмы маюць магчымасць шукаць сваё "я".

Да студэнцкай работы не варта падыходзіць з тымі ж крытэрыямі, што і да творчасці сталага майстра. Тут пэўна дасягнулі кампільтаўнасці — рэчы натуральныя. Але ў дадзеным выпадку ёсць падставы гаварыць пра рысы самабытнасці і асэнсаваны пошук.

П. В.

Аднаўленне традыцый



ЯВГЕНІЯ
твоего присутствіе
ЯНИШЧИЦ



Традыцыйна моцнымі на працягу многіх гадоў былі культурныя сувязі Беларусі і Балгарыі. Зараз, у час палітычнай напружанасці, сувязі гэтыя займелі яшчэ большае значэнне. Аднавіць іх паставіла сабе на мэце беларускае пасольства ў братняй славянскай краіне, арганізаваўшы ў Сафіі і горадзе Карлава Дні культуры Беларусі.

У рамках гэтых дзён прайшла ўрачыстая прэзентацыя толькі што выдадзенага ў перакладзе на беларускую мову пазычнага зборніка Яўгенія Янішчыц, дзе прысутнічаў віцэ-прэзідэнт Балгарыі, адбыліся літаратурныя свята з удзелам балгарскіх і беларускіх паэтаў і перакладчыкаў. Адным з вынікаў гэтай культурнай акцыі стаў пратакол пагадненняў паміж саюзамі балгарскіх і беларускіх пісьмннікаў.

“Казкі жыцця”

Так называецца традыцыйны дзіцячы ранішнік, які праходзіць у Коласавым доме напярэдні дні нараджэння вялікага песняра. Сёлета Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа падрыхтаваў сваім гасцям — выхаванцам мінскіх дзіцячых садкоў — цудоўны падарунак. На сустрэчу да дзетак прыйшлі цікавыя людзі — дзіцячыя пісьмннікі Ніна Галіноўская, Мікола Чарняўскі і малодшы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч.

Першай прывітала ўсіх прысутных вядучая Святлана Субат, супрацоўніца музея. Пазітка Ніна Галіноўская захапіла маленькіх слухачоў сваімі добрымі, непасрэднымі вершамі і аповедамі. Пазіт “вясёлкавец” Мікола Чарняўскі ўвёў дзетак у таямнічы свет загадак, шарад, скоргававорак.

Даверліва шчырыя дзіцячыя вочкі ажывіліся, калі выступіў Міхась Міцкевіч. Галоўны герой паэмы Якуба Коласа “Міхась прыгоды” здзівіў іх сваёй незвычайнай здольнасцю размаўляць галасамі розных жывёл і птушак.

А на заканчэнне свята выхаванцы дзіцячага садка N 328 Мінскага аўтазавада паказалі сваім сябрам невялічкі спектакль. Хлопчыкі і дзяўчынкі спявалі, чыталі Коласавы вершы.

Н. МАКРЫЦКАЯ

Чаканы “Родны край”

Запазіўся сёлета перакідны беларускамоўны календар “Родны край”, які, як вядома, выпускае выдавецтва “Беларусь”. За гэты час многія паспелі набыць ужо календары, што з’явіліся на неабдымных расійскіх прасторах і, зразумела, выдадзеныя па-руску. Граўда, паспяшаліся ўнесці свой уклад у “інтэрнацыяналізацыю” і некаторыя беларускія выдаўцы. Ды той, хто паспеў палюбіць “Родны край”, не спакусіліся на гэта, а чакалі яго. У выпуску на 1999 год, які і ў папярэдніх, вялікай ўвагі звернута на знамянальныя і памятныя даты, адзначаюцца юбілеі грамадскіх і палітычных дзеячаў, вядомых пісьмннікаў, мастакоў, прадстаўнікоў іншых творчых прафесій. Даюцца ў календары розныя парады, надрукаваны мастацкія творы, знайшлось месца сатыры і гумару. І, канечне ж, як і практыкуецца ў аналагічных выданнях, называецца час усходу і заходу сонца, а таксама месца, прыводзяцца праваслаўныя і каталіцкія імёны, звязаныя з пэўным днём у годзе.

Неад’емная частка навукі — дыскусіі, спрэчкі паміж рознымі навуковымі школамі, накірункамі, між калегамі розных перакананняў. Выраз “У спрэчках нараджаецца ісціна” даўно зрабіўся банальнасцю, як і сакраментальнае “Што ёсць ісціна?”. Прынамсі, у навуцы спрэчкі павінны быць канструктыўнымі — на шчасце, прамінулі часы, калі аргументам у такіх спрэчках было аўтадафэ. Вось толькі вызначыць, на чым баку ісціна, па-ранейшаму няпроста. Асабліва калі ў якасці суддзяў спрабуюць прыцягнуць так званую “шырокую грамадскасць”. І, шчыра кажучы, для рэдакцыі ненавуковага выдання быць арбітрам у навуковай спрэчцы — справа няўдзячная. Але ў дадзеным выпадку справа тычыцца непасрэдна таго прадмета, які нават вынесены ў заглавак нашай газеты — літаратуры. Да нас звярнулася дацэнт кафедры беларускага літаратуразнаўства Брэсцкага

Дзяржаўнага ўніверсітэта З. Мельнікава з просьбай асвятліць сітуацыю, якая склалася вакол праграмы па роднай літаратуры для агульнаадукацыйных школ, распрацаванай згаданай устаноўай. Плён працы брэсцкіх навукоўцаў выклікаў рэзкую крытыку іх мінскіх калег, якія распрацавалі аналагічную праграму, але на іншых прынцыпах. У якасці прыкладу неаб’ектыўнай крытыкі З. Мельнікава даслала ў рэдакцыю рэцэнзію на падручнікі, падрыхтаваныя берасцейскім калектывам, сталічнага навукоўца прафесара А. Рагулі. Такім чынам наша задача спрошчана: мы маем магчымасць пазнаёміць чытача з меркаваннямі і аргументамі абодвух бакоў. Думаецца, што публікацыя прыцягне ўвагу зацікаўленых асоб, у тым ліку тых, хто карыстаецца згаданымі праграмамі ў прафесійнай практыцы.

Спадзяванне на нашчадкаў, або Яшчэ раз пра беларускае самаедства

Пішу гэтыя радкі, бо веру, што нашы нашчадкі праз гадоў 50—70 будуць учытвацца ў старонкі “ЛіМа” гэтаксама, як мы сёння з павагай і цікавасцю перагортваем віленскую “Нашу Ніву” пачатку XX стагоддзя. Як мы сёння задумваемся над лёсам нашаніцаў і іх сучаснікаў і асэнсоўваем плён іх руплівай сяўбы для нас, гэтаксама новыя пакаленні грамадзян Беларусі, гартуючы “ЛіМ” у XXI стагоддзі, будуць пазнаваць нас і меркаваць аб нашых справах і клопаце аб нашчадках. Душа жыве спадзяваннем, што нарэшце ў XXI стагоддзі яны, нашы нашчадкі, не будуць пакутаваць ад прымітыўнай знішчальнай зайздрасці, высакамернай амбітнасці і напышлівасці, традыцыйнага тутэйшага самаедства. Беларусы будучага, выконваючы запавы сваіх вялікіх духоўных бацькоў Купалы, Коласа, Гарэцкага, Багдановіча, будуць сеяць разам, дружна дзеля новых пакаленняў грамадзян незалежнай і шчаслівай Беларусі.

На пачатку 90-х гадоў Міністэрства адукацыі Беларусі даручыла кафедры беларускай літаратуры, якой кіравала прафесар Вера Якаўлеўна Зарэцкая (Ляшук), тады яшчэ Брэсцкага педінстытута распрацаваць праграму па роднай літаратуры для агульнаадукацыйных школ з беларускай і рускай мовамі навучання. Навуковым калектывам, у складзе якога, акрамя прафесара В. Зарэцкай, былі вядомы літаратуразнаўца, аўтар праграм і вучэбных дапаможнікаў для ВУН і школ прафесар А. Майсейчык, дацэнт У. Лебедзеў, З. Мельнікава, У. Сенькавец, старшыя выкладчыкі К. Мароз, Н. Барсук, Г. Ішчанка, Г. Гарадко, была прароблена вялікая і патрэбная дзяржаўе справа — распрацавана новая праграма. Наша праграма мела важную адметнасць, абумоўленую дэпалітызацыяй, дэідэалагізацыяй грамадскага жыцця, усёй школьнай і ў тым ліку літаратурнай адукацыі. Прыярытэтамі яе сталі агульна-

лавечыя каштоўнасці і крытэрыі, якія на дзяржаўным узроўні былі сфармуляваны ў пачатку 90-х гадоў як “гуманізацыя адукацыі”. Гэта — каштоўнасць асобы, чалавечага жыцця, сям’і, школы, радзімы, грамадства, чалавечтва, прыроды, чысціні і жыватворнасці акаляючага асяроддзя...

Для будучых даследчыкаў і неабякавых, зацікаўленых сучаснікаў зазначу, што мы ўпершыню ўвялі ў школьны літаратурны ўжытак творы М. Гарэцкага, Л. Чарняўскай, А. Гаруна, многія творы У. Караткевіча, Я. Баршчэўскага, С. Шушкевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, П. Місько, С. Законнікава, У. Някляева, Г. Далідовіча, А. Кудраўца... Прапанавалі вывучэнне спадчыны рэспіраваных пісьмннікаў Я. Пушчы, У. Дубоўкі, Я. Нёманскага, У. Жылкі, А. Мрыя, Л. Геніюш, пісьмннікаў беларускага замежжа — А. Барскага, Н. Арсенневай, М. Сяднёва. Мы ўпершыню ўвялі манаграфічную тэму “Васіль Быкаў”, шырока прадставілі сучаснае пакаленне, якое нясе асноўную службу ў літаратуры сёння: Р. Барадулін, Я. Брыль, Г. Бураўкін, А. Вярцінскі, В. Карамзаў, У. Арлоў, Л. Дайнека, Д. Бічэль-Загнетава, Н. Гілевіч, Я. Сіпакоў, В. Зуёнак, А. Дудараў, Н. Мацяш, А. Жук, В. Казько, У. Дамашэвіч, І. Навуменка, А. Разанаў... Родную літаратуру мы прапанавалі вывучаць у кантэксце з сугучнымі па праблематыцы творами суседніх і іншых літаратур, каб вучні бачылі, што наша літаратура багатая і сур’ёзная, што беларускіх пісьмннікаў хвалявалі і хваляюць тыя ж праблемы, што і іншых выдатных мастакоў слова: Т. Шаўчэнку, А. Сент-Экзюперы, Шалам-Алейхему, А. Айтматава, А. Ганчара, Э. Хемінгуэй, Дж. Стэйнбека, Э. Рэмарка, У. Шэкспіра, Р. Брэдберы, Г. Лангфела, М. Каналіцкую, Д. Дэфо... Не без задавальнення заўважу, што многія ўпершыню названыя нам творы супрацоўнікі Нацыя-

нальнага інстытута адукацыі ўключылі следам за намі ў сваю праграму, якая стваралася пад кіраўніцтвам загадчыка лабараторыі літаратурнай адукацыі, доктара філалагічных навук, прафесара, акадэміка АПН СССР М. Лазарука.

Змест і структура праграмы берасцейскіх аўтараў вызначаюцца тым, што ў аснову літаратурнай адукацыі пакладзены мастацкі твор, звесткі па тэорыі літаратуры, якія палгубляюць культуру чытання, спасціжэння сутнасці твора і майстэрства пісьмнніка, урокі развіцця вуснай і пісьмовай мовы вучняў, выразна акрэслены пэўныя веды і ўменні для вучняў кожнага класа. У сярэдніх класах мастацкія творы праграмы і падручнікаў, якія пачалі выходзіць з 1995 года, скампанаваны ў чатыры жанрава разнастайныя тэматычныя раздзелы: “Чалавек і Чалавек” (творы пераважна маральна-этычнай праблематыкі), “Чалавек і Грамадства” (пераважна творы аб выдатных сынах і дочках Беларусі, аб далёкіх і не вельмі даўніх падзеях гісторыі і жыцця беларусаў), “Чалавек і Прырода” (пейзажныя творы, творы аб неабходнасці берагчы жывую, нежывую прыроду, “братоў нашых меншых”), “Чалавек і Зямля” (творы, у якіх выразна гучыць трывога за будучыню Жыцця і Чалавечтва, адказнасць чалавека за вынікі навуковых адкрыццяў і за існаванне ўсяго жывога на нашай планеце).

У 7—9 класах базавай школы мы прапануем знаёміць вучняў з лепшымі, класічнымі творами беларускай літаратуры, а таксама з сучаснай літаратурай. Так, напрыклад, у 9-м класе вучням прапанавана вывучэнне шэрагу арыгінальных, цікавых для юнацтва ўспрымання твораў роднай літаратуры больш чым 20-ці аўтараў, сярод якіх У. Караткевіч, А. Вярцінскі, І. Пташнікаў, В. Адамчык, І. Чыгрынаў, В. Карамзаў, Р. Барадулін, В.

Зборнік артыкулаў і анталогія?

РЭЦЭНЗІЯ НА ХРЭСТАМАТЫЮ “РОДНАЯ ЛІТАРАТУРА ДЛЯ 11 КЛАСА” (СКЛАДАЛЬНІКІ АСТАШОНАК Л. В., ГАРАДКО Г. С., ЛЯШУК В. Я.)

І ПАДРУЧНІК “РОДНАЯ ЛІТАРАТУРА ДЛЯ 11 КЛАСА” (ПАД РЭД. В. Я. ЛЯШУК)

Падручнік па літаратуры для 11-га класа сярэдняй агульнаадукацыйнай школы павінен адпавядаць агульным тэарэтыка-метадалагічным запатрабаванням і адначасова адлюстроўваць спецыфіку выпускнога класа — абагульняючага курса. У сувязі з гэтым пытанне пра навукова-метадалагічны і тэарэтычны ўзровень мае ў курсе літаратуры 11-га класа асобае значэнне. На заключным этапе вучні павінны атрымаць выразнае ўяўленне пра актуальны стан літаратуры і заадно сфарміраваць думку пра яе ў цэлым як спецыфічную з’яву нацыянальнай мастацкай культуры. Дасягнуць такога ўзроўню можна, ідучы шляхам сінтэзу — паглыбленага вывучэння агульнакультурнай значымасці мастацкага слова, яго ролі ў фарміраванні светалогляднай культуры нацыі. Найбольш адпаведным метадам у дадзенай сітуацыі будзе структура-функцыянальны падыход. Асэнсаванне функцыянальнай ролі структуры не толькі раскрывае шлях як семантычнай зменлівасці і ўзбагачэння, але і набліжае да цэласнага спасціжэння духоўнай культуры як нацыянальна спецыфічнай з’явы агульначалавечай значымасці. Пры такім падыходзе ў цэнтры ўвагі будуць пастаўлены базавыя катэгорыі, аб’екты якія немагчыма ў падручніку “гісторыка-літаратурнага тыпу”. Да такіх катэ-

горыяў трэба аднесці паняцці “стадыяльнае развіццё”, “стыль”, “мастацкая сітуацыя”, “структура”, “кантэкст”. Акрамя таго, існуюць яшчэ і спецыфічныя для нацыянальнай культуры топасы, якія адлюстроўваюць яе нацыянальную і індывідуальна-творчую каштоўнасць. Найбольш характэрнымі для беларускай літаратуры з’яўляюцца базісныя канцэпты “шлях”, “культурная прастора”, “зямля”, “людскасць”. На розных этапах гісторыка-культурнага працэсу своеасаблівымі абсалютамі станавіліся культурэмы “дрэва”, “храм”, “дом” (“хата”), “тэатр”, “мова”, “школа” (у Яспэрсэ — “універсітэт”). Адносіны да закладзенага ў іх інтэлектуальнага вопыту і маральнага імператыву вызначаюць ступень сацыяльнай самарэалізацыі суб’екта. Менавіта эсэнсатворчы і фарматворчы кірунак складае ядро гуманістычнага зместу беларускай літаратуры 20-га стагоддзя.

Вырашыць задачу вывучэння літаратуры на належным навукова-метадычным узроўні магчыма тады, калі гэты ўзровень закладзены ў праграме. Складзеная пад кіраўніцтвам В. Ляшук праграма “Беларуская літаратура, V—XI класы” (1997) напісана згодна з метадалогіяй “следам за аўтарам”. Паўзучы эмпірызм гэтай метадалогіі, узведзены ва ўніверсальны прыныцып, прывёў, як і трэба было чакаць, да спро-

чанага дыдактызму. У выніку курс літаратуры рассыпаецца на аўтаномна існуючыя манаграфічныя тэмы, якія ў сваю чаргу рассыпаюцца на асобныя творы. Цэнтральная ідэя ў працы не адшукана, у сувязі з гэтым парушана гістарычная пераемнасць літаратурнага працэсу. Малюнак жанрава-стылявой звязальніцы, станаўлення творчай індывідуальнасці, а, значыць, і звязальніцы гістарычна інтэграванай самасвядомасці застаюцца па-за аўтарскай увагай. Зрэшты, так і павінна было стацца: кожны з аўтараў выконваў сваё заданне “адгэтуль—дагэтуль”. Структурна-цэласнае адзінства школьнага падручніка немагчыма забяспечыць, калі няма выразнай канцэпцыі гісторыка-культурнага працэсу. Манаграфічныя тэмы павінны былі б адлюстроўваць ступені суб’ектывацыі і карціну жанрава-стылявай звязальніцы, але навукова-метадалагічнае кіраўніцтва пакуль што знаходзіцца на ўзроўні, якому недаступна разуменне крытэрыяў. У выніку разбурана агульная карціна інтэлектуалізацыі літаратурных формаў ў 20-м стагоддзі, у прыватнасці — карціна станаўлення філасофскай і публіцыстычнай лірыкі. Творчасць Максіма Танка падаецца пасля творчасці Аркадзя Куляшова, проза Янкі Брыля — пасля прозы Івана Мележа, а Караткевіч ідзе пасля Хемінгуэйа, Хемінгуэй — пасля Быкава. Рэальныя гісторыка-тыпалагічныя сувязі парушаны.

Зуёнак, Б. Сачанка, Г. Бураўкін, М. Рудкоўскі, Я. Сіпакоў, М. Стральцоў, Л. Дайнека, Я. Янішчыц, Н. Мацяш, Д. Бічэль-Загнетава, А. Дударэў...

У 10-м класе паглыблена вывучаюцца асновы гісторыі беларускай літаратуры, пачынаючы ад старажытных беларускіх летапісаў і заканчваючы літаратурным працэсам пасляваеннага часу. У 11-м класе вывучаецца беларуская літаратура ад другой паловы 50-х гадоў да яе сучаснага стану.

Як толькі наша праграма была надрукавана ў 1990 годзе ў часопісе "Беларуская мова і літаратура ў школе", Міністэрства адукацыі раіла яе настаўнікам у якасці паралельнай. Але рэальна гэты працэс пачаўся з 1995 года, калі пачалі выдавацца нашы падручнікі. Менавіта ад тае пары настаўнікі і вучні нашай дзяржавы займелі сапраўднае права выбару, па якой праграме вывучаць родную літаратуру — па праграме Нацыянальнага інстытута адукацыі пад рэдакцыяй М. Лазарука ці па праграме навуковага калектыву філалагічнага факультэта Брэсцкага ўніверсітэта пад кіраўніцтвам В. Ляшук. Абедзве праграмы зацверджаны міністэрствам як паралельныя.

Заўважым, што ў цывілізаваных краінах, на якія нам хочацца быць падобнымі, можа быць больш чым дзве праграмы па адным прадмеце. Сёння ў нас па абедзвюх праграмах ствараюцца падручнікі, метадычныя распрацоўкі. Існаванне двух варыянтаў праграмы тым больш апраўдана і мэтазгодна, бо сёння ў нашай дзяржаве побач з агульнаадукацыйнымі школамі з'явіліся ліцэі, гімназіі...

Праграма мінскіх навукоўцаў прынята ва адрозніваецца ад нашай, бо ў аснову яе пакладзена зусім іншая канцэпцыя — вывучаць літаратуру паводле катэгорыі і паняццяў "стадыяльнае развіццё", "стыль", "метады", "літаратурны напрамак", "літаратурныя эпохі і іх эвалюцыя". Аднак апошнія гады з боку асобных сталічных калег робяцца настойлівыя спробы параўноўваць абедзве праграмы і, канешне ж, падкрэсліваць прагрэсіўны характар сваёй і "кансерватыўны" так званай берасцейскай. Хоць, мне здаецца, яны настолькі розныя канцэптуальна, што іх нельга параўноўваць. Трэба аналізаваць, вывучаць адну і другую, даверыцца вопыту настаўнікаў-практыкаў, якія па іх працуюць. І, канешне ж, бачыць, калі яны ёсць, недахопы, даваць адно аднаму зыхільныя прафесійныя канструктыўныя заўвагі і прапановы, а не займацца разбуральным з'едлівым крытыкаваннем. У некаторых выступленнях у перыядычных настаўніцкім друку сам шаноўны Міхась Арсенавіч Лазарук і яго калегі спрабавалі паказаць перавагі сталічнай канцэпцыі літаратурнай адукацыі над "правінцыйнай берасцейскай". Мы выключна з этычных меркаванняў не выступалі ў друку ні з прапагандай сваёй праграмы і падручнікаў, ні з крытыкай навукова-метадычных набыткаў ці пралікаў нашых калег-апанентаў. Магчыма, што дарэмна. Бо кожнаму спецыялісту-філолагу, кожнаму настаўніку зразумела, што ніякая, нават самая лепшая базавая школа, ніякі, нават самы бліскучы настаўнік роднай літаратуры не ў стане забяспечыць вучням "цэласную літаратурную адукацыю". Яе, дарэчы, не ў стане і ўспрыняць больш

шасць падлеткаў за рэзкім таленавітым выключэннем па прычыне ўзроставых псіхалагічных асаблівасцей. Немагчыма ды і непатрэбна, каб школьная праграма нагадвала спроччаны, часам да прымітыву, універсітэцкі курс роднай літаратуры.

У большасці школ Еўропы, у тым ліку ў суседніх Украіне, Расіі, Польшчы, нацыянальныя літаратуры ў агульнаадукацыйных школах вывучаюцца традыцыйна, гэтаксама, як і ў нас на Беларусі, пачынаючы з XIX стагоддзя, у сярэднім зьяне — асобныя мастацкія творы, аб'яднаныя па пэўных прынцыпах, у старэйшых класах — асновы гісторыі літаратуры і сучасны літаратурны працэс.

Шматлікія эксперты, рэцэнзенты нашых падручнікаў і праграмы, пераважна мінскія калегі, прыхільнікі канцэпцыі ці аўтары навуковага калектыву М. Лазарука настойліва навязваюць нам свае погляды на змест і структуру літаратурнай адукацыі, патрабуюць і ад нас "стадыяльнага" падыходу да школьнага курса роднай літаратуры. Але ж не класіцызмам, творами якога, на жаль, не можа пахваліцца беларуская літаратура, а толькі выдатнымі пародыямі на гэты літаратурны напрамак, і нават не рамантызмам і рэалізмам запамінаюцца вучню ўрокі роднай літаратуры, а аповесці Я. Брыля "Сірочы хлеб", аповесцямі М. Гарэцкага "Ціхая плынь" і "Дзве душы", творами Купалы, Коласа, У. Караткевіча, В. Быкава, У. Жылкі, А. Гаруна, І. Пташнікава, Ф. Янкоўскага і многіх іншых.

Бясспрэчна, вучні, асабліва старшакласнікі, павінны мець уяўленне аб заканамернасцях і агульналітаратурных тэндэнцыях. Але ўрок літаратуры павінен быць перш за ўсё ўрокам высокага мастацкага слова; у аснове яго павінен ляжаць мастацкі твор і мастацкі вобраз, праз які ўвасоблены непаўторны духоўны свет мастака, індывідуальны для кожнага пісьменніка творчы і жыццёвы вопыт.

Спадзяюся на ўвагу газеты творчай інтэлігенцыі, асабліва на зацікаўленыя адносіны пісьменнікаў да штучна створанай праблемы дзвюх праграм яшчэ і таму, што пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў ёсць педагагічная камісія, якая правяла пасіўную цікавасць да існуючай сітуацыі. На яе пасяджэнні ў сакавіку 1998 года, дзе прысутнічалі шаноўныя Уладзімір Юрэвіч, Алесь Яскевіч, Міхась Тычына, Галіна Каржанеўская і некаторыя іншыя пісьменнікі, Аляксей Рагуля, пастаянны апанент і крытык берасцейскага калектыву і асабліва яго кіраўніка Веры Ляшук, амаль ляўся. Ён абвінаваціў навукоўцаў Брэсцкага ўніверсітэта ў тым, што "іх альтэрнатыўная праграма па беларускай літаратуры раскалола творчыя сілы", што гэта "не на карысць справе..." А далей працу сваіх калег А. Рагуля назваў "нефармалізавааным месівам", мову праграмы — "дубовай" і г. д.

Дзяржаўная камісія пры прэзідэнце па стварэнні новых праграм і падручнікаў чамусьці даручае шаноўным А. Рагулю ці В. Русіцкі, якія з'яўляюцца стваральнікамі і сааўтарамі паралельнай праграмы і падручнікаў, рэцэнзаваць нашы. Цяжка ў такой сітуацыі разлічваць на аб'ектыўнасць і зычлівасць крытыкі. Хіба няма іншых вопытных

спецыялістаў, філолагаў і метадыстаў ні ў Мінску, ні ў Гародні, ні ў Віцебску, ні ў Магілёве, ні ў Гомелі?..

Увогуле, вельмі б хацелася, каб для нашчадкаў XXI стагоддзя захаваліся тыя шматлікія рэцэнзіі і заключэнні на праграму і падручнікі. Многія рэцэнзенты не заўважаюць значнасці іх адукацыйна-выхаваўчага зместу, а засяроджана шукаюць недахопы. Адзін з такіх недахопаў, на думку члена-карэспандэнта НАН А. Жураўскага, які з'яўляецца і членам Дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы новых падручнікаў у грамадска-гуманітарнай сферы, — перагружанасць. Так, моладзь, вучачыся па нашай праграме, можа пазнаёміцца з творами, асобамі і лёсамі больш чым 90 беларускіх і іншых пісьменнікаў. Магчыма, і сапраўды "перагружаны" падручнікі, бо ў 30-я гады вучні "пакрылі" крышку больш за 10 аўтараў. Аднак ніколі, выступаючы перад настаўнікамі на навукова-практычных, метадычных канферэнцыях, у інстытутах удасканалення ў Брэсце, Гародні, Магілёве, на пасяджэннях метадычных секцый многіх раёнаў Брэсцкай вобласці, мы не чулі ад настаўнікаў-практыкаў выказванняў з занепакоенасцю на гэты конт. Мы перакананы, што моладзь павінна ведаць багацце і арыгінальнасць сваёй літаратуры.

Даводзіцца тлумачыць шаноўным А. Жураўскаму нашы адносіны да эмігранцкай літаратуры, якія яму здаліся "невывучанымі". У школьнай праграме засведчаны факт, што сапраўды ў 1944 годзе частка беларускіх пісьменнікаў эмігравала. І мы канстатуем факт пражывання вялікай дыяспары беларусаў за мяжой, у тым ліку і ў Польшчы. Мы ні ў якім разе не арыентуем настаўнікаў і вучняў на палітычныя, ідэалагічныя ацэнкі перыпетыі асабістага жыцця беларускіх пісьменнікаў за межой. Якраз у імя "захавання гістарычнай праўды, — аб чым, падказвае нам шаноўны рэцэнзент, гаварыў прэзідэнт А. Лукашэнка 2 ліпеня 1997 года на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным Дню Рэспублікі, — нам сёння неабходна адкінуць палітычную кан'юнктуру..." Менавіта на гэта, на аб'ектыўную ацэнку мастацкіх твораў арыентуе наша праграма. Дарэчы, па ініцыятыве "зверху" ананісных ідэалагічных цнатліўцаў з праграм па літаратуры школ Беларусі зніклі імёны і творы Л. Геніюш, Н. Арсеневай, М. Сяднёва.

Член-карэспандэнт НАН А. Жураўскі пракае нас у недаведчанасці, сцвярджаючы, што Мікола Гусоўскі — польскі, а не беларускі паэт, што ў пачатку XVI стагоддзя ніхто з беларусаў не пісаў свае творы на лаціне. Вымушаны не згадзіцца з шаноўным рэцэнзентам, бо гэта знаходзіцца ў супярэчнасці не толькі з нашай прафесійнасцю, але і з сучаснымі акадэмічнымі даследаваннямі і даўно прынятымі ў літаратуразнаўстве поглядамі.

Нашы нашчадкі звернуць увагу на супярэчлівасць многіх крытычных заўваг рэцэнзентаў. Адна патрабуюць у школьную праграму ўключыць больш твораў класікі, іншыя выказваюць за шырэйшае ўвядзенне сучаснай літаратуры. Не палічылі слушнай мы заўвагу А. Жураўскага аб вывучэнні ў школе манаграфічнай тэмы "Пятро Глебка" па той прычыне, што многія творы гэтага пісь-

менніка сёння ўжо маюць гісторыка-літаратурнае значэнне.

Доктар філалагічных навук прафесар А. Падлужны здзіўліў нас сцвярджаннем, што "да мастацкай літаратуры нельга адносіць летапісы, газеты "Мужыцкая праўда", прадмовы і пасляслоўі Скарыны, уступ да "Статута Вялікага княства Літоўскага". Відаць, гэта заўвага не нам, а акадэмічнаму літаратуразнаўству, дзе ўсё названае даследуецца як важкі набытак беларускага мастацкага слова. І вучні, да таго ж, павінны ведаць творы розных літаратурных родаў і жанраў. Гэты ж шаноўны рэцэнзент не прымае ў школьным чытанні такіх твораў, як "Пагоня" М. Багдановіча, "Маладая Беларусь" Я. Купалы. Ён жа задае нам пытанне: "Якія адносіны да літаратуры мае навукавая дзейнасць Я. Карскага, Б. Тарашкевіча, В. Ластоўскага і інш.?.. Далей сам удакладняе: "Праўда, Ластоўскі пісаў слабыя мастацкія творы, Я. Карскі нейкім чынам судатыкаўся з фальклорам і літаратурай". Нам такія ацэнкі прафесара А. Падлужнага здаліся дзіўнымі. Гэтыя навукоўцы значна ўплывалі на культурна-гістарычнае жыццё свайго часу, без іх цяжка ўявіць літаратурны працэс пачатку XX стагоддзя. Шкадуем таксама, што Ф. Янкоўскі вядомы нашаму рэцэнзенту толькі як мовавед і невядомы як аўтар бліскучых абразкоў і апавяданняў...

Але, думаецца, найбольш уразіць нашых нашчадкаў у XXI стагоддзі, калі захавецца ў аналах гісторыі літаратуры, "Рэцэнзія на хрэстаматыю "Родная літаратура" для 11 класа і падручнік "Родная літаратура" для 11 класа пад рэд. В. Ляшук" А. Рагулі. У гэтым арыгінальным дакуменце засведчана высокая эрудыцыя і палемічна-публіцыстычны запал аўтара, якія накіраваны перш за ўсё супраць "навукова-метадычнага кіраўніцтва", што "знаходзіцца на ўзроўні, якому недаступна разуменне крытэрыяў". Імкнучыся прынізіць "навукова-метадычнае кіраўніцтва" берасцейскіх навукоўцаў, гэта значыць В. Ляшук, прафесара, члена-карэспандэнта НАН, заслужанага работніка вышэйшай школы, аўтара больш за 200 навуковых публікацый, сярод якіх выданні манаграфічнага тыпу, падручнікі і праграмы для школ і ВНУ, шаноўны Аляксей Уладзіміравіч прыніжае і ўсіх нас, сваіх калег. Магчыма, "Рэцэнзія" А. Рагулі будзе адведзена пачэснае месца ў музеі гісторыі літаратуры як узору беларускага навукова-інтэлігентскага самаедства канца XX стагоддзя. А каб творчы запал, навуковую кваліфікацыю, усю эмацыянальна-інтэлектуальную энэргію ды скіраваць у стваральнае рэчышча!.. Нас так мала, хто робіць агульную, вельмі ж патрэбную для нашчадкаў, для Беларусі справу...

Веру, што ў нашай дзяржаве будуць плёна працаваць і рэалізоўваць свае навуковыя літаратурна-метадычныя набыткі дзве школы: першая — мінская пад кіраўніцтвам М. Лазарука, другая — берасцейская пад кіраўніцтвам В. Ляшук. І гэта будзе істотна мацаваць нашу школу, нашу літаратуру і нашу будучыню.

Зоя МЕЛЬНИКАВА,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта

Хрэстаматыя чамусьці пачынаецца з сучасных вершаў пра пазію, але яны не адлюстроўваюць узровень сучаснай літаратуры на-эстэтычнай думкі. Не ратуець справу і два крытычныя артыкулы, якія ўведзены хутчэй з меркаванняў піетэту. На жаль, беларускае літаратуразнаўства часоў культуры і засто не змагло ўзняцца да эстэтыка-філасофскіх абагульненняў у цісках вулгарызатарскіх псеўдотэорыяў. Эстэтычная праграма выкладзена ў творах пісьменніцкай публіцыстыкі і вершаваных трактатах, але іх няма ні ў хрэстаматыі, ні ў падручніку. Інтэлектуальны голад добра адчуваюць самі аўтары раздзелаў і спрабуюць кампенсавать яго малазначнай інфармацыяй пра сямейныя справы творцаў. Аднак размовы пра шлюбы і нараджэнне дзяцей падаюцца на ўзроўні прафаннага мыслення. Не выратоўвае справу і казённая рыторыка ці ўяўная значнасць банальных разважанняў. Яны сустракаюцца ў многіх раздзелах, але найбольш характэрныя для раздзела "Пятрусь Броўка": "Дзяцінства ў памяці лубога чалавека ўзнікае ў рамантычных фарбах, калі жывеш у роднай хаце, побач маці і бацька, вясковага сябра, калі босыя ногі ведаюць кожны каменьчык на падворку. А яшчэ ранішняя спевы пеўняў, крыкі пастуха "Выганяй!", рыканне кароў і брэх сабак". Відаць, няма патрэбы тлумачыць, што падобная сублімацыя ў падручніку для 11-га класа з'яўляецца марнатраўствам.

Праграма, у адпаведнасці з якой напісаны падручнік для 11-га класа, адрозніваецца нізкім тэарэтыка-метадалагічным узроўнем. Змест тэарэтычных патрабаванняў зведзены да "паглыблення паняццяў": "пра выяўленчыя сродкі мовы", "аб вершы (рыфма, страфа)", "аб лірычным героі", "пра эпас (раман і яго віды)", "аб верлібры і асацыя-

тыўнасці". Гэтыя патрабаванні, выказаныя ў занадта агульнай форме, з'яўляюцца толькі адпіскай. Сутнасць паглыблення паняцця, па ўсім відаць, вельмі цымяна ўяўляецца аўтарамі праграмы, і таму ў падручніку, акрамя разважанняў пра асацыятыўнасць, няма нават і размовы пра "паглыбленне паняццяў". Горш, аднак, другое: падручнік не адлюстроўвае жанрава-стыльовага эвалюцыю беларускай літаратуры. Адметнасць беларускага літаратурнага працэсу ў другой палове 20-га стагоддзя ў тым, што ў гэты час у ёй замацаваліся стыльовыя формы, якія пачалі складвацца ў пачатку стагоддзя і ў 20-х гадах. Устаноўка на адлюстраванне працэсу духоўнага станаўлення суб'екта гістарычнай творчасці заканамерна прывяла да крысталізацыі такіх жанрава-стыльовых формаў, як сацыяльна-філасофскі і палітычны раман, філасофская (медытатывная) і публіцыстычная лірыка. Аналіз гэтых з'яў патрабуе адпаведнага кантэксту і фону — звароту да экзістэнцыяльнай праблематыкі і феноменалогіі. Аднак такі падыход навуковым кіраўніком поўнасцю праігнараваны. У выніку выпаў злад увагі паказальны для нацыянальнага стылю кампанент — топас, які можна характарызаваць як праблему культурнай прасторы ва ўмовах татальнага крызісу. А гэта ў сваю чаргу прывяло і да таго, што знікла патрэба ў аналізе мастацкай сітуацыі, а значыць, — і хранатопу наогул. У выніку працэс сэнсатворнай дзейнасці, якім і вызначаецца змест адраджэнскай культуры 20-га стагоддзя, — застаўся па-за падручнікам.

Метадычны апарат падручніка надзвычай прымітывны. Да кожнай манаграфічнай тэмы прапануецца, па сутнасці, адно і тое ж заданне: "успомніце, з якімі творами (імя рэд. — А. Р.) вы сустракаліся ў ранейшых

класах". У канцы раздзела ці часткі яго ставіцца пытанне "як?" ці "якія?": "як праявіліся", "як змяніліся", "як вы разумееце", "якое месца належыць"? Такія і падобныя да іх заданні выключаюць першапачатковую ўмову абагульнення — ключавую сітуацыю, ключавы троп, характэрны тыпаж. Зрэшты, аўтары і не прэтэндуюць на абагульненне, спроба якога зроблена толькі ў тэме "Максім Танк". Пераважае паўзучы эмпірызм — доўгі і нудны пераказ зместу асобных твораў, паміж якімі праблематычна ўзаемасувязь не ўстаноўлена. Адсутнасць канцэптуальных ідэй, перагрузка другарадным матэрыялам, расцягнутасць банальных разважанняў павялічылі аб'ём падручніка звыш усялякай меры. Акрамя таго, структура ён не адпавядае хрэстаматыі: першы і апошні раздзел хрэстаматыі засталіся без увагі ў падручніку. Гэтая хіба павінна быць аднесена найперш на рахунак навукова-метадычнага кіраўніцтва калектывнай працы.

Што да манаграфічных тэм, то перш за ўсё кідаецца ў вочы аўтаномнасць падачы іх — з'ява, якая супярэчыць самой прыродзе падручніка. Яны ўспрымаюцца не як часткі з кнігі для вучняў, а як асобныя тэмы аўтарскіх курсаў. У гэтай якасці трэба па праву ацаніць добры навуковы ўзровень такіх тэм, як "Уладзімір Караткевіч" (аўт. Г. Ішчанка), "Эрнест Хемінгуэй" (аўт. У. Лебедзеў), "Максім Танк" (аўт. А. Майсейчык), "Джон Стэйнбек" (аўт. М. Яніцкі), "Васіль Быкаў" (аўт. З. Мельнікава). У названых працах ёсць назіранні, якія адлюстроўваюць глыбінны змест пісьменніцкай канцэпцыі, але назіранні гэтыя недастаткова сканцэнтраваны і могуць застацца па-за ўвагай вучняў.

Асобай увагі заслугоўваюць аглядныя раздзелы ў школьным падручніку. На жаль, тут

змешчаны толькі адзін — "Развіццё літаратуры ў другой палове 50—80-х (? — А.Р.) гадоў". Яго аўтар — вопытны літаратуразнавец А. Майсейчык. Напісаны артыкул у адпаведнасці з крытэрыямі, на якіх абпіралася гісторыка-літаратурная думка апошніх гадоў. Ні ацэнкі, ні крытэрыі не выклікаюць прэчання, але некаторыя акцэнты варта было б памяняць. Ці абавязкова, напрыклад, сёння захоўваць без змен ацэнку рамана "Крыніцы" і адводзіць яму ролю лідэра ў абнаўленні літаратурнага працэсу? Прагрэсіўныя змены замацаваны са з'яўленнем новых канцэптуальных падыходаў да ваеннай і гістарычнай тэматыкі. І тут наватарскія рашэнні найперш належыць В. Быкаву, І. Мелеху, У. Караткевічу. Няма, відаць, патрэбы вылучаць і некаторыя партыйныя пастановы, які гэта рабіліся гадоў сорак назад. У школьным падручніку трэба даваць агульную ацэнку ідэйнаму кіраўніцтву і адзначыць вымушаныя манёўры бюракратыі ў сувязі з пачаткам духоўнага абуджэння нацыянальнай інтэлігенцыі. Акрамя таго, агляд па родах і жанрах мэтазгодна замяніць праблематычным падыходам: гэта вызваліла б аўтара ад празмерных падрабязнасцяў, падпарадкаванасці даследчыцкай думцы ў ладзе фактуры.

Тэма "Пятрусь Броўка" (аўт. У. Сенькавец) напісана з яна перабольшаным замілаваннем да асобы творцы, хоць спадчына П. Броўкі і не дае на гэта падстаў. Лепш было б гэты матэрыял змясціць у аглядзе. Раскрываючы тэму "Аркады Куляшоў", У. Сенькавец праз меру даверыўся вядомым успанам дачкі паэта. Акрамя таго, неабходна перагледзець творы А. Куляшова для тэкстуальнага вывучэння ў 11 кл., не паддаючыся кан'юнктуры.

(Працяг на стар. 12)



Вечарына ў Глыбокім

На месцы хутара Калеснікаў (Пліскі сельсавет Глыбоцкага раёна), дзе 115 гадоў таму нарадзіўся Вацлаў Ластоўскі, сёння стаіць прыгажун клён — здаецца, сама прырода парупілася пра тое, каб увекавечыць памяць пра гэтага празаіка, паэта, публіцыста, палітычнага дзеяча. Бо, на жаль, ні ў Глыбокім, ні ў Мінску няма помніка гэтаму, па словах Язэпа Янушкевіча, “неадменнаму сакратару Адраджэння”, ні вуліцы з ягоным імем. Само прозвішча — Ластоўскі — сёння мала каму вядома.

І вечарына, праведзеная ў СШ N 3 горада Глыбокага сябрамі Глыбоцка-Палацкай філіі Віцебскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, лягла, магчыма, першым (хай сабе маленькім) каменем у падмурак будучага помніка В. Ластоўскаму на ягонаў малой радзіме.

Перад інтэлігенцыяй горада, перад вучнямі выступілі Уладзімір Арлоў, які перадаў мясцовай бібліятэцы кнігу “Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны” (гісторыя крыжа святой Еўфрасіні, дарэчы, упершыню знойдзенага В. Ластоўскім), сябры філіі Галіна Варатынская, Марыя Баравік, Тамаш Ляшонак, Віталь Гарановіч, Уладзімір Савуліч, маладыя літаратары Прыдзвінны Ірына Дарафейчук з Палацка (яна падрыхтавала цудоўную літаратурна-музычную кампазіцыю па творах В. Ластоўскага), Мядзедзі Кукуць (Шаркоўшчына), Юрась Касцюк (Наваполацк), Ганна Пяткевіч (Глыбокае) і многія іншыя.

Мясцовыя газеты “Веснік Глыбоцкага” і “Вольнае Глыбокае” (незалежнае выданне) выйшлі ў свет з матэрыяламі, прысвечанымі В. Ластоўскаму.

Алесь ЖЫГУНОЎ

На ніве нашага адраджэння

У дваццатыя гады, калі набылі размах працэсы нацыянальнага адраджэння, на Беларусі, як вядома, адкрываліся вышэйшыя навучальныя ўстановы, школы, выдавецтвы, тэатры. Для гэтага патрабаваліся высокакваліфікаваныя кадры. Іх запрашалі з многіх рэгіёнаў краіны.

Так, у 1922 годзе ў Мінску апынуўся і прафесар Іван Замоцін, якому была прапанавана кафедра рускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Да гэтага Іван Іванавіч набыў вялікую вядомасць. Скончыўшы ў 1897 годзе аддзяленне гісторыі славаўнасці Пецярбургскага гісторыка-філалагічнага інстытута, працаваў настаўнікам у гімназіі ў Варшаве, Пецярбурзе, быў прыват-дацэнтам Варшаўскага ўніверсітэта, а потым Пецярбургскага. З 1908 года з’яўляўся прафесарам Варшаўскага, у 1917—1922 гадах — Данскога ўніверсітэтаў.

У Мінску І. Замоцін адразу ж актыўна далучыўся да тых працэсаў, якія адбываліся на Беларусі. Па-сапраўднаму зацікавіўся беларускай літаратурай, пачаў вывучаць беларускую мову. Крытыка-біяграфічны нарыс І. Замоціна “М. Багдановіч”, які спачатку друкаваўся ў часопісе “Узвышша” (1927, NN 2, 3, 5), стаў першай манаграфіяй пра жыццёвы і творчы шлях класіка нашай літаратуры. Даследаваў І. Замоцін таксама творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, П. Глебкі, К. Крапівы і іншых беларускіх пісьменнікаў.

На жаль, далёка не ўсё было апублікавана. Для прыкладу, у свой час так і не прыйшлі да чытача артыкулы “Аб новых рукапісах В. Дуніна-Марцінкевіча” і “Літаратурная спадчына А. Б. Петрашкевіча”.

І. Замоціна не мінуў скрушны лёс многіх лепшых прадстаўнікоў інтэлігенцыі. 4 красавіка 1938 года Івана Іванавіча арыштавалі, а 5 жніўня таго ж года прысудзілі да васьмі гадоў зняволення. Накіравалі ў Калінін, а пасля перавялі ў адзін з лагераў каля горада Горкага, дзе І. Замоцін і памёр 25 мая 1942 года.

Адзначаючы 125 гадоў з дня нараджэння гэтага выдатнага вучонага і чалавека, нельга яшчэ раз не падкрэсліць, што І. Замоцін сваім жыццём і дзейнасцю паказвае, як прадстаўнікі іншых народаў павінны ставіцца да беларусаў. З павагай да нацыянальнага ўкладу жыцця. З павагай да нашай мовы. З павагай да нашай культуры.

ПАЭЗІЯ

Віктар ГАРДЗЕЙ



3 кнігі лірыкі “Межань”

Шлях баросты

У міжбор’і, дзе гэтулькі дзіў,
Беларусь, ты падобна красою
На бярозу, што Бог пасадзіў
І паліў вельмі горкай вадою.

Не прыціх бы ў самоце мой дом
І хмызняк не запоўз бы на ніву,
Ды атруты нячысцік тайком
Сыпануў у ваду для паліву.

Папытайце ў сівелых людзей,
Перад светам і небам сумленых:
Сок бярозавы быў саладзей,
Чым цяпер, у галях даваенных.

У падзей ракавых не наўзбоч
Перад новым якім ліхалеццем
Ты, бяроза, у страшную ноч
Зашумела павіснутым вецею?

Шлях Радзімы на ружы вятроў
Не прарок, а бяроза пракажа —
То чырвоная ўранку, бы кроў,
То счарнелая ўвечар, бы сажэ.

Хандра ці распач гэтак тузане —
І жыцьця няўцям, і спаўняцца горка.
Гляджу ў акно: не сөөціца ў акне
Надзеі лепшай родавая зорка.

Яна ж дзесь ёсць, як дах над галавой,
Няхай сабе і цесныя “хрушчыбы”,
Сярод якіх у немаце глухой
Мне сёння адзінота даспадобы.

Алег САЛТУК



“Пад любым позіркам тваім...”

Памяць

Мама бульбу садзіла
І кароўку даіла.
Грады мама палала,
Потым жыта малала.
Мы ж яшчэ падрасталі,
Але ёй памагалі.
Мама песні спявала,
Мама лён выбірала.
Звонка песня лунала
І ў душу западала.
Мама грэла, гарэла,
Хоць сама і хварэла.
Мамы болей няма
І паўкола — зіма.
Перасохла крынічка.
Спаўнялася зімка.

Вінаватая

Раджае п’яніца-жанчына,
І завіхаюцца ўрачы,
Якія ўсё зрабіць павінны,
Каб гэты жыцці зберагчы.

...Крычы, каб чулі і ў палатах,
Крычы да самазабыцця,

Сябе я дакараю, а не вас,
Мае сябры, чый спогад прыкмятаю.
Тут праклянеш і нараджэння час,
І будзеш выць з пакуты і адчаю.

Пра лепшае не думай і не мар:
Ёсць боскі шлях у лёсе невядомым,
І мноства зорак ззяе паміж хмар,
Ды беспрасвет над анямелым домам.

З тых мясцін, што сняцца ўсё радзей,
Дзе не моўкнуць сосны-самагуды,
Далатуюць галасы людзей,
Ды яны ўжо не завуць нікуды.

Чую смех чужы і чыйсьці ўздых.
Чую дзесьці слабы гул авацый.
Галасы і мёртвых, і жывых —
Гэта, пэўна, знак галоўчынацый.

Галасы знаёмых і сяброў.
Галасы між мрояў і рэалій.
Так далёка я ад іх зайшоў,
Нават дзіўна: як і адшукалі?

Галасы адрозніць не паспеў,
Хоць іх слухаў многа зім і вёсен,
Бо пачуся і матулін спеў
У журботным перагудзе сосен.

Начаваў пад кустом ды ў кювец
І віном ды табакай прапах.
Колькі год марнаваўся на свеце,
Не відаць па змакрэлых вачах.

Як жылося бярозе з сасною —
Расказала пра ўсё абалоні.
Мне ж нягоды халоднай расою
Незаўважна апырскалі скроні.

Шлях павісне над голаю кручай,
І буран, як і вечнасць назад,
Сыпане ў вочы соллю пякучай
І заслоніць слязой далаглад.

Б’е пярун, толькі я не ўздыхаю,
Бо люблю, ненавідзячы, свет,
Дзе няма пад кустом болей раю
І дажджом залівае кювет.

На строме лета кветак
Болей жоўтых —
Самоты колер, мучыць ён мяне,
І ўжо няма і следу міражоў тых,
Якія ў светлай мрояцца вясне.

Там, у садах, ад квецені бухматых,
Шчаслівы быў я, нібы навасёл,
І блізу ў снах набудаванай хаты
Крыляў душы расхрыстанай апёл.

Крычы, што ты не вінавата
У беспрасветнасці жыцця.

Бо не было другога выйсця —
Ані работы, ні жытла.
Ты проста не магла не выйсці
На сцэжку, ў бездань што вяла.

Цябе пуворышы палі
За бель грудзей, сінечу воч.
Яны цябе тады любілі
Толькі на поч,
Толькі на поч!

Дык хто ж сягоння вінаваты,
Што ёсць паны і жабракі?
Я праклінаю век пракляты
На ўсе астатнія вякі.

Настрой

Плыве няўлоўны пах
Траў скошаных і кветак.
Вуззе ўжо абсяг
І караеце лета.

Ды зноў каля ракі
Накіну, як бывала,
На стан твой трапяткі
З туману пакрывала.

Сагрэешся ў руках
Маіх сягоння ўся ты.
Над намі Млечны Шлях —
Наш дах з табой і хата.

Жаданне

А я хачу, каб ты была
Са мной сягоння і заўсёды...
Глядзяць у вырай з-пад крыла
Крыклівых птушак карагоды.

Які абсяг,
Якая даль,
Які прастор і адзінота!
Табе дадай і ты дадай
Сваёй мне крышачку пняшчоты.

З табой я ўсё ў жыцці змагу,
Ты толькі вер, ты толькі ведай,
Што боль вазьму твай і тугу,
Твае пняшчасці ўсе і беды.

Абы ішчаслівай ты была,
Абы табе хапала сілы,

Я ў ёй не жыў, у хаце снежна-белай,
Яна сплыла, як прывід, у начах.
Без кветак сініх далеч знелюбела —
Адыні скрозь жаўтацветы на грудах.

Няхай цвітуць — усё адно раздзета
Самота дрэў, і між прыціхлых ніў
Знікаюць мрой, хоць на строме лета
Шкада мне хату, што вясной сасніў.

Хлебныя зарніцы

Зарніцы ў жыцце лашчацца і ціха
Грамы гуляюць дзесьці самапасам.
У гэты міг душа, што знала ліха,
Гатова зліцца з вечнасцю і часам.

Шалеюць сполахі над нівай з краю,
Цякуць хвіліны, каб застацца ў зерні.
Іду ў сутонь і проста назіраю
Нябесных сіл таемны бляск вячэрні.

Адтуль, з вякоў, чуваць, як мелюць жорны.
Хай будзе хлеб! І чыстыя крыніцы!
Відаць, таму начамі ў жыццё зорны
Аж да відна трывожацца зарніцы.

Нешта даўня шукаю —
Дзень мінуў і век міне.
Два вузлы русалка з краю
Завязала ў жыцце мне.

Быць вясёлым і ішчаслівым,
Пад каём і на кані.
Плакаць часта ў халях нівы —
Лёс, аднак, свой не кляні.

Развязаць спрабую змалку
Вузла першы і другі.
Яснавокую русалку
Не разгледзець з-за смугі.

Поўныя скрушных чараў далі,
Дзе хаджу, зусім не злы.
Жыта зжалі, жыта зжалі —
Засталіся два вузлы.

Не пілігрым — шукальнік ісцін божых,
Але і я займеў вандроўны чын,
Хача ў натоўпе стомленых прахожых
Бадзяцца марна мне стае прычын.

Як падлічыць — то пройдзена пямнога.
Як без маны — то небагата нёс.
Заве кудысь душа, мая нябога,
Гудзе натоўп гасцінцам да нябёс.

Нібы гракоў на ніве разаранай,
Мінулых дзён я спудзіў чараду,
Шукаючы чагосьці апантана,
Хоць ведама: нічога не знайду.

Абы не ведала ты зла,
Абы жыццё цябе любіла.

Адай свой боль, яму ў маім
Да сконы быць наканавана...
Найсветлай зоркай нам дваім
Гарыць світанак апантана.

Пытанні

Дзе мне знайсці спакой душэўны,
Як мне на гэты свет глядзець,
Што звар’яцеў зусім, напэўна,
І прадаўжае вар’яццець?

Дзе мне знайсці такія сілы,
Якія б памагчы змаглі,
Каб набрыдзь ногі не насіла
Па беларускае зямлі?

Не крапа б і не рабавала
Наш край пакутны і народ,
Каб за далаў не прадавала
Яго і кроў, і боль, і пот?

І так усё ўжо расцягнулі.
Няўжо і мову прададзім?
І за яе ж хадзіў пад кулі
Мой бацька.
І не ён адзін...

Вузел

Вузлом я звязаны смяротным
З усім на матчынай зямлі.
Мне ўсё даўно тут стала родным,
Адсюль дзяды мае пайшлі.

Адсюль і я пайшоў памалу
З вачыма, поўнымі святла,
З душой, што ўсё ў сябе убірала,
А потым распачна стагнала,
Пакуль найправеднай была.

Пакуль я крочыў ад парога,
То мята нахла, то палыні.
Пражыў нямала, зведаў многа,
Усяму жыццю брат і сын.

Мяне заўсёды прывячалі
Магутны дуб і васілёк,
І расчынялі мне тут далі
Аж сто вятроў на сто дарог.

Мне тут усё, усё жадана,
Навек тут стала ўсё маім.

Няхай з дажджу, няхай з марознай стыні,
Мільгнеца крыж —

мяжы зыходнай стоўп.

Магілы там — сусветныя святыні,
І праглынуты вечнасцю патоўп.

На ўзмежжы верасня і жніўня
Яшчэ святлом яснеюць дні,
Калі пасля грывотных ліўняў,
Дыміць ралля ўдалечыні.

Напэўна, песня недапета
У жураўлінай чарадзе.
Яшчэ і бабінае лета
Самотнай пражы не прадзе.

Руноюць поля аксаміты,
Якія я люблю змала.
Ужо з лугоў, імглою славітых,
На верасы ляціць пчала.

Лясы густая засціць мораць
І дзікі голуб закрычыць.
Яшчэ і жнівень ласку дорыць,
Ужо і верасень гарчыць.

Вунь, мабыць, ластаўкай нясмелай
Мая трапачка любіць.
Вось толькі сэрца адбалела,
Ды пачынае тузаць зноў.

Каліна сочыцца пшчотай,
І чырвань — быццам з-пад лязя,
І апячэ, ужо не ўпотаі,
Шчаку асення сляза.

Не трэба ў восені сырой
Кідаць зямныя справы.
Пасецца блізка за гарой
Табун мяцеліц жвавы.

Па снезе мокрым, па слаце,
Ці сыты, ці галадны,
Куды мяне ні пашляце,
Вярнуся ў кут зыходны.

Далёка бачыцца з гары
Пейзаж, імглою працты;
І бор задуманы стары,
І згорбленія хаты.

Няхай не ўзрымсціцца бядзе
Часінаю ліхою.
Няхай адчай мой прападзе
За шэраю гарою.

Яшчэ сцякуюць з парваных струн
Акорды позняй нівы,
Пакуль у далечах табун
Праскача белагрывы.

І зноў жыву я апантана,
І зажываюць мае раны
Пад любым позіркам тваім.

З усмешкаю і слязою

Нябёсамі змалку свячоны,
Жыву на грахоўнай зямлі,
Якую любіць мне да скопу,
Што б там пра яе ні плялі.

Люблю я купальскія ночы,
Зарніцы паганскіх кастроў,
Твае таямнічыя вочы,
Вянок залатых валасоў.

Шчаслівы?
Напэўна, шчаслівы,
Хоць крыж і нялёгка пясю,
Сваю даспяляючы ніву
І свой прытуляючы сум.

І будзе да самага скопу
З усмешкаю ўсё і слязою,
Бо небам далёкім свячоны
І блізкай зямлёю свайй.

Прадлістападайскае

Дажджом сцякаюць на зямлю аблогі,
А потым напытваюць туманы
І засцілаюць нізкія аблогі
Аж да лясной, зялёнай стараны.

І хоць яшчэ Купалле не забыта,
Не звязана апошняга вязьма,
Я зразумеў, што лета ўжо пражыта,
Што дождж ідзе так часта нездарма.

Хача яшчэ і кветкі расквашуць,
І ўеца шпарка лёгкі матылёк,
Ды ўжо душа задумлівая чуе,
Што лістапад не так ужо й далёк.

І ўчора я падгледзеў яшчэ зранку,
Хоць гэтага ніколі не хацеў:
Пад спеў дажджу і ветра калыханку
З галіні першы лісцік адляцеў.

І нечага шкада цяпер да болю.
Каханая, ты чуеш, як шкада!..
Дажджы стаяць над лесам і над полем.
Няхай стаяць —
З табою — не бядя.

ПРОЗА

...раніцай мужчына накарміў даўнёнка, дастаў сваю старую пластыкавую вуду, паклаў у кішэнь хлеба, узяў хлопчыкавы коўдрачку і ручнік і, як абяцаў, павёў таго на пляж, дзе было яшчэ пуста, пляж увогуле быў у заняпадзе, бо рака мяняла тут рэчышча і падмывала бераг насупраць, і ўжо можна было прадбачыць лёс грувасткага і безгустоўнага катэджа, пабудаванага гады два таму метраў за сорок ад берага, а цяпер, прыкінуў Даніла Прусак, да вады засталася ўжо метраў дваццаць пяць, а потым думкі яго зноў вярнуліся ў звычайнае раздарожжа апошніх падзей, а даўнённа гаварыў

Карым, ратуі! дапамажыце!
але тыя раўнадушна глядзелі, пакуль урэшце голы Сярожа ўцягнуў яе ў раку, на глыбіню, і абодва паплылі, мацюкаючыся і адплёваючыся, прычым стрыжаны ўпарта плыў на спіне, дэманструючы сябе спераду, і ўрэшце вылезлі на бераг — дзяўчына пабегла за машыну і сцягнула там спадніцу і кашулю, застаўшыся ў майтках, бо ліфчыка на ёй не было, а стрыжаны Сярожа раптам падышоў да таго месца, дзе сядзеў Даніла Прусак, і сказаў
я вытруся
але мужчына не зразумеў, пра што тлумачыць голы Сярожа, і, сціснуўшы ski-

і голас не слухаўся яго, у горле быццам засела вялікая, вострая стрэмка, ад якой пульсавала боль, і мужчына спушціўся да вады, намачыў у ёй ручнік і прыклаў да шыі і стаяў так, а даўнённа гаварыў
рыбарыбарыба
а Вольга-Алеся лашчыла яго галаву невялікай бруднай даланёй і хвалявалася
мне страшна, Данііл, не хадзі зноў лашчыла даўнённа, — пазногці на пальцах былі чорныя, і казалі
бедненыкі
і гнула сваё
нехадзінехадзінехадзі
але мужчына кінуў на траву ручнік і абарваў

ПЛЯЖ

Прапануючы ўрываць з невялікага (па заходніх мерках) рамана "Любіць ноч — права пацукі", хацеў бы патлумачыць, што не імкнуўся акцэнтаваць увагу менавіта на асобнай праблеме, але трэба было сказаць гэта, хаця атрымалася, на мой погляд, не ў поўнай меры. Тэкст рукапісу адмаўляліся набіраць нават блізкія мне людзі, і якраз не з-за адхіленняў у форме, а, быццам, з-за "афарбаванасці ў чорнае" і "неадпаведнасці", але даводзілася назіраць з'явы нашмат больш невытлумачальныя звычайнай логікай, якія маюць месца ў рэальнасці нашага падзення. Спадзяюся, што здолеў зрабіць гэты твор, які аддаў у часопіс "Крыніца", па магчымасці акрэсленым, рэалістычным і аптымістычным (нават з хэпі-энд), хаця пайшоў у гэтым на суперак сабе.

рыбарыбарыба
але тут Даніла Прусак убачыў адзінокую жаночую постаць на беразе з паўхвіліны хады ад іх і пазнаў Алеся, гарадскую юродку, якая сядзела падкурчыўшы ногі, глядзела ў ваду і паліла, а побач тырчэла ў неба рыльца бутэлькі, і мужчына адвёў хлопчыка ў супрацьлеглы бок, каб тая не прычэпілася з пустой размовай, пасцяліў даўнёнку на траву коўдру, дапамог таму распрануцца і распрануўся сам, адчуваючы, як прыемна заказытала босыя ногі трава — пахла мятай — яе роўныя, зялёныя пруткі ў перамешку з аерам выторкваліся з зямлі спускаючыся да вады — рака бягучна спяшалася далей пад стромкім берагам насупраць, і даўнённа адразу знайшоў сабе занятка: пачаў корпацца ў пяску і часам уваходзіў у ваду па калені і гаварыў, назіраючы малявак і верхаводак

рыбарыбарыба
а мужчына выкапаў чарвяка і закінуў вуду — проста так, зусім не спадзеючыся спаймаць, і лёг на траву, адчуваючы, як святло сонца пшчотна гарачыць і падпальвае скуру на спіне і нагах, і доўга ляжаў так, назіраючы за даўнёнкам, і амаль фізічна адчуваючы, як замаруджваецца бег часу, пакуль урэшце гук матара не вывеў яго з гэтага стану: доўгі шэры "мерседэс" старога выпуску разварочваўся прама на пляжы і спыніўся метраў за дваццаць, лягнулі дзверцы, і разам з гукамі папсы адтуль вылезлі трое: адзін, пэўна, з месцовых, вышэйсярэдняга росту з рэльефнымі бішэпсамі, коратка стрыжаны, і з ім двое чужынцаў таго ж тыпу, што жылі ў фралоўскім доме, а можа, нават, і з тых самых, быццам бежанцаў, адзначыў Даніла Прусак, — усе нападлітку, а потым з машыны хіхікаючы з'явілася яшчэ адна асоба — дзяўчына гадоў дваццаці з цыгарэтаў у руцэ і бутэлькай віна ў другой, і, пахіснуўшыся, села на траву, а мясцовы закрычаў

купацца! хто са мной, маць вашу так!
і здэз з сябе спартыўныя штаны, куртку, а потым і трусы, застаўся голы, разагнаўся і спрытна нырнуў з берага ў пльнь ракі, а двое яго сяброўкі загаманілі пасвойму і знялі толькі кашулі, застаўшыся на беразе, між тым як голы мацак з рэзкімі выкрыкамі спываў па рэчцы ўсё бліжэй і ўрэшце праплыў побач з паплаўком вуды Даніла Прусака, быццам не заўважыўшы ні яго, ні вуды, а даўнённа адразу перастаў капацца ў пяску і насцярожана, як звярок, які пачуў небяспеку, узіраўся ў чужынцаў, а той крычаў
скачыце і вы, внатуры, не пашкадуеце!
і плыў на спіне, выторкваючы геніталіі, і крычаў

маць яго, так і гэтак!
а потым вылез на бераг і пацягнуў у ваду дзяўчыну, глынуўшы з яе бутэлькі, а тая роблена вішчэла
Сярожанька, не трэба! ай, бля, не хачу!
і хіхікала і зноў выкручвалася і крычала, звяртаючыся да тых, дваіх

вішы, заўважыў
ты б менш крычаў, дзіце напалохаеш а той тым часам падчапіў з зямлі хлопчыкаву коўдру і ручнік і пачаў выпіраць імі спачатку галаву і плечы, а потым живот і геніталіі, але Даніла Прусак ужо ўскочыў на ногі і тузануў коўдру з рук нахаба думай, што робіш, ублюдак, гэта ж дзіцячыя рэчы!
скрозь зубы вырвалася ў яго, а Сярожа раптам усміхнуўся ўжо зусім цвяроза і прашыпеў яму ў твар

што, не падабаецца, лох? я табе не падабаюся, так? ты нас не любіш, так? і неспадзявана імгненна нанёс удар нагой, які прыйшоўся ў горла мужчыны, той пахіснуўся, ледзь не ўпаў і знерухомеў ад болю і шоку, бо не чакаў такой падлянкі, а голы Сярожа кінуў на траву пакамячаны коўдру і ручнік і, гучна рыгнуўшы, пайшоў да сваіх, адкуль не ўзабаве пачуліся дзювачы віск, лаянка, а потым усё гэта заглушыла музыка ад уключанага на поўную магутнасць магнітафона, а Даніла Прусак сутаргава зглынуў і адчуў, як горла апёк боль, а даўнённа, пэўна, нічога не бачыў, бо ўдар быў спрактыкаваны і маланкавы, ва ўсякім разе мужчына спадзяваўся на тое, што малы не бачыў, і спушціўся да вады, дзе ляжала вуда, і сеў там, а даўнённа падбег да яго і сказаў трывожна
Даня


а потым успомніў і заладзіў
псіхі грэбаныя
і зноў
псіхіпсіхіпсіхі

а Даніла Прусак патрос галавой і прыкінуў таго да сябе — гаварыць ён не мог, толькі згодна кінуў, супакойваючы дзіця, і сядзеў так хвілін пятнаццаць, а потым стаў складваць вуду, калена за каленам — адно ў адно, пакуль уся яна не зменшылася да даўжыні локця, надзеў зверху пластыкавы каўпачок і пачаў аглядаць наваколле, пакуль не заўважыў удалечыні кропку — постаць Алеся — тая ўсё яшчэ самотна сядзела на беразе, і сказаў, хутчэй прасіпеў, даўнёнку ну, пойдзем сходзім вунь да той цёткі і, сабраўшы яго рэчы, узяў хлопчыка за руку і павёў да жанчыны, ішоў марудна, часта спыняючыся, а калі наблізіўся, вымавіў з цяжкасцю
прывет, Волечка

сапраўднае яе імя было Вольга, а тая сказала
я ўсё бачыла, Данііл
вока ў яе было вострае, і мужчына зноў адзначыў гэта сам сабе, а яе папрасіў
ты з хлопчыкам пабудзь, зрабі ласку, а я схаджу, пагавару
але жанчына кінула недакурак і з жахам аспрэчыла
ты што, Данііл, не заводзься, яны ж заб'юць цябе
а той адказаў сіпата
не бойся, я заговораны
і Алеся-Вольга спытала дурнавата
дзе?

а той пажартаваў
у дзяржстраху, на кругленькую суму
змоўкні, Вольга, а то сапраўды прагаворыш і вырашыў
ты пагуляй тут з хлопчыкам пакуль, а я зараз схаджу, разбяруся, бачыш, нас зняважылі
і дадаў, звяртаючыся да малога пабудзеш з цёпай Вольгай
і пайшоў, заціснуўшы ў руцэ пластыкавы цяжар вуды і паступова набліжаючыся да машыны, адкуль усё гэтак жа гучэла рэзкая музыка, але галасоў ён не чуў, а калі падшоў бліжэй, са здзіўленнем убачыў, што ўсе спяць — зусім голая дзяўчына ў салоне, адкуль патыхнула потам і спермай — спадніца яе і майткі сушыліся на капоце, двое чужынцаў у цяньку на посцілцы за машынай, а накачаны, мускулісты Сярожа, які ўжо быў у трусах — проста на траве: усіх, пэўна, змарылі хуткацечны секс, сонца і выпіўка, і Даніла Прусак пасунуўся бліжэй, схіліўся над галавой стрыжанага і, размахнуўшыся, з усёй сілай апусціў таму на горла цяжкаватую пластыкавую вуду і ўбачыў, як той захрыпеў, пукаючы каламутныя цёмныя вочы, а потым ударыў яшчэ раз, па кадцы, і стрыжаны Сярожа засоўгаў нагамі і зашкроб зямлю, а мужчына кінуў вуду ў раку і пайшоў назад, дзе яго ўжо чакаў устрывожаны даўнённа, узяў дзіця за руку, а Алеся таропка абувала парусінавы падраныя тапачкі і гаварыла
я нічога не бачыла, я пайду
а Даніла Прусак падумаў і сказаў
і добра зробіш, Волечка
і павёў даўнённа па сцезцы, якая вяла праз пляж, выйшаў з ім у завулак, а потым на вуліцу, рукі ў яго ўсё яшчэ дрыжэлі, а хлопчык смуткаваў
мамамамамама
і мужчына зайшоў з ім у краму, а потым паіў квасам і выпіў сам цэлы бакал, пасля чаго абодва рушылі дадому, але яшчэ здалёк Даніла Прусак прыкмеціў у канцы іх завулка міліцэйскі "пазік" і сцяўся — няўжо яны так хутка па яго прыхалі, і што там пасля адбылося на пляжы, ліхаманкава меркаваў ён, з тым "эксібіцыяністам" Сярожам, але пакрочыў далей, трымаючы за руку даўнённа, і ўбачыў, як з фралоўскага дома, пад воклічы жанчын, міліцыянты праз брамку выцягвалі збітага Кліма Фралова, а той ляўся і вышчэрваў у крыку шырокі і вузкагубы, запэцканы крывёю рот, так што былі бачныя мноства жалезных каронак, — падшоў бліжэй, і тут Клім пазнаў яго і выкрыкнуў, раздзіраючы адной рукою кашулю на грудзях
не вер ім, Даніла, я не забіваў!
а мужчына спытаў, пакуль двое ў зялёнай форме — так званыя "агуркі" — закручвалі таму рукі і надзівалі наручнікі
ты пра што, Клім?
а той закрычаў
сястры тваёй, Любы, не забіваў! ведай гэта, а то табе навесяюць цяпер!
і тут яго ўпіхнулі ў машыну, дзверцы зачыніліся і варанок ад'ехаў.

Юры СТАНКЕВІЧ



АЎТАР

ЧАСАПІС

Пераможца — Ян Скрыган!



3 4 па 10 кастрычніка ў польскім горадзе Тыхі прайшоў VII Міжнародны гітарны фестываль і конкурс імя Яна Эдмунда Юрковіча. Гэтая імпрэза праводзіцца кожныя два гады (з 1986 г.) і раз ад разу ўсё цікавей. Сёлета падчас фестывалю гучала самая розная музыка — ад рэнесансу да авангарда. Сярод запрошаных выдатных сучасных гітарыстаў свету былі Раберта Аўсэл (Аргенціна), Павел Стэйдл (Чэхія), дуэт Серджыо ды Одабр Асад (Бразілія), Костас Качоліс (Грэцыя), Карла Марк'енз (Італія), дуэт Катона (Венгрыя) і шмат іншых.

Адначасова з фестывалем праходзіў конкурс, у якім удзельнічалі 32 гітарысты з розных краін свету, у тым ліку тры — з Беларусі. У складзе журы былі вядомыя выканаўцы, педагогі, рэдактары сусветназначаных гітарных часопісаў: Колін Купер, Ёзаф Этвос, Аліна Грушка, Петэр Пэфген, Матаня Офі ды інш. Адметна, што трэці этап конкурсу — выкананне канцэрта — суправаджаўся Сілезскім камерным аркестрам пад кіраўніцтвам Яна Вінцэнта Гавэля, які паспрыў саборнікам на шляху да ўзнагарод.

Званне лаўрэата і першую прэмію атрымаў выпускнік Мінскага музычнага вучылішча імя М. Глінкі, а цяпер студэнт 1 курса Беларускай акадэміі музыкі (клас Валерыя Жывалеўскага) Ян Скрыган.

В. С.

Падарунак школе



Наталля Даніловіч, жыхарка г. Скідзеля, ствараць карціны пачала пяць гадоў таму назад. Гэтану навучылася ад матулі, таксама самавучкі, былой настаўніцы. Большасць карцін Наталлі Іванаўны — аб прыродзе роднага краю, яго багацці, прыгажосці.

Неяк Наталлю Іванаўну запрасіла настаўніца сярэдняй школы № 3 г. Скідзеля Таццяна Крышалоўіч на сустрэчу з вучнямі. Самадзейная мастацка расказала як нараджаюцца яе карціны. Яна паказала вучням восем сваіх работ. "Зімовы пейзаж" з роднай рэчкаю Котрай вельмі спадабаўся дзецям. Гэтая карціна і засталася ў школе назаўжды: Наталля Іванаўна падаравала яе вучням і настаўнікам.

Ілья БАРЫСАЎ

На здымку: Т. Крышалоўіч і Н. Даніловіч (у цэнтры) сярод вучняў.

Не ўсё яшчэ страчана

21—22 кастрычніка адбылася чарговая сустрэча, наладжаная Лідскімі радамі ТБМ і ТБШ. На гэты раз у Ліды завіталі прэзідэнт Уладзімір Арлоў і бард, супрацоўнік газеты "Наша ніва" Зміцер Бартосік. Першая сустрэча з гасцямі адбылася ў цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы. На наступны дзень зранку У. Арлоў і З. Бартосік завіталі ў школу № 8, а напаслядак наведвалі Бердаўскую сярэднюю школу. Гасцей прымала розная аўдыторыя: і старшакласнікі, і людзі дарослыя, тым, каму было цікава пачуць беларускае слова. У. Арлоў расказаў пра гісторыю нашай Айчыны, пра тое, як ён, гісторык па адукацыі, стаў літаратарам. З. Бартосік праспяваў некалькі песень. Па тых пытаннях, якія задаваліся гасцям, было бачна, што моладзь цікавіцца гісторыяй, яна хоча ведаць, кажучы сваімі словамі самога У. Арлова, "свой радавод". А калі моладзь хоча гэта ведаць, значыць, не ўсё яшчэ страчана.

Лілія САНАВЕЦ

ПАЛІТРА

ГАЛЕРЭЯ "БРАМА" не ўпершыню "адкрывае" новыя імёны. За сем гадоў у сарака выставах былі адкрыцці імёнаў, тэм і нават некаторых напрамкаў (філасофская кераміка, манументальная графіка, насценны тэатр). Але галоўным сваім адкрыццём лічыць не новае, а забытае не проста імя, а з'яву — творчасць Ізраіля Басава. Праз два гады пасля смерці мастака, дзякуючы замежнай дабрачыннасці, адбылася яго першая персанальная выстава, а цяпер, да ягоных васьмідзесяцігоддзяў, адкрыў традыцыйна-юбілейную выставу Беларуска-ізраільскай Рэспубліканскай мастацкай галерэі. Ранняя Басава, як і многія мае калегі-равеснікі, я ведала мала. На вялікіх выставах зрэдку мільгалі яго маленькія эцюды. Маё першае сур'ёзнае знаёмства і любоў да гэтага мастака пачаліся з палатна "Горад

моцныя, выразныя па колеры і настроі, але ж ён усё далей адыходзіць ад эцюда, з-пад яго пэндзля выходзяць вялікія, поўныя фантазіі і свабоднай формы палотны. Ён усё далей ад рэаліі. "Я зразумеў, — скажа пазней, — што, працуючы з натуры, я далёка не адыду".

У 60-я гады Басаў, са сваім "драбнатэм-ем" — Каханне, Музыка, Нябёсы — і велізарнымі фарматамі, жывапіснымагутнасцю не ўпісваўся і ў рэзкі паварот да "суролага стылю" з яго "збірным сучаснікам". Басаў наогул стаў наступова выводзіць за раму гэтых самых сучаснікаў з іх праблемамі. Ён будаваў свой вечны горад ("Рытмы горада" — 1974, "Раніца" — 1970, "Светлая раніца" — 1970, "Горад" — 1978, "Дамы і дрэвы" — 1972, "Горад" — 1969).

Калі фігуры і з'яўляюцца, то строга падпарадкоўваюцца складанай архітэктоніцы

Парадоксы лёсу Ізраіля Басава

1969". Яно стаяла ў запасніку Палаца мастацтваў заўсёды напалатовае. Тады мы, мастацтвазнаўцы палаца, былі вялікімі перасоўнікамі. Выставы рабілі дзе толькі можна было: у ленынскіх пакоях і чырвоных кутках заводаў і фабрык, войсках і пажарных часцях, школах і кінатэатрах. Я з задавальненнем падбірала чарговую калекцыю з фондаўскіх твораў: В. Цвірка, А. Кішчанка, Л. Шчамялёў, А. Гугель, Р. Кудрэвіч, Г. Вашчанка... Галоўны захавальнік і апантан ахоўнік Э. Блішч усё гэта выкрэслівала — а раптам што здарыцца ў дарозе, а кампенсоўвала гэтым палатном! Яно ўпрыгожвала любую выставу.

Ізраіль Мордухавіч прыходзіў да нас рэдка, гаварыў мала, і больш запомніўся тым, як адыходзіў. Жалобны адзінокі сілуэт са спіны, нагруканы адхіленымі выстаўкама (з яго ж калег) палотнамі...

І. Басаў і ў жыцці, і ў мастацтве быў фігурай трагічнай і парадаксальнай. У жыцці гэта быў ціхі самотнік. У мастацтве — магутны бунтар. Яго лёс і асоба поўныя супярэчнасцяў. Сам пра сябе ён распавядаў: "Я нарадзіўся ў яўрэйскай сям'і, а ўвогуле я сапраўдны беларус". У жыцці задавальняўся малым, у жывапісе раскашаваў — вялікія палотны, пуды фарбаў, мора музыкі, суткамі "купаўся" ва ўсім гэтым, пераплаўляючы фарбы і гукі ў колер. Ціхі інтраверт у побыце, ён быў адкрыты і шчыры ў жывапісе: "Я шмат пісаў каханне". Менавіта каханне лічыць сваёй галоўнай тэмай ("Каханне" — 1974, "Пацалунак" — 1982, "Мелодыя" — 1967, "Палёт" — 1982). У жыцці, як і многія з яго пакалення — "равеснікі рэвалюцыі" — жыў у страху. "Я ўвесь час баяўся ўсяго. Страх быў заўсёды, усе гады". Затое ў колеры, кампазіцыі, у палёце лініі ён не ведаў не толькі страху, але і ламаў звыклыя каноны.

Страх жа ў жыцці ў Басава меў свае падставы. Перш за ўсё ён баяўся не паспех ажыццявіць мару: стаць мастаком, што было прадвызначана лёсам. Яго бацька славіўся ў Мсціславе добрым густам і незвычайным майстэрствам краўца-майстра, старэйшы брат Бенямін — выпускнік Віцебскага мастацкага тэхнікума, а потым і Сурыхаўскага інстытута — ужо тады быў вядомым на Беларусі мастаком кнігі, пазней — вядомым маскоўскім графікам.

І. Басаў, бліскуча здаўшы Ф. Фогту спецыяльнасць у Віцебскі тэхнікум не паступіў — пасля яўрэйскай школы праваліў уступны экзамен па рускай мове. Потым была вайна. І толькі ва ўзросце амаль Ісуса Хрыста ён паступае ў Мінскае мастацкае вучылішча. Вучыцца ў В. Цвірка, І. Ахрэмычкі, Х. Ліўшыца. З апошняга курса яго спрабуюць выключыць за касмапалітызм, хоць ён сам слаба ўяўляў, што гэта такое. Дзякуючы заступніцтву аднакурснікаў ён усё ж заканчвае вучылішча.

Яшчэ ў студэнцкай гады ягоныя эцюды вызначаліся наватарствам і завершанасцю. Нават працуючы з натурай, тут жа смела пераўтвараў яе. Гэта даравалася і нават захапляла калег, а з 1953 г. яго пачалі часам "пускаць" на вялікія выставы па вялікіх святах. Потым пра гэта пісаліся вялікія артыкулы. Пільнае вока мастацтвазнаўцаў углядзела ў яго працы. Упершыню імя Басава з'явілася ў друку — у аглядных артыкулах пра рэспубліканскія выставы: у беларускім — Р. Бадзіным, у саюзным — А. Сурскім.

Калегі шчодра пакідаюць за ім "нішу" эцюдыста. На самай справе эцюды ягоныя ("Вуліца Кірава" — 1959, "Вячэрні горад" — 1955, "Дом з чырвоным дахам" — 1958)

пластычнага матыву і набываюць рысы архітэктурны або элементаў пейзажа. Інтэлектуальнае асэнсаванне замяняецца душэўным дакрананнем да свету, яго сродкам яго духоўнага спасціжэння і візуальнага ўвасаблення, нараджэннем нейкай новай эстэтыкі.

Музыка — адзін з галоўных герояў Басава. Яна гучыць ужо ў назвах твораў ("Пяюха", "Мелодыя"), адчуваецца ў сюжэтах, чутна ў майстэрні падчас работы. Ён то лунае на крылах мелодыі Грыга ("Светлая раніца"), то плыве ў космас на хвалі Баха ("Вялікі горад"), то будзе свой горад у рытмах Моцарта ("Горад"). Музыка ажывае ў мелодыі яго колеры, у рытмах ліній і плоскасцяў, самага мазка.

У пачатку 70-х адбываюцца не толькі пластычныя змены ў ягонай мове, але і некаторыя жыццёвыя змены: ён пазбаўляецца і без таго небагатага заробку ў сувязі з рэарганізацыяй Мінскага мастацкага камбіната, дзе ён на працягу 20 гадоў разам з іншымі калегамі "тачыў" партрэты правадзіроў на камені. Цяпер ён аказаўся абсалютна свабодным, самотным і аддадзеным творчасці. Усе зямныя клопаты кладуцца на плечы ягонай жонкі — лакорлівай, працавітай, бязмежна цярылай Бэлы.

Успамінаючы гэты час, ён кажа: "У пачатку 60-х выставілі дзве мае работы. Здаецца, яны ў Беларускаму музеі. У тыя гады з'явілася надзея. Потым хутка ўсё закончылася"... Цяпер зразумела, што ўсё толькі пачыналася. Нібыта ў пацвярджэнне супярэчнасцяў яго лёсу адбываецца разрыў паміж унутраным творчым ростам і адыходам ад знешняга свету, ад гледача. Парадокс праўляецца і ў тым, што адхіленыя работы з выставак у Мінску ахвотна ўключаліся ў перасоўныя, выязныя, абменныя выставы — ад Цімертаў да Таліна, здараліся на шляху яго жывапісу нават Нотынгем і Равена.

У мастацкім жыцці Мінска 15 гадоў (з 1973-га па 1988-ы) Басаў практычна не існуе. Яго не бачаць, забываюць. Праўда, да яго 60-годдзя кіраўніцтва СМ прапанавала яму правесці юбілейную выставу ў кулуарах СМ, без прэсы і гледачоў. Ён адмовіўся.

Аднак у сярэдзіне 80-х падываецца з сутарэннай беларускай андэграунд, які пачалі выпускаць "за кардон". Чыноўныя мастакі, якія ехалі за мяжу, гатовы вывезці ў зборных выставах-продажах і асобныя работы Басава. Былі і досыць дастойныя прапановы. І. Басаў адмаўляў усім. Ён марыў пра сваю персанальную выставу ў адной з паважаных ім сталіц свету: Маскве, Іерусаліме, Нью-Йорку...

У 1992 г. галерэя "Брама" атрымала прапанову паказаць мастакоў-яўрэяў Беларусі на выставе "Дыяспара" ў Маскве — у ЦДМ. Усе мастакі адгукнуліся хутка. Басава ж давалося ўгаворваць. Урэшце яго палотны ("У дарозе", "Танец", "Тры фігуры") апынуліся на стэнджах ЦДМ побач з творамі У. Левітана і Н. Альтмана, Л. Бакста і І. Бродскага, А. Тэшлера і Л. Лісіцкага.

Маскоўскія мастацтвазнаўцы, у тым ліку і бліскучы тэарэтык сучаснага мастацтва, прафесар МДУ А. Марозаў высока ацаніў беларускі раздзел выставы і быў уражаны, што не бачыў раней на ўсесаюзных выставах палотнаў выдатнага мастака І. Басава.

Доўгачаканы і гэты ж нечаканы поспех выклікаў сапраўдны пераварот у душы мастака, ён перажываў фантастычны творчы ўздым. Ды пад'ём на паддашак 6-павярховага дома ў майстэрню быў абцяжараны ўзростам і хваробай, і ён працаваў у цеснай куханьцы сваёй "хрушчоўкі".

Відавочным стаў пералом у яго пластыцы. Рэзка ўзмацняецца дынаміка кампазіцыі, рытмы нагадваюць агульны рытуальны танец. Колер набывае гранічную чысціню і лаканічнасць, усё дасягае нейкай знакавасці ("Дзяўчынка ў чырвоным" — 1987, "Дзве жанчыны" — 1993, "Пяюха" — 1988, "Чырвоны пейзаж" — 1993). Але ў афіцыйным мастацкім Мінску гэтага нічога не заўважае.

Затое мастак пасябраваў з галерэяй "Брама" і ўдастоіў яе права першага паказу ўсіх сваіх новых работ, гатоўнасці выстаўляцца ва ўсіх яе выставах. Тым больш, што галерэя некамерцыйная, нікога не прадае і не купляе, а значыць са сваімі работамі мастаку расставалася не трэба.

У 1993 г. на Беларусі адзначаюцца дні памяці яўрэяў, якія загінулі ў гады другой сусветнай вайны (у сувязі з 50-годдзем знішчэння мінскага гета). Галерэя "Брама" прапанавала стварыць выставу ў рамках агульнай мастацкай акцыі "Кадыш — Жальба". Выстаўку такога роду "Яўрэі ў мастацтве Беларусі" я задумвала даўно. Да таго ж, можна было часткова ажыццявіць яшчэ адну запаветную мару — упершыню, нарэшце, паказаць у Мінску творы нашага вялікага земляка Марка Шагала. Дагэтуль усе мае спробы зрабіць гэта (дамаўлялася з калекцыянерамі і музеямі Масквы і Ленінграда, і тыя ўжо былі гатовы даць свае неацэнныя экспанаты) падтрымкі не атрымалі.

Я назвала выставу "Ад Марка Шагала — у Мінскае і Сучаснае. XIX—XX стст.". У ёй быў сапраўды парад імёнаў: Фальк, Пэн, Юдовін, Кругер, Бразер. Экспазіцыя будавалася рэтраспектыўна: ад дня сённяшняга — углыб часу. Ад дэбютанта І. Каплуновіча да мастака XIX стагоддзя І. Асканзія. У дальняй зале — галоўны сюрпрыз: чатыры з апошніх перадсмяротных работ М. Шагала пад спецахавой двух амонаўцаў...


А ў самым пачатку экспазіцыі, у раздзеле 90-х — два вялікія адсекі І. Басава. Понспех пераўзышоў чаканні, нават мае. Мне здавалася, што эйфарыя ад першай сустрэчы з Шагалам будзе галоўнай і агульнай эмоцыяй. Аднак гледачы заміраў, не дайшоўшы да Шагала, тоўпіліся каля палотнаў Басава, звяраючы дату нараджэння аўтара і гады стварэння твораў. Было цяжка паверыць, што гэты чысты звонкі колер, востры сутыкненні плоскасцяў, рэзкая змена рытмаў, гэты энергічны чалавечак, які апантана рвецца і б'ецца (на жаль, на месцы...), стылізаваны пад архітэктурную дэталю, належыць пэндзлю аднаго са старэйшых мастакоў, адзначанага богам і не заўважанага людзьмі.

Яго маладзейшыя калегі (пакаленне пцідзесяцігадовых) сцвярджаюць, што выхоўваліся на тых літаральна двух-трох палотнах Басава, што зрэдку трапілі на выставы. А наступныя пакаленні чулі хіба легенду пра выдатнага мастака. Пры яго жыцці толькі "Сусветны лексікон мастакоў" (1994, Лейпцыг) уключыў І. Басава, адзінага з Беларусі; пара артыкулаў пра яго мільганула ў друку: адзін — у "Мастацтве Беларусі" ў Мінску, другі — у "Bildende Kunst" у Германіі; ды мне пашчасціла паспець на БТ зрабіць невялікі сюжэт. Ужо пасля смерці ў прафесійным друку з'явіліся артыкулы ў расійскім "Искусстве", у анталогіі "Сто твораў беларускага мастацтва XX стагоддзя" у "Нашай Ніве".

Калі ў краіне ўжо можна было быць яўрэем і гаварыць пра іх ўдзел у беларускай культуры, сярод шэрагу выстаў галерэі "Брама" была і выстава з гастролямі яўрэйскага маскоўскага тэатра "Брама адчынена. Шалом". У ёй ашаламляльны поспех мелі новыя палотны І. Басава "Да зары", "На зары", "Чырвоны пейзаж". Прычым апошняя ізраільскі пасол Э. Валк вызначыў як сімвал яўрэйскага менталітэту. Відаць, пластычныя алегорыі былі яму зразумелыя, шалёны жоўты патрабуе спыніцца, угледзецца, прыслухацца, а чырвоны нервовым росчырмак лямантуе аб трагедыі творцы. Праўда, на ўсе запрашэнні на яўрэйскія выставы Ізраіль Басаў рэзонна заўважаў: "Я — не яўрэйскі мастак, я — мастак "вабшч". Аднак гісторыя беларускага мастацтва багатая на прыклады прэтэнзій розных культур на аднаго і таго ж майстра, выхадца з гэтае зямлі. Так, расійская — на І. Хруцкага і І. Аляшкевіча, французская — на М. Шагала і Х. Судзіна, нямецкая — на Т. Бычкоўскага. Басава палічылі сваім ізраільскае.

Калі на міжнародным мастацтвазнаўчым кангрэсе у Іерусаліме я паказала слайды з палотнаў І. Басава, мае ізраільскія калегі ўсклікнулі: "Гэта ж мастак сусветнага класа! Да таго ж цудоўна піша Іерусалім". Гаворка ішла пра палотны "Вялікі горад", "Залаты горад", "Троіца" і іншыя, выкананыя ў сонечным паўднёвым каларыце. Басаў жа не толькі ніколі не быў у Іерусаліме, але і ў 70—80-я гг., калі пісаў іх, не мог нават па ТБ іх бачыць — не паказвалі. Адразу ж мне прапанавалі зрабіць выставу Басава ў адной з прэстыжных залаў у цэнтры Іерусаліма. Гэта была вялікая перамога, але толькі маральная, бо грошай на выставу "бедныя"

Дуэт талентаў



яўрэі ні тут, ні там не знайшлі, і мы пацярпелі чарговае параженне па прычынах матэрыяльных.

Калі паспрабаваць суаднесці творчасць І. Басава з вядомымі еўрапейскімі накірункамі ў жывалісе, то ўмоўна можна абзначыць яе як "кубістычны экспрэсіянізм" — геаметрызацыю форм, дэкаратыўнасць гучання колеру, сілуэтнасць малюнка. Яго жывалісная прастора лёгка распластоўваецца на палатне, аб'ёмы, быццам спрашчаныя, трансфармуюцца ў арнаментальна распрацаваныя плоскасці. За жываліснай стыхіяй матыў змястоўны адкрываецца не раптам, а праступае паступова, як абрысы прадметаў у тумане.

Пэўна, адным з самых шчаслівых у яго творчым жыцці быў 1993 год — год яго 75-годдзя. Яго ўбачыла Масква, яго чакаў Іерусалім, ён быў поўны спадзяванняў і апантана працаваў. Можна было толькі здзіўляцца таму, як з надыходам старасці маладзела, ачышчалася, прасвятлялася яго палітра. Больш пластычным і грацыёзным рабіўся сілуэт. Песня-крык ператвараецца ў танец-усмешку.

Незадоўга да адыходу мы з ім гутарылі аб маючай адбыцца выставе ў Іерусаліме. "Ведаецца, у мяне столькі планаў, столькі задум, і я нават адчуваю, што ёсць сілы іх ажыццявіць, толькі вось стаць бы да Мальберта. Напэўна, гэта і ёсць другое дыханне?"

...Настаў 1994 год — апошні ў ягоным жыцці. А танец-усмешка застаўся ў 1993 — апошнім у яго творчасці.

Ларыса ФІНКЕЛЬШТЭЙН,
мастацтвазнаўца,
арт-дырэктар галерэі "Брама"

Адразу дзве персанальныя выставы паказвае аматарам выяўленчага мастацтва Светлагорская карцінная галерэя "Традыцыя" імя Г. Пранішнікава. І калі з творчасцю акадэміка жывалісу БелАВМ Уладзіміра Зінкевіча светлагорцы ўжо добра знаёмы (ён выстаўляўся тут яшчэ ў 1996 годзе), то для яго жонкі — мастачкі Валянціны Сідаравай — гэта ў пэўным сэнсе дэбют. Так ужо здарылася, што яна прадстаўляла свае творы ў розных галерэях за мяжою і амаль не выстаўлялася ў сябе на радзіме. І вось ці не ўпершыню сабраныя разам, у адной зале, яны засведчылі яе прафесійнасць. Зрэшты, гэта было відавочна і па таленавітых ілюстрацыях да кніг беларускіх народных казак. Яе малюнкi не проста ілюструюць, яны ўвасабляюць тое, што знаходзіцца за межамі тэксту, ствараючы новую казачную рэальнасць. І невыпадкава многія, здавалася б, толькі кніжныя малюнкi, сталі самастойнымі творами выяўленчага мастацтва. Ёсць такія і на гэтай выставе. Скажам, партрэт героя беларускай народнай казкі "Кот Максім" набыў Нацыянальны мастацкі музей. Такую ж самастойную мастацкую вартасць набылі і іншыя яе ілюстрацыі да яшчэ адной беларускай народнай казкі "Залатое пяро", да папулярнай кнігі польскага пісьменніка Януша Корчака "Кароль Маціўш".

В. Сідараву звыкла лічаць графікам. Але выяўленчыя сродкі, якімі яна карыстаецца, нязвычайны для графікаў. Мы бачым не каларыт, а подых каларыту. Часам застаецца ўражанне, што мастачка малюе... паветрам. Яе творы трэба не толькі глядзець, але разглядаць, бо асацыятыўнасць іх вельмі багатая і таксама затоеная. Трапяткім ззяннем прасякнуты твор "Святло ў лесе". Мастачка лёгка пераадольвае абмежаванасць таго ці іншага жанру. "Лясная прагулка напярэдадні Каляд" не проста партрэт дзяўчынкі, але і казачны зімовы крайд, у якім прадчуванне свята. Яшчэ адзін прыгожы партрэт дзяўчынкі В. Сідарава мела ўсе падставы назваць "Каларыт канца зімы", бо для яе галоўнае менавіта блакітна-сіняваты паветраны кала-

рыт адыходзячай зімы.

В. Сідарава ставіць перад сабой надзвычай складаныя пейзажныя задачы. Яны адчувальны ў саміх назвах твораў: "Цёплае святло ў час зімовых халадоў", "Сон на крылях", "Каштаны ў пейзажы", "Палаючыя шышкі", "Рыба-возера". А тое, што яна заўжды дасягае пастаўленых перад сабою мастацкіх мэтай, гаворыць аб яе вялікіх патэнцыяльных магчымасцях.

Я, вядома, не мог не задаць некалькі пытанняў нашаму земляку Уладзіміру Зінкевічу. Як ставіцца ён да сумеснай выставы з жонкай?

— Гэта наша першая сумесная выстава на радзіме. Што ж датычыцца Валіных работ, то яны вельмі загадкавыя. Асабіста я не разумею, як яны напісаны. Творы ў нас па духу вельмі блізкія, а па мастве — розныя. Але яны не спрачаюцца паміж сабою, а сцвярджаюць адно і тое ж: спрадвечную прыгажосць і мудрасць жыцця... Што ж датычыцца маёй выставы, то яе нельга параўноўваць з нядаўняй, якая адбылася ў Мінску, у галерэі "Мастацтва". Спецыфіка залы, адвездзенай мне ў Светлагорску, такая, што карціны глядзяцца асабліва цэласна, — гаворыць Уладзімір Леанідавіч.

І гэта сапраўды так. Адносна шчыльнасць размяшчэння экспазіцыі яго твораў паспрыяла таму, што пэўная фрагментарнасць некаторых з іх нібыта знікла. Карціны вельмі хораша дапаўняюць адна адну — і танальнасцю каларыту, і філасофскім сэнсам. Даўно заўважана, што жываліс У. Зінкевіча адлюстроўвае і тое, што не падуладна вымярэнню, што знаходзіцца ў сферы пачуццяў, а не ў пэўнай рэчаіснасці. Гэта і высвечвае пазытыўную аснову нярэдка звычайных рэчаў. Менавіта так здарылася, у прыватнасці, з трыпціхам "Майстэрня". Ведаю, што папярэдня назва цыкла гэтых твораў была іншая — "Рэстаўрацыя". Мастак звяртае нашу ўвагу на рэчы, якія, што называецца, аджылі сваё, адслужылі. Аднак яны захоўваюць у сабе нешта значна большае, чым іх побытавае прызначэнне.



Асабіста мне заўжды здавалася, што карціны У. Зінкевіча быццам ствараюцца нанова ў мяне на вачах. Нават самыя знаёмыя з іх раптам пачынаюць здзіўляць чымсьці незаўважаным раней. Яны надзвычай рэальныя ("Зімовае вакно", "Падарожжа вялікай рыбіны", "Рыцарскі турнір"), псіхалагічна-настраёвыя ("Вечар", "Святло ў лесе", "Ранішні лес"), калі загадкавым здаецца і навальнічнае неба, і штармавое мора, і начны птах, які ўсё яшчэ змагаецца з уладарнымі хмарами, з узлятаючай вадой ("Начны птах").

Новыя творы У. Зінкевіча сцвярджаюць яго вернасць самому сабе. Мы зноў пазнаем яго і ў "Музе", і ў "Люстэрку", і ў "Святле далёкіх гор". Ад выставы да выставы мастак усё больш выразна выяўляе вернасць свайму творчаму шляху.

Дуэт талентаў даў выдатны плён — выставу твораў Валянціны Сідаравай і Уладзіміра Зінкевіча. Светлагорцам сёння могуць пазаздросціць многія аматары выяўленчага мастацтва.

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ

На здымку: Валянціна СІДАРАВА і Уладзімір ЗІНКЕВІЧ на адкрыцці выставы сваіх твораў у Светлагорску.

Фота В. СТРЫБУКА

Ажывае пад рукамі шкло

Ёсць выставы, якія запамінаюцца надоўга. Ёсць мастакі, творы якіх зачароўваюць, здзіўляюць незвычайнасцю задумы, абуджаюць фантазію. З імі хочацца сустрэцца зноў і зноў.

Выстава мастакоў і майстроў Бярозаўскага шклозавода "Нёман" экспанавалася ў Лідскай мастацкай галерэі ў 1997 г. Былі прадстаўлены выразы са шкла, што тыражуюцца ў вытворчасці, а таксама аўтарскія працы, у якіх — пошукі стылістычных напрамкаў, новых фармальных і тэхналагічных магчымасцей.

Выстава запамнілася. Я зноў і зноў згадваю яе. І не толькі таму, што яна атрымалася прэстыжнай. Многія прадстаўленыя творы адзначаны міжнароднымі прэміямі на шматлікіх выставах і кірмашах у Ябланцы-на-Нісе, Празе, Берліне, Мадрыдзе, Маскве, Ленінградзе. Кожны ўдзельнік выставы варты ўвагі, кожны меркаваў паказаць глядачам шкло ва ўсім багацці яго магчымасцей, як матэрыял для вялікага мастацтва. Ад часу вынаходніцтва шкла прайшло амаль чатыры тысячы гадоў, але і зараз ідзе працэс удасканалення працэсу стварэння і знешняга выгляду вырабу з гэтага матэрыялу. На сённяшні дзень мастацкае шкло з'яўляецца вядучым відам дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва Беларусі.

Хочацца згадаць адну з удзельніц гэтай выставы мастачку Галіну Сідарэвіч. У 1978г. яна скончыла БДТМІ (кафедру шкла). Каб мець рэальную магчымасць займацца любімай працай, згаджаецца працаваць мастаком-афарміцелем на шклозаводзе "Нёман". Там распачынае свае першыя эксперыменты са шклом: заплаўляе ў тоўшчу шкла разнастайныя "нешкляныя" рэчы (шклотканіну, металічныя ўключэнні), спрабуе фарбаваць шкло хімічнымі спалучэннямі. Усё гэта дапамагло ёй ствараць пластычныя кампазіцыі, блізкія да станковага жывалісу. З 1983 г. Г. Сідарэвіч працуе ўжо ў эксперыментальна-мастацкім аддзеле як мастак шкла. І адразу прыйшоў поспех — пасля з'яўлення на выставе кампазіцыі "Цішыня", якая была закуплена Дзяржаўным мастацкім музеем, а ў 1985 г. адзначана сярэбраным медалём ВДНГ у Маскве. Аўтарская тэхніка, якую мастачка стала потым ужываць ва ўсіх працах ("Салёны вецер", "Курганы", "Мора", "Эдэм", "Віно з дзюмухаўцоў"), была абаронена на Усесаюзным мастацка-тэхналагічным савеце ў Маскве.



Тэхніка гэта — тэхніка ліцця (у формы ці без формаў) з украленнямі ў шкло нешкляных элементаў, што дае графічны эффект. У якасці жываліснага сродку выкарыстоўваюцца фарбавальнікі. Падчас хімічнай рэакцыі шкло заплаўняецца кропелькамі паветра і ўзнікае трэці мастацкі элемент: паветраная прастора, асяроддзе.

Фантазіі мастачкі — самыя розныя. Яны могуць уяўляць пласты адвольнай формы ("Курганы", "Мора"), мець адпаведную форму ("Цішыня", "Салёны вецер"), у тоўшчы якіх змешчаны графічна-жывалісныя кампазіцыі. Тут мае сэнс і сама форма пласта, і тое, што знаходзіцца ў шкле. У кампазіцыях пейзажах Г. Сідарэвіч выкарыстоўвае, напрыклад, стылізаваныя прыродныя формы: трава, птушкі, коні і іншае.

Шкло можа імітаваць розныя рэчы — кераміку, парцэлян, камяні. Але ніводны матэрыял не мае такога бляску, празрыстасці, напоўненасці святлом, здольнасці гарманізаваць з паветраным асяроддзем. Менавіта гэтыя якасці шкла выкарыстоўвае Г. Сідарэвіч. Яна лічыць, што са шклом трэба абыходзіцца вельмі беражліва, каб не загубіць чудаўнае, што ёсць у гэтым матэрыяле. А сам працэс вырабу параўноўвае з джазавымі кампазіцыямі. За некалькі хвілін яна мусіць паспець намаляваць у шкле, напрыклад, пейзаж.

заж. У выніку — дзвюх ідэнтычных рэчаў не бывае.

Аўтарскія працы Г. Сідарэвіч маюць адметную вытанчанасць стылю. Яе творы напоўнены пазытыўнасцю і рамантычнасцю.

Вельмі адухоўленая яе вядомая кампазіцыя "Віно з дзюмухаўцоў", падказаная аднайменнай апавесцю Рэя Брэдберы. На доўгіх сцяблінках — шары-дзюмухаўцы, напоўненыя кропелькамі расы-паветра. Мастачка перадала ўражанні дзяцінства: стан спакою, бязвоблачнасці, чысціні, адчуванне лета, напоўненага водарам кветак.

Пасляхова выкарыстоўвае мастачка пластычныя і аптычныя якасці шкла ў кампазіцыі "Кветкі". Яе кветкі — не натуралістычныя прыродныя формы, а пластычнае гучанне прыгажосці.

Г. Сідарэвіч — сябра Саюза мастакоў Беларусі. Яе творы экспанаваліся на выставах у Гародні, Мінску, Маскве, Шаўляях, Бялградзе, Познані, Стакгольме і іншых гарадах. Яе выразы карыстаюцца попытам у рэспубліцы, з поспехам экспартуюцца ў Германію, Галандыю, Грэцыю, іншыя краіны Еўропы. Творы яе захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, у краязнаўчых музеях Гародні, Смаленска, Пінска, у прыватных замежных зборах.

Г. Сідарэвіч прымала ўдзел у стварэнні аб'ёмна-дэкаратыўных кампазіцый у музеі М. Багдановіча, у піянерскім лагеры "Брыган-



ціна", нядаўна выканала дэкаратыўную агародку для пасольства Беларусі ў Вільні.

Хочацца пажадаць Галіне Сідарэвіч новых адкрыццяў "цудаў у шкле".

Ларыса ДРАКО

На здымках: мастачка Галіна Сідарэвіч. Кампазіцыя "Салёны вецер" г. Ліда



"Віцебская акварэль"



Лідская мастацкая галерэя экспануе выставу мастакоў з Віцебска. У горадзе на Дзвіне існуе моцная мастацкая школа, і адна з вызначальных плыняў гэтай школы — акварэль. У зале Лідскай галерэі цяпер дэманструюць свае творы 15 майстроў, якія ўваходзяць у творчае аб'яднанне "Віцебская акварэль".

Ларыса ДРАКО
На здымку: Н. Араславай, "На вясновых зюджах"

Да Коласа

116 гадоў таму нарадзіўся Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч. Для нас, сённяшніх, Якуб Колас — не толькі пясняр, не толькі грамадзянін, які "на мове свайго народа" гаварыў і гаворыць пра самае наша спрадвечнае: веру, надзею, любоў. Ён — сімвал нясцерпнага болю па Беларусчыне, спрадвечны і штодзённы напамінак аб тым, што наша ўласнае толькі ў нашых руках, што не палітыка робіць мастацтва, а мастацтва — палітыку...

Трэцяга лістапада ля помніка пясняру на Вайсковых могілках сталіцы ў чарговы раз сабраліся людзі. Адаць даніну павагі дзядзьку Якубу. Прыслушайцеся да ўласнае душы, усклаўшы кветкі на мармуровую могілкавую пліту. Проста ўспомніце сябе. Як адзначыла пісьменніца Вольга Іпатава, гэта сёння патрэбна не Коласу, гэта сёння патрэбна нам.

Выступілі таксама дырэктар музея Якуба Коласа З. Камаароўская, пісьменнікі У. Някляеў, М. Мушыньскі.

Рызыка — высакародная справа



Дзве мінчанкі, дзве Наташы — Іванова і Крэзь рызыкнудлі прадставіць цэлую калекцыю сваіх работ на рэспубліканскай выставе керамістаў у Брэсце, у якой удзельнічаюць і даволі масцітыя майстры. Тым не менш, сяброўкі ўпэўнены ў поспеху. Не дарэмна ж кажуць: рызыка — высакародная справа.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

Што б ні гаварылі пра карысць двухмоўя, а, на наш погляд, усё-такі варта задумацца і прыслушайцеся да меркаванняў на гэты конт нашых вялікіх землякоў-беларусаў.

"Перш чым інтэгравацца разам з еўрапейскімі дзяржавамі, — сцвярджае доктар філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, прафесар Адам Мальдзіс, — нам трэба набыць сваё выразнае нацыянальнае аблічча. Ці патрэбны мы Еўропе безабліччымі: без свайго менталітэту, без сваёй мовы, культуры, літаратуры, мастацтва? Трэба, нарэшце, гэта цвёрда ўсвядоміць кожнаму беларусу, каб не хіліцца пад павевамі палітычных вятроў то на Усход, да Расіі, то на Запад, да Польшчы, а жыць цвёрда і з пачуццём уласнай годнасці — наш народ нічым не горшы за іншых народаў!"

Памятаю, як у студэнцкія гады з вялікім захапленнем слухалі на лекцыях яшчэ аднаго знакамітага беларуса — Фёдара Янкоўскага, які распавядаў цэлыя паэмы ў прозе пра незвычайныя назвы месяцаў, поры года, тыдняў, пра мудрасць нашага народа, пра чужую адзіную ў свеце беларускую мову, пра слаўных людзей роднага краю. У ягоных лекцыях захапляла нас не толькі глыбокае веданне роднай мовы, але і літаратуры, жыцця. Люстрацыйны матэрыял, сказы, тэксты заўсёды гучалі на памяць, і мы імкнуліся потым да таго ж на сваіх уроках, што рабіла іх глыбока-ідэйнымі, духоўнымі і прыгожымі. Памятаю, калі пайшла хваля настойліва "развіваць" мову, ён аднойчы сказаў: "Не мову трэба развіваць, а галоўку кожнага дзіцяці, каб думаў, ведаў, разумеў, што трэба і як рабіць, якім жыць".

Балюча і крыўдна сёння бачыць адносіны да роднай бацькоўскай мовы ў нас на Беларусі, бо сапраўднае любоў да Айчыны, маці, людзей пачынаецца ад любові да роднага слова — святага падарунка прыроды кожнаму народу. Я часта задумваюся над тым, якім чынам толькі родная мова; родная літаратура, а не якая-небудзь іншая, чужая, робіць чалавека чалавекам. На маю думку, чалавек, які ведае родную мову і гаворыць на ёй, цікавіцца сваёй культурай, гісторыяй, мастацтвам, чытае кнігі сваіх пісьменнікаў, не можа быць злым, дрэнным чалавекам, напрыклад, забойцам і злодзеям. У гэтым я ўпэўнена.

Нядаўна прачытала ў вашай газеце, што "у чэхаў адчуваецца вялікая пашана да суседняй нямецкай культуры, мовы. Амаль кожны чэх умее гаварыць па-нямецку, як у нас кожны беларус — па-руску, толькі з той розніцай, што чэх найперш шануе сваю, чэшскую, пра беларуса такога не скажаш". ("ЛіМ" за 1 ліпеня 1998 г.). Мо таму і камянее, становіцца жорсткім беларус, што не заста-

лося ў яго душы сёння амаль нічога святаго.

Я люблю і чытаю творы рускай класікі, творы сённяшніх эмаграў зачынілі і ідэйнасць рускай мовы і літаратуры Валянціна Распуціна, Васіля Бялова, але я сёння не гляджу расійскае тэлебачанне. Бо што можна там убачыць, чаму навучыць дзяцей і ўнікаў: забойствы, непрыхаваная распуста, нянавісць. І ў гэтым моры брудных відовішчаў тоне і сама руская мова. І гэта ж камусьці патрэбна. Я глыбока пераканана, што праз усемагчымы "барбары", "роковыя наследства", крывавыя дэтэктывы і іншыя разбуральныя перадачы, што падаюцца на рускай мове, ідзе разбэшчванне, размыванне духоўнасці чалавека, які жыве на беларускай зямлі.

Мне здаецца, што сёння ніхто не будзе прэчэчы супраць таго, што да нас праз рускую мову коціцца марскімі хвалямі сапраўдная амерыканізацыя. Дзіўна, што вышэйшае кіраўніцтва краіны гэта не хоча бачыць.

Мне здаецца, калі мы тэрмінова не паклапоцімся пра выхаванне душы чалавека на аснове роднай мовы, літаратуры, гісторыі, мастацтва, а будзем захапляцца "рускай амерыканізацыяй", жыць адзіным клопатам толькі пра хлеб надзённы, то і самога хлеба ў нас хутка не будзе, а душы людскія зачарасваюць так, што ажывіць іх будзе ўжо немагчыма. Выраз "не хлебам адзіным жыве чалавек" гаворыць пра многае. Гісторыя і культура народа можа жыць толькі праз родную мову. Толькі яна, мова народа, можа жыць і ўзрошчаць дабро, міласэрнасць, лясчыць душы людзей, толькі праз родную культуру, гонар за яе чалавек становіцца чалавекам.

Як вядома, нацыя — гістарычная супольнасць людзей, што склалася ў ходзе фарміравання агульнасці іх тэрыторыі, эканамічных сувязей, мовы, культуры, псіхічных рыс. І калі адабраць у нацыі мову і культуру, дык ці захаваецца яна як нацыя? Але калі знікне нацыя, дык знікне і нацыянальная дзяржава. Хто ж застанецца? Што тады будзе з нашай зямлёю?

Сёння шмат ідзе размоў пра нейкія рэформы ў адукацыі, школе, а, на мой погляд, трэба найперш выхоўваць чалавека, а потым даваць адукацыю. "Вывучэнне роднай мовы ў школе, — пісаў той жа Фёдар Янкоўскі, — напамінае мне дрэва без караняў. І як бы старанна не імкнуўся настаўнік паліваць гэта дрэва, яно ўсё роўна не зазелене, бо ў яго няма сувязі з глебай, няма караняў, няма першаасноў. Вучань не можа палюбіць мову, бо яна для яго не жывая з'ява, а штошчы мёртвае. А каб мова ажыла, увайшла ў душу кожнага вучня, стала часцінкай яго душы, трэба пачынаць вывучэнне з раздзела "Мова нашай мясцовасці" ці "Мова нашых бацькоў". Вось тады для кожнага вучня яна стане

жывой з'явай, вась тады кожны вучань зразумее дзівосную сілу роднага слова. І не трэба шкадаваць гадзін на гэты раздзел, бо тут нараджаецца любоў да роднага слова, закладваецца падмурак захаплення мовай, а значыць і сваёй радзімай. Не трэба, захапляючыся вялікай ракой, забываць аб той крыніцы, якая дала жыццё гэтай рацэ.

Любоў і шанаванне свайго роднага не перашкаджае нам любіць мілагучныя рускія, задзівальныя ўкраінскія, цёплыя і шчырыя грузінскія песні, не замінае захапляцца глыбока-ідэйнымі, высокамастацкімі творамі літоўскіх, латышскіх і іншых замежных твораў, бачыць у карцінах мастакоў розных краін менавіта іх зямлю, прыроду, людзей і яшчэ больш любіць сваё. І ўсё ж сваё, роднае, бліжэй і цяплей да душы, бо ім жа можна і ганарыцца, а гонар, вядома, павышае духоўнасць. Калі беларускаму чалавеку не будзе чым ганарыцца, у яго не ажывіцца і не вырасце нацыянальны дух, а гэта, як я ўжо адзначала, пагібельна для нацыі.

Яшчэ адзін чужоўны чалавек, настаўнік Алесь Белакоз казаў: "Калі дзіця будзе любіць найперш свайго суседа, сваё дрэўца, сваю песню, яно ніколі не зробіць дрэннага і таму далёкаму і чужому, бо яно ўжо ёсць чалавек..."

Таму і баліць душа і сэрца ў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча: "Беларусь! Беларусь! Калі ж мы ўсе, хто жыве пад гэты высокім небам, зразумеем: без беларускага слова Беларусі няма і не можа быць. Без беларускага — удакладняю і падкрэсліваю — дзяржаўнага слова. Дзяржаўнага і яшчэ раз дзяржаўнага!.. За доўгія стагоддзі мы прывыклі, што нашай мове адводзілася зусім іншая роля — роля, якая асуджала яе на паступовае адміранне і пагібель. Небяспека гэтай яе смерці, а значыць, і смерці самой беларускай нацыі не адпаде ні сёння, ні заўтра, калі яна, наша мова, не стане ў поўным сэнсе слова дзяржаўнай, такой, як руская ў Расіі, польская ў Польшчы, французская ў Францыі, балгарская ў Балгарыі і гэтак далей — аж да апошняй прызначанай светам дзяржавы: калі яна не запануе літаральна ва ўсіх сферах жыцця нашага народа, не будзе свабодна і натуральна — гучаць паўсюдна і скрозь".

Давайце ж прыслушаемся да думак і слоў вялікіх! Дабра, мы станем дабрэйшымі, мудрэйшымі, шчаслівейшымі, і людзі ўсяго свету нас будуць паважаць, і душы нашы стануць чалавечэйшымі, і хлеб у нас будзе смачнейшы!

Валянціна ЮБКО,
настаўніца роднай і рускай мовы і літаратуры, метадыст, выдатнік народнай асветы, ветэран працы

Зборнік артыкулаў і анталогія?

(Працяг. Пачатак на стар. 6—7)

"Пімен Панчанка" — гэта тэма, якая вылучаецца з іншых каструбатасцю мовы: "Гэты эпітэт займае інверсійную пазіцыю ў адносінах да назойніка вятры"; "Вялікі гэта універсітэт — ісці ў калоне"; "Чалавек вяртаўся да мірнага жыцця, для якога характэрна ўся гама чалавечых пачуццяў, у тым ліку і ўсмешка". Глухата ў адносінах да сэнсавых значэнняў слова прыводзіць аўтара да фальсіфікацыі зместу. Аналізуючы верш П. Панчанкі "Край паэтаў", В. Ляшук робіць заключэнне: Смаленшчына, Сібір, Украіна, Прыбалтыка, Рязань, Дагестан, Грузія, "усе гэтыя назвы — не край паэтаў". Есць тут і іншыя перлы падобнага кшталту: "Цяпер канчаткова адгаданы край паэтаў. Ім з'яўляецца Беларусь". Ад такіх вывадаў аўтар у труне можа перавярнуцца. А між тым паэзія П. Панчанкі сама паказвае тэму: суднеснасць аўталагічнага тэксту і метаніміі ў жанры публіцыстычнай лірыкі. На жаль, праф. В. Ляшук лічыць за лепшае абыходзіцца без навуковай тэрміналогіі. Аднак у слоўным шумаванні не заўсёды ўдаецца схаваць грубыя памылкі, а прыклады моўнай неахайнасці бываюць заразлівымі: "І, вядома ж, гэты выбар спалучаецца з надзеямі на асабістае шчасце, аб чым разважаюць і пра што мараць юнакі і дзяўчаты". Мараць пра што — пра выбар ці пра шчасце? Побач з "інверсійнай пазіцыяй" з'явілася і "тэматычная накіраванасць". Падобныя наватворы, магчыма, і маюць права на існаванне, але ці не выхоўваюць яны, як гаварыў некалі Якуб Колас, "нахл да пустаслоўя"?

Больш увагі жанравай спецыфіцы неабходна ўдзяліць у тэмах "Іван Мележ" і "Андрэй Макаёнак". В. Смыкоўская праз меру захапляецца "творчай гісторыяй", а М. Яніцкі не ўлічвае ролю алюзіі. Эрэшты, варта яшчэ раз падумаць над тым, які твор А. Макаёнка быў бы вартым праграмы для 11 класа. Сёння п'еса-алюзія ўжо наўрад ці можа задаволіць.

Вывады адносна падручніка могуць быць сфармуляваны ў такім выглядзе:

1. Праца не мае выразнай канцэптуальнай накіраванасці. Яе тэарэтыка-метадагіч-

ны і навукова-метадычны ўзровень не адлюстроўвае духоўна-інтэлектуальны змест і стыль беларускай літаратуры. Структурная неакрэсленасць і нефармалізаванасць не даюць падставы для кваліфікацыі яе ў якасці падручніка.

2. Пасля дапрацоўкі яе можна выдаць як зборнік артыкулаў для настаўніка. Метадычны апарат з прычыны яго празмернай спрошчанасці неабходна зняць.

Пра структуру хрэстаматы гаворка была вышэй. Да сказанага трэба дадаць, што без прозы Васіля Быкава, Ларысы Геніюш, Сяргея Грахоўскага нельга выпускаць ні хрэстаматы, ні анталогіі па беларускай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя. Здзіўляе таксама, чаму з усяго крытычнага скарбу выбраны толькі два артыкулы? І чаму яны дадзены амаль поўнасцю? Такі падыход здзіўляе яшчэ і таму, што праграма не прадугледжвае манаграфічнае вывучэнне крытычнай спадчыны Р. Бярозкіна і В. Бечыка. Бясспрэчна, гэта былі таленавітыя крытыкі, але апалогія не мае нічога агульнага з навуковым падыходам. З крытыкі трэба выбіраць матэрыялы, у якіх адлюстроўваецца дынаміка літаратурнай думкі, каб вучні маглі рабіць назіранні і супастаўленні. Крытычныя артыкулы маюць у хрэстаматы сярэлівы выгляд, як і "Хатынская апавесць" Алеся Адамовіча, якая таксама засталася неўпісанай ні ў якую тыпалогію.

Для метадычнага апарату з'яўляецца характэрнай тэндэнцыя да драблення і члянэння: якія драматычныя моманты жыцця адлюстраваны, на якія моманты звяртае ўвагу аўтар. Многія заданні сведчаць пра тое, што метадысты ўхіляюцца ад вырашэння складанай задачы, адмаўляюцца ад арганізацыі пазнаваўчага працэсу на самым адказным яго рубяжы, патрабуючы ад вучняў гатоўвага выніку: акрэсліце галоўныя праблемы, знайдзіце мастацка-выяўленчыя сродкі, вызначце іх ролю, якая праблема і чаму хвалюе паэта. Можна падумаць, што падобныя пытанні і заданні самі па сабе гарантуюць атрыманне жаданага адказу. Хутчэй наадварот: абмякчванне да ключавых вобразаў вяжа аналітыч-

ную думку вучняў. Ды і самі метадысты часам не ведаюць, куды ім павярнуць: "Паразважайце над адметнасцямі людскіх тыпаў, уваабленчы і вобразах". Часам адкрываюць раней невядомыя жанравыя формы: "У чым адметнасць інтымнага пачуцця ў жаночай і мужчынскай паэзіі". Да апошняга часу навука не здагадалася, што крытэрыем формы можа быць палава прыналежнасць аўтара. А бываюць яшчэ і невытлумачальныя парадоксы: "Чаму паэт у вершы аддаў перавагу дзеясловам прошлага часу?" Маецца на ўвазе верш П. Броўкі "Будзем сеяць, беларусы". Вось гэтыя дзеясловы: павернем, спаткаем, зацярусіць, прыйдзе, закуваюць — і ніводнага ў прошлым часе.

Есць шэраг пытанняў шаблонных — ні пра што, хоць і прыдатных на ўсе выпадкі жыцця. Іх можна ставіць да любога твора, у любой сітуацыі: якім настроем прасякнуты, якія пачуцці выклікае верш, якія праблемы пастаўлены, якія сродкі выкарыстаны, якая роля належыць, якія ідэалы пазытуе...

Вось адзін з гэтых ідэалаў — так скажыце, эталонны на сённяшні дзень: **На небе — Богу, бацьку — на зямлі Паколон, паколон і вечная пахора. Жыць так патрэбна, як раней жылі, Шануючы і хорам свой, і сорама.**

Трэба толькі, выходзіць, пашкадаваць, што няма сёння "бацькі ўсіх народаў". Але можна сябе пацешыць: будзем ганарыцца сваім рабствам, сваім сорамам. Сапраўды, годны адказ на пытанне "Якія ідэалы, што здаўна ганараваліся (!? — А. Р.) продкамі, паэтызуе Л. Дранько-Майсюк?" Так што будзем сеяць у прошлым часе і "паганараваемся".

Вывад відавочны: дадзенаму працу нельга выдаваць у якасці хрэстаматы. Змест яе трэба перагледзець, зняць метадычны апарат і тады можна выдаць як анталогію па літаратуры 50—80-х гадоў.

Аляксей РАГУЛЯ,
загадчык кафедры тэорыі і гісторыі культуры БДПУ імя Максіма Танка

Сумлення вайсковы трыбунал Аляксандру ДРАКАХРУСТУ — 75

Аляксандр Дракахруст... Так здарылася, што імя гэтага чалавека ўпершыню пачуў у рэдакцыі газеты "Во славу Родины", ужо як газеты Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Здаецца, ад Аркадзя Капілава. Так, ад яго, чалавека чулага, інтэлігентнага, чалавека, які сам непарывуна быў звязаны са словам. Пачуў пра Аляксандра Дракахруста як пра сур'езнага журналіста, як пра сумленнага чалавека. І як пра паэта. Сапраўднага паэта. Пачуў — і пацягнуўся да яго кнігі.

Ужо тады, ад першага знаёмства з паэзіяй А. Дракахруста, уразіла выразнасць самавыяўлення паэта, дакладная акрэсленасць яго лірычнага героя. Сучасная паэзія, да якой, як зразумела, найперш і цягнуўся, цягнуўся я і зараз (сучасная ў сэнсе — паэзія маладых, роўных мне па пакаленні), у многіх, у большасці сваіх выяў досыць размытая, прыкрытая выгарадай "экзістэнцыяльнай" прасціной. А ў вершах Дракахруста, як тады мне падалося, — стрыжань духу, сімпатычнае і сапраўднае жыццё. І разам з тым — адсутнасць псеўдарыторыкі, "трубачызма" і іншых аксесуараў ідэйнага кшталту. Магчыма, зблізіла з паэзіяй Дракахруста і колішняе, відаць, самае шчырае захапленне Асадавым, рускімі паэтамі 1960-х — першай паловы 1970-х, калі чамусьці абавязковым у лірыкаў сапраўдных лічылася прысутнасць асабістага ў творчасці. Шчыра прысутнасць.

А мо нешта іншае зрабіла Дракахруста "маім" паэтам? Чытаю:

*Как просто декламировать: "Не лги!",
покуда не смыкаются круги,
покуда не сжимаются тиски
и мир вокруг не рвется на куски!..
Как просто открывничать, когда
не ждёт неотправимая беда,
не подступает мертвая вода,
не угрожает вечная нужда!..
А если...*

*если...
если...
Что тогда?
...Превозможная омерзенья дрожь,
бог знает, что тогда ты наплетешь!
И ложь во имя...
Чем ее возьмешь?
Чем отпратишь, — когда она, как вошь,
невыводима и заразна сплошь?
Но с ней тебя и все в твоей судьбе
захоронит... Знаю по себе.*

Пэўна ж, многія, калі не большасць, з літаратару імкнуцца пераўвасобіць у мастацтве ўласны жыццёвы вопыт, уласны лёс. Але ці ўсім удаецца? Ці заўсягды ператварэнне

гэтае носіць шчыры, пераканаўчы характар? Ці заўсёды чытач верыць паэту, верыць у праўдзівасць чужога, чужымі душой і сэрцам перажытага?...

Пачаўшы друкавацца яшчэ ў перадаення гады (у 1999-м для Аляксандра Абрамавіча таксама юбілей — 60-годдзе яго літаратурнай дзейнасці), першы зборнік вершаў Дракахруст выдаў у 1951 годзе — "Миру быть на земле" (Уладзівасток). З вышыні сённяшняга часу можна гаварыць і пра назву гэтую, і ўвогуле пра кніжку, вершы тагачасныя што заўгодна. Але мяркуючы самі, як інакш мог назваць свой першы зборнік учарашні салдат, франтавік. Вайна для Дракахруста пачалася ў ліпені 1941 года. Спяраша — салдат інжынернага батальёна. Затым — камандзір узвода. Баі на Паўднёва-Заходнім, Паўднёвым, 2-м Украінскім, 1-м Беларускам франтах. І толькі з 1946-га — ваенны журналіст. Значыцца, і вопыт, вобраз вайны ў Дракахруста — не камандзіровачны, не выхалены паездкамі на перадаву, спісані з чужых перажыванняў. А — уласны, сабою перажыты, адчуты тысячамі драбніц і ўсёю глыбінёю эмоцый вопыт. Значыцца, і назву такую — рытарычным, калі мераць сённяшнім, досыць крытычным часам — ён, салдат вайны, меў права выбраць. Як і беларускія паэты, якія толькі што вярнуліся адтуль, з вайны... "Пярэдні край", "Шляхі", "Салют у Мінску", "Зварот шчасця", "Ранак ідзе", "Разгневаная зямля", "Голас сэрца", "Салдаты міру", "Ранак над Эльбай"... Але далёка не кожны пасля паспеў сказаць тое, сказаць такое, што праз гады, дзесяцігоддзі адкрыў Аляксандр Дракахруст:

*Не кто-нибудь,
не кто-нибудь — я сам
(К чему кивать на чью-то волю злою?)*

*ловчил и изворачивался там,
где нужно было лезть напропалую,
и прятался за брустверами фраз,
и залегал, о мужестве вещая...
Так что же я, так что же я сейчас,
вины других, себе вину прощаю?*

Ва Уладзівастоку пабачыла свет і другая кніга вершаў Аляксандра Дракахруста — "Цвет счастья" (1953). Наступны зборнік —

"Зарницы над сопками" — выйшаў у 1954 годзе ў Хабараўску. З 1964-га — ваенны журналіст, паэт — у Мінску, на Беларусі. Мне асабіста падаецца, недзе з гэтага часу, з другой паловы 1960-х, якраз і пачынаецца сапраўднае паэтычнае сталенне. Не магу не працітаваць радкі, нараджэнне якіх пазначана 1968 годам. Але найперш заўважу і тое, што поруч са сталеннем прыйшла, сапраўды сцвердзілася манера самаадкрыцця, выказвання, выражэння сябе, уласнага "я" да апошняй кроплі шчырасці.

*То ли войною жестоко наученный,
то ли бедою, бродящей вокруг,
— только боюсь,*

когда слишком везучие

дни у меня

начинаются вдруг.

Мчусь ли куда-то,

сижусь ли на месте я —

нет мне покоя и радости нет,

и поздравленья звучат,

как предвестия


новых,

еще не изведанных бед.

Паэзія — заўсёды трывога, сумненні. І асабіста трывога, уласныя сумненні — найперш.

Дарэчы, што адметна, за доўгія гады свайго беларускага літаратурнага жыцця, шмат зрабіўшы ў галіне перакладу, Аляксандр Дракахруст цыгнецца да тае паэзіі, тых твораў, дзе навідавоку — і трывога, і сумненні, і шчырасць. Выразна пераконвае ў гэтым кніга выбраных перакладаў Дракахруста "Журавлиная стая". У прадмове да яе паэт і перакладчык заўважае: "Большая часть вершаў, што ўвайшлі ў кнігу, належаць аўтарам, якія заявілі пра сябе ў суровыя гады мінулай вайны, у цяжкі пасляваенны час. Гэта і прызнаныя майстры, якія даўно і плённа працуюць у літаратуры, і тыя, да каго творчая спеласць прыйшла пазней, і тыя, чья песня абарвалася, на вялікі жаль, вельмі рана. Некаторыя з гэтых таленавітых і самабытных паэтаў ці мала вядомыя, ці ўвогуле невядомыя рускаму чытачу". І далей: "Іх лёсы, пераплаўленыя ў вершы, іх гарачая любоў да роднай зямлі, арганічна ўласцівы іх творчасці матыў дарогі, далёкіх вандровак і радаснага вяртання ў месцы, якія бясконца дарагія сэрцу, блізкія майму лёсу, сугучныя маёй душы. Часцінку душы сваёй я пастараўся ўкласці ў кожны з перакладзеных мною вершаў".

Часцінкі, кавалчкі душы і сэрца Драках-



руста — у прадстаўленых рускаму чытачу вершах Якуба Коласа і Петруса Броўкі, Максіма Танка і Міколы Аўрамчыка, Анатоля Астрэйкі і Сымона Блатуна, Рыгора Барадзіліна і Анатоля Вялюгіна, Артура Вольскага і Сцяпана Гаўрусёва, Анатоля Грачанікава і Івана Калесніка, Уладзіміра Лісіцына і Еўдакіі Лось, Васіля Макаравіча і Уладзіміра Паўлава, Сяргея Панізіна і Аляксея Пысіна, Юрася Свіркі і Анатоля Сербантовіча, Хведара Чэрні...

Шчырасць, сумленнасць у мастацкім асэнсаванні жыцця — рыса і прозы Дракахруста, над якой літаратар асабліва актыўна працуе ў апошнія гады (як сведчанне — кніга "Белый шум"). Здаецца, быць, лаканічным, дакладным у выбары праявітых канструкцый п'сьменніку дапамагае паэзія. Як і ўвогуле — дапамагае жыць у згодзе з праўдай і сумленнем.

Проваливаюсь в память,

как в трясину:

неверное движение — и пропал.

И здесь уже бессильна сила

и бесполезны опыт и закал.

Здесь прошлое, засасывая разом,

воспроизводит каждый шаг и миг —

все ухищренья, все финты и фразы,

лукавый шепот и истошный крик.

Какая тьма! Какая бездна, боже!

А я один. А я опять один.

И только совесть, может быть, поможет

из этих гиблых vybrать глубин.

Так, толькі — сумленне. І ў літаратуры, у мастацтве, калі, канешне, яны — сапраўдныя, не разбаўленыя мітуслівай лухтой, падманлівым бачаннем навакольнай рэчаіснасці.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Ён малюе святло Марціну КОЎЗКАМУ — 75

Калі "Літаратурная газета" неяк папрасіла вядомага маскоўскага сатырыка Уладзіслава Бахнова назваць свой ці чужы любімы афарызм, дык прызнаны майстра гэтага жанру, доўга не думаючы, сказаў: "Лес сякуць — парк садзіць будучы" і, усміхнуўшыся, дадаў, "Народная мудрасць".

Аднак у кожнай "народнай мудрасці" абавязкова ёсць свой аўтар — той, хто першым пусціў яе гуляць "па вуснах" людзей. Іншая справа, што пра яго звычайна забываюць. Асабліва, калі твор своечасова не быў надрукаваны. Ды ў дадзеным выпадку лёгка ўстанавіць не толькі аўтарства, а і дакладна назваць дату, калі гэтая "народная мудрасць" нарадзілася. Правільней, калі, будучы надрукаванай, так прыйшла чытачам даспадобы, што пачала перадавацца з вуснаў у вусны. Калі ласка: афарызм "Лес сякуць — парк садзіць будучы" — адзін з твораў знакамітага беларускага сатырыка і гумарыста Марціна Коўзкі, а ўпершыню ён быў апублікаваны ў 1970 годзе ў такім папулярным па сённяшні дзень маскоўскім (тады, зразумела, усесаюзным) часопісе, як "Крокодил".

Нічога не скажаш: заздросны лёс для твора... Напісаць "малога жанру" рука не падываецца. Бо — "мал золотник, да дорог"!

Дарэчы, у згаданай "народнай мудрасці" ёсць свой, не менш сімптаматычны працяг. Афарызм нядаўна быў перадрукаваны рэспубліканскай газетай "Звязда". І нават на першай старонцы. І, вядома ж, без прозвішча аўтара...

Сам жа Міхаіл Барысавіч на падобную няўвагу да ягонаў персаны ніколі не крыўдзіцца. Нават ганарыцца. Яшчэ б! Не будучы ганараваны званнем народнага, па сутнасці ўдастоіўся такога высокага звання самім народам.

А прызнанне — заслужанае і заканамернае. І таму, што М. Коўзкі любімаму жанру

прысвяціў больш за трыццаць гадоў. І таму, што "смак" у ім ведае. А ведае, бо талентам валодае.

Талент жа М. Коўзкі, як чытач даўно змог упэўніцца (у першую чаргу лімаўскі, бо Міхаіл Барысавіч часта выступае ў нашым штотыднёвіку з падборкамі "Доля праўды") — яркі, шматгранны, а галоўнае — непаўторны.

Гэта толькі на першы погляд здаецца, што лёгка напісаць некалькі радкоў, заклаўшы ў іх пэўную думку, — і мініяцюра атрымаецца. Каб жа! Праца ў такім жанры вельмі цяжкая і адказная, а ноша — камень, які коціш на вялікую гару, ведаючы, што такі твой учынак урэшце будзе належным чынам ацэнены, аднак пакуць пачуеш слова пахвалы, яшчэ як даўдзецца папрацаваць. Ды М. Коўзкі не баіцца гэтага — упэўнены: за што ўзяўся, тое адолее. Да ўсяго выпрацаваў для сябе нязменнае правіла — калі будзеш сміячыся як мага лепш, дык у блазна ніколі не ператворышся.

Прадчуваю: прачытаўшы такое сцвярдэнне, Міхаіл Барысавіч усміхнецца: "Гэта вы, крытыкі, гатовы ўсё па палічках раскласці, каб пільней зазірнуць, як самі кажаце, у творчую лабараторыю аўтара. А ў самой творчасці ўсё куды складаней. Калі пішацца, дык пішацца, а не пішацца, то ніякая тэарэтычная аснова не дапаможа".

Відаць, яно так. Але ж не я падобнае засведчыў: "Калі гаворыш не тое, што думаеш, не здзіўляйся, што робіш не тое, што хочаш" — гэта сам шанюны М. Коўзкі. А паколькі сам ён заўсёды (прынамсі, у дачыненні да афарызмаў) гаворыць тое, што думае, таму і робіць тое, што хочацца.

А хочацца, каб праз літаратуру (а што афарызм, сатырычная мініяцюра — адзін з найбольш дасканалых жанраў яе, сумняваюцца не даводзіцца), хоць крыху нашае грамадства зрабіць лепшым, каб у ім менела тых,



хто сячэ лес, каб затым садзіць парк, каб у ім не знаходзілася месца людзям, якія сваімі дзеяннямі толькі імітуюць... дзейнасць.

Наконт гэтага, дарэчы, у М. Коўзкі ёсць цудоўнейшае выказванне: "Усялякая спра-

ва патрабуе іскры божаў", — сказаў Герастрат".

Вядома, наколькі няўдзячна справа пераклаваць паэзію. Але куды больш няўдзячна рабіць гэта з афарызмамі, выслоўямі, карцелькамі і проста лаканічнымі "аповедамі", што з'яўляюцца з-пад пера М. Коўзкі. Іх проста трэба чытаць. Уважліва. Роздумна. І, канешне, з пачуццём гумару. Бо той, у каго такой якасці няма, наўрад ці зразумее значнасць сказанага знакамітым сатырыкам і гумарыстам. У крайнім выпадку зразумее наадварот.

Як? У шанюнага Міхаіла Барысавіча і наконт гэтага ёсць адказ: "Трыножаць, — заржаў конь, — мабыць, пусцяць на волю..."

Закончыць гэтае невялікае віншавальнае слова з нагоды юбілею М. Коўзкі хочацца зноў жа яго радкамі: "Не дакарайце мяне за цені, крытыкі: я малюю святло!"

Не дакараем...

Не дакараем, бо разумеем: святла без ценяў не бывае. Але разумеем і іншае: не кожнаму удаецца пісаць так, каб гэтыя самыя цені не паглыналі святло. Таму жадаем і надалей пісаць гэтаксама (сваёму не называю кнігі, якія выйшлі ў Міхаіла Барысавіча, бо ўпэўнены, што іх будзе яшчэ больш) — гэта значыць малюваць святло!

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Марцін КОЎЗКІ

Доля праўды

Кажуць, на Каўказе прымірэнне. Горцы захацелі выкінуць Леніна, а расейцы настойвалі: хай будзе як было. Сутнасць дасягнутага пагаднення: на Леніне цяпер нацыянальнае адзненне, ён у папасе: урад выдзеліў сродкі са сваіх сціплых прыпасаў.

— Як жыву, браце? Як жаба ў збане са смятанай:

цялёпкаюся. Каб неяк мас-ла збілася. А тады яшчэ трэба думаць, як наверх выбрацца — збан высозны, так проста не выдрацца.

Штраф "зайцу" за безбілетны праезд? Што яму памер мінімальнай зарплаты! Караць — пры поўнай адсутнасці месцаў — няспынай яздой у гарадскім транспар-

це. Не на нейкія там дзесяць — пятнаццаць мінут, а з канца ў канец, увесь маршрут. Гэтак разоў сем ці восем — і наступным разам білет папросіць.

Слова да юбілею нашага начальніка. Як разумна орган наш узначальваецца! У якасці першага намесніка мушу засведчыць: ніколі мы не бачылі такой дасведчанасці. Плённа, вольна пад начальнікам працуецца, хай наш начальнік жыве і мацуецца. А што ў слове зашмат ялею, дык яно ж не будзёнае, а да юбілею. Як орган наш называецца? Не скажу, бо з алілуйшчынай мы змагаемся.

ЧАСАПІС

Мелодыя лазовых карункаў



Добрай традыцыяй стала ў нашай краіне правядзенне выстаў, пленэраў, тэматычных святаў-конкурсаў народных рамёстваў. Дзякуючы цеснаму супрацоўніцтву Міністэрства культуры і Беларускага саюза майстроў народнай творчасці (БСМНТ) ужо адбыліся свята "Ганчарны звон" і "Саламяны цуд". А 24 кастрычніка ў рэспубліканскім Палацы культуры прафсаюзаў адбылося першае рэспубліканскае свята-конкурс лозапляцення "Лазовыя карункі", у якім прынялі ўдзел майстры-пляцельшчыкі з усіх рэспублікі і каманда БСМНТ.

Гэта свята запомніцца многім. Не кожны дзень можна ўбачыць увесь працэс пляцення з лазы. Літаральна на вачах з'яўляліся ў руках майстроў ажурныя вазы, карзіны, падносы, фруктоўніцы, насценныя пано з тонкіх лазовых пруткоў. Канкурсанты спаборнічалі ў хуткасці і якасці пляцення, у вырабе дэкаратыўна-мастацкіх і утылітарных прадметаў, у пляценні з іншых матэрыялаў: бярозны, лыка, дроту. А гасці свята ў гэты час мелі магчымасць убачыць выступленні фальклорных калектываў, паслухаць музыку. Асабліва цікавае выклікала выстаўка-продаж вырабаў майстроў, якая праходзіла ў фае палаца. Чаго там толькі ні было! Нават жаночы туплік на высокім абцасіку, сплечены з лазы. Цудоўная плеченая мэбля, неабходныя штодзённыя рэчы, упрыгожванні, сувеніры — усё ўмеюць працавітыя чалавечыя рукі.



Дзякуючы фінансавай падтрымцы Міністэрства культуры пераможцы конкурсаў атрымалі грашовыя прэміі. Памятныя медалі зрабіў кераміст Д. Карлеонаў, член БСМНТ. Астатнія ўдзельнікі атрымалі граматы і сувеніры.

Нямала робіць для традыцыйнага мастацтва Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, які адной з асноўных сваіх задач лічыць усебаковую падтрымку ідэі нацыянальнага духоўнага адраджэння. Натуральна, што БСМНТ стаў ініцыятарам правядзення такіх мерапрыемстваў, як свята-конкурс "Лазовыя карункі". У прыватнасці, складзена і паспяхова ажыццяўляецца пяцігадовая праграма правядзення тэматычных святаў традыцыйных рамёстваў. Як сказаў на прэс-канферэнцыі з нагоды свята лозапляцення кіраўнік Упраўлення ўстановаў культуры і народнай творчасці Т. Стружэцкі, фінансавая падтрымка традыцыйнага мастацтва — выгадны ўклад для дзяржавы. Нам ёсць чым ганарыцца, таму што для майстроў уласнае свята дае магчымасць асэнсаваць сваю значнасць, узняцца на новы ўзровень. Усё гэта не дае згаснуць інтарэсу да традыцыйнай культуры. Т. Стружэцкі падкрэсліў, што хаця ідэя падобных святаў узнікла даўно, але ўвасобіць яе ў жыццё стала магчыма толькі пасля з'яўлення такога аб'яднання, як Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Дзякуючы самаададанай працы энтузіястаў БСМНТ свята ўдалося на славу! Прыемна, што вялікую цікавасць да традыцыйнай творчасці праяўляе моладзь.

У свяце ўдзельнічалі студэнты Беларускага ўніверсітэта культуры, Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка, Цэнтра этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Беларускай політэхнічнай акадэміі.

Адшумела свята, раз'ехаліся па гарадах і вёсках майстры, але ўжо пачынаецца падрыхтоўка да наступнага свята-конкурсу — дрэвапрацоўкі.

Будзем чакаць Ірына КОРАБАВА
Фота А. ПРУПАСА

ШЛЯХІ

АГУЛЬНАВЯДОМА, што беларуская літаратура належыць да таго даволі шматлікага кола літаратур, якія для свайго народа доўгі час былі болей чым літаратурай: яны былі і філасофіяй, і сацыялогіяй, і псіхалогіяй, і г. д. Але з цягам часу амаль у кожнага з такіх народаў пачалі з'яўляцца свае ўласныя, "чыстыя" філосафы (і свецкія, і рэлігійныя), свае гісторыкі і псіхологі. Па вядомых гістарычных прычынах у беларусаў толькі на пачатку 20-х гадоў была зроблена дзёркая спроба выйсці за межы ўласнамастацкага асэнсавання праблем быцця ўвогуле і беларускага ў прыватнасці. Здзейсніў гэта Ігнат Канчэўскі ў сваім знакамітым эсе "Адвечным шляхам" (1921), узяўшы ў якасці псеўданіма імя Ігнат Абдзіраловіч. Гэтая праца ўжо мае сваю бібліяграфію: ад панегірычных водгукаў часоў 80-х да скептычных закідаў у яе бок у сярэдзіне 90-х. Нельга не заўважыць і таго, што шмат якія беды і праблемы сучаснай беларушчыны

Калі ты — цар...

пры гэтым прама звязваюцца з тымі адраджэнскімі светапогляднымі асаблівасцямі, якія былі сфармуляваны і вызначаны І. Абдзіраловічам, а дакладней, з тым залішнім даверам да іх, які быў уласцівы не так даўно шмат каму з культурных дзеячаў. Стаўшыся ў свой час нечым накшталт Евангелля сучаснага адраджэнца, гэты твор пазбавіўся і належнае крытыкі, а значыцца, і таго, каб ягоныя асаблівасці сталіся болей акрэсленымі і меней цьмянымі. Прычым крытычны разгляд, на нашу думку, павінен быў весціся перш за ўсё ў кантэксце сучаснай Абдзіраловічу літаратуры і найбольш развітой яе галіны — паэтычнай. Іншымі словамі, некаторыя вызначальныя думкі аўтара становяцца нам куды болей зразумелымі (хай і не ўсім блізкімі), калі разглядаюцца ў святле паэтычнай творчасці ягоных сучаснікаў і асабліва ягоных равеснікаў. А гэта — у сваю чаргу — дазваляе нам шмат у чым па-новаму ўбачыць, прачытаць ужо добра вядомыя паэтычныя радкі.

Першыню ў такім падыходзе да "Адвечным шляхам" належыць, безумоўна, У. Калесніку, які звярнуў увагу на эсе Канчэўскага пры даследаванні жыццёвага і творчага шляху У. Жылкі. Адаючы належнае намаганням У. Калесніка, У. Конан у сваю чаргу адзначыў "залішнюю драматызацыю" даследчыкам "супярэчнасці паміж "філосафіяй свабоды" гэтага арыгінальнага паэтарамантыка, разважлівага сацыёлага і тымі, хто пачынаў змаганне за палітычную незалежнасць і культурнае самавызначэнне беларусаў яшчэ да самой ідэі ўтварэння БССР".

Думаецца, што зараз, калі мы нарэшце зразумелі, што палітычныя сімпатыі ці антыпатыі паэтаў ці філосафаў не з'яўляюцца вырашальнымі для ацэнкі іхняе творчасці, бо палітычныя погляды — гэта толькі нейкая грань чалавечай асобы, якая ўвогуле можа і не знайсці свайго адлюстравання ў творчасці, або нават супярэчыць яе асноўнаму напрамку, ці мяняцца на працягу жыцця, — зараз неабходным з'яўляецца вяртанне да сапраўднага прадмета даследавання.

Безумоўна, што ўсе дзеячы нацыянальнага адраджэння тых часоў, якія працавалі на культурнай глебе, "дбалі... пра сацыяльна-эканамічнае адраджэнне беларускага народа і ягоны духоўны росквіт у перспектыве" (У. Конан). Але даследаванне напрамкаў і форм *духоўнага* росквіту дзесяцігоддзямі падмянялася даследаваннем напрамкаў і форм росквіту *культурнага*, а аналіз адметнасцей *духоўнага* вобліку лірычнага героя падмяняўся аналізам яго *маральнага* вобліку, або, яшчэ горай, маральнага вобліку ягонага аўтара. Вытокі гэтай падмены бацацца нам у тым, што быў занядаваны праігнараваны той факт, што, паводле П. Фларэнскага, "большасць культур, адпаведна сваёй этымалогіі (cultura ёсць тое, што мае развіццэ з cultus) былі менавіта прарастаннем зерня рэлігіі, гарчычным дрэвам, якое разраслася з зерня веры.

Гэта значыць, што пры аналізе творчасці таго ці іншага пісьменніка сапраўдным прадметам даследавання перш за ўсё павінна стацца менавіта гэтае — рэлігійнае зерне, зерне веры і — адпаведна яму мастацкія формы ягонага прарастання. На жаль, дасюль існуе пэўнае непаразуменне паміж даследчыкамі ў гэтым пытанні. Да прыкладу, М. Тычына адзначае, што нацыянальны адраджэнцы зноў і зноў "коцяць цяжэразны камень на гару, на дасягнутыя сучаснай цывілізацыяй вяршыні духоўнасці. Думаецца,

што ані на Усходзе, ані на Захадзе не было і зараз няма сумненняў якраз у духоўнай дэградацыі сучаснай цывілізацыі, якая суправаджаецца вяршыннымі дасягненнямі ў навукова-тэхнічнай (тое ж кланаванне) і матэрыяльнай галінах чалавечае дзейнасці, або, дакладней: духоўнасць — гэта не цывілізацыйная, а культурная катэгорыя, і матэрыяльна-тэхнічныя, навуковыя дасягненні еўрапейскай цывілізацыі якраз адваротна-прапарцыянальныя дасягненням культуры, узроўню яе духоўнасці, а значыць, суправаджаюцца заняпадам ці прафанацыяй яе рэлігійнага зерня. У гэтым бачыцца вытокі пэўнай і вельмі акрэсленай падобнасці паміж нашым часам і тым, калі ішло фарміраванне творчай індывідуальнасці беларускіх адраджэнцаў. Менавіта на гэты перыяд прыпадае і першая руская рэвалюцыя, і першая сусветная вайна, і Кастрычніцкая рэвалюцыя (ці пераварот).

Раней у гэты перыяд агулам называўся тым часам, калі "Расія ішла да рэва-

люцыі", але зараз мы ўжо добра ведаем, што чым бліжэй яна да гэтай рэвалюцыі набліжалася, тым болей яна "аддалася ад найвышэйшых духоўных інтарэсаў і цэласнай духоўнай культуры" (Павел Фларэнскі). Гэта значыць, што духоўныя памкненні становіліся ў масе сваёй усё слабейшымі і моцна атакаваліся з боку інтарэсаў пазарэлігійных, пазакхрысціянскіх. "Хрысціянству нашамат цяжэй, чым Хрысту. Царкве зараз цяжэй, чым было Апосталам", — зазначаў у 1912 годзе В. Розанаў. 1912 год — нашаму Купалу акурат 30 гадоў, і ён шле і шле праклёны аднолькава і "панскай Варшаве", і "царскай Маскве", у якіх

...ксе́ндз, служэ́бнік божы,
Увесь навучае люд,
Каб у касцёл хадзілі,
Каб не грашылі тут.

Каб к жонкам на вячоркі
Не бегалі чужым,
Бяднейшым намагалі;
А сам?.. ну, бог і з ім!

Вось і цэрква, поп з крапілам,
Чакае на ўзятку,
Пакурыў труку кадзілам,
Дзяк запеў ў астатку.

Заўважым, па-першае, што Розанаў не ўдакладняе, якой царкве цяжэй за астатнія, ён гаворыць — хрысціянству, значыцца, усім, хаця зразумела, што ён мае на ўвазе перш за ўсё царкву праваслаўную як дзяржаўную. Разам з тым вопыт падказвае, што часцяком здараюцца выпадкі, калі куля, пасланая ў грудзі адным, рыкашэціць, і гэтак, рыкашэтам, забівае другога, а першы — застаецца жывы. Па-другое. Купала паказвае нам сапраўды негатывны бок некаторых службаў Боскіх, але як негатыву непадзельны ад пазітыву, так і за гэтымі вобразамі — тое, што можа заставацца непакінутым, нягледзячы на хабарнікі папа і ксяндза, які заляцаецца да чужых жонак. Гэта — вера, якая ў сапраўднага паэта існуе ў самых глыбінях свядомасці і не дае яму пахіснуцца канчаткова "у святле неабвержанага фактаў". Таму Купала амаль адначасова фармулюе і станоўчую сялянскую праграму:

Ад свету, ад Бога
Жадаю нямнога:

Зямелькі з валоку,
К ёй шнур неўдалёку,
З святліччай хацінку,
За жонку дзяўчынку,
Кусок саляцкага хлеба,
Рубля на патрэбу,
Здароўя чым болей,
Крыху долі, волі —

І усё! больш нічога..
Ну, ці ж гэта многа?!

Сапраўды, жаданні сціплыя, але паказальная не толькі сціпласць жаданняў, колькі *адрасат* гэтых просьбаў — Бог, і трэба прызнаць натуральным для беднага селяніна чаканне Боскае міласці, калі ён, селянін, прызнае сябе за Ягонага *раба*, а гэтае прызнанне ёсць, яно ў словах: к р ы х у долі, волі, — не ўсю, не столькі, колькі я хачу, а столькі, колькі Ты хочаш мне даць (або, згодна з Жылкам: "Няхай будзе і праўда, і воля Твая на роднай зямліцы").

Толькі гэта адзін бок медала, з другога боку, Праметэй-адраджэнец праклінае багоў: "Ганьба! Вечная ганьба багом, Чый

магутны несправядлівы гнеў!" (У. Жылка. "Праметэй", 1924), па волі якіх Беларусь раз'яднаная, але адначасова, праклінаючы, ён прызнае іхнюю моц, уладу і *само існаванне*, а галоўнае, не можа не прызнаць, што гэты гнеў — небеспадстаўны, бо ён, адраджэнец, у той самы час і "...грамнічная свечка прад Богам, Ціхай, ціхай згараю малітвай..." (У. Жылка, 1927).

Што ж гэта за "не па сіле цяжар", калі

Праметэй згарае малітвай
І сэрцу пільмецца, што трэба
Хаваць аб высокім тугу,
І родныя кветы і неба
Ніяк раскачаць не магу.

Творчасць Жылкі — мабыць, найскравейшы прыклад тых неназваных, але маючых сваю назву супярэчнасцей паміж роднымі кветамі і нябёсамі, якія набываюць трагічны характар: з аднаго боку, хаваецца туга аб высокім, з другога — "не хочу нябёсаў" ("Альбігоец"). Не хацець — і

тужыць ("Хай будзе праўда і воля Твая..."), не тужыць ("Плюю ў тваю ціхую пыску!") — і хацець. У чым тут справа? Дзе вытокі гэтых трагічных супярэчнасцей?

Хутчэй за ўсё яны ў тым, што на пачатку XX стагоддзя культура стала настолькі агрэсіўнай і ступень яе аўтаномнасці ад Бога ўзрасла настолькі, што прывяла да такога стану рэчаў, калі ў свядомасці большасці людзей Бог стаў займаць такі мізэрны куточак, што цяжка і немагчыма было гаварыць пра яго ўвогуле. А гэта ж было тым паветрам, якім дыхалі і Абдзіраловіч, і Жылка, і Сваяк, не гаворачы ўжо пра старэйшага Купалу! Болей за тое. Абсалютная большасць творцаў лічыла, як сведчыць той жа Фларэнскі, што ў ідэале культура ўвогуле павінна існаваць без Бога, без "духоўных кайданоў". Зразумела тады, што калі жаданне адных пазбавіцца духоўных кайданоў супадае з жаданнем другіх пазбавіцца кайданоў матэрыяльных, адбываецца выбух, пралетарская рэвалюцыя. Пра гэта добра сказаў калісьці Тойнбі: "Пралетарыі — гэта хутчэй стан душы, чымся нешта абумоўленае чыста знешнімі абставінамі. Ісціннаю прыкметаю пралетарыі з'яўляецца не галеча і не нізкае паходжанне, а пастаяннае пачуццё незадаволенасці, якое падаграваецца адсутнасцю законна-спадчыннага месца ў грамадстве і адлучанасцю ад свае суполкі (абшчыны)". У гэтым сэнсе абсалютна шчырым быў наш Купала, калі пісаў:

...О так! Я — пралетар!..
Яшчэ ўчора раб пакутны —
Сягоння я зямлі ўладар
І над царамі цар магутны!

(1924)

І нельга зноў не падзівіцца на родную мову: як сугучны паміж сабою гэтыя словы: пралетар і пралятац; пралетар — той, хто пралятае н а д, пралятае м і м а, пралятае ў з д о ў ж, пралятае, нарэшце, і н а д зязюльчыным гняздом, у якім, як вядома, нічога няма, як і ў пралетарыі, і адпаведна няма чаго губляць. Праўда, лінгвісты называюць падобныя рэчы лжывай этымалогіяй, але гаворка вядзецца не пра лінгвістыку, а пра паэзію, у якой адкрыццё новых граняў рэальнасці ажыццяўляецца менавіта праз выяўленне новых значэнняў слоў, пра мову паэзіі, якая "ключ да свету".

Зразумелым становіцца тады (калі гнязда — н я м а) і ўяўленне паэтам роднага дома як

...прыволле звёзднай далі,
Арамі мераны абшар,
Дзе бітвы точаць ветраў хвалі
З сям'ёй глухіх калматых хмар...

Мне Бацькаўшчынай — цэлы свет,
Ад родных ніў я адварнуўся..
Адно... Не збыў яшчэ ўсіх бед:
Мне сяняцкі сны аб Беларусі!

Думаецца, што галоўнае ў купалаўскіх радках не тое, што пралетар сніць сны а б Б е л а р у с і, але тое, што ён і х с н і ц ь; што іменна гэтакім чынам яна прыходзіць: у снах, бо на самай справе яе, Беларусі, няма, паколькі ў *падсвядомасці* яна можа існаваць толькі як ідэальная, як ідэя. Тады ў рэальнасці, наяве Беларусь для паэта — гэта перш за ўсё "славазна аформлены свет" (Э. Ільянкоў). Калі ж такі аформлены свет за зыходны пункт пазнання, то атрымліваецца "зусім іншая карціна... у індывідуальным вопыце, сапраўды, словы (і знакі ўвогуле) таксама даны пачуццёваму сузіранню, як і

Так рана...



25 кастрычніка Нацыянальнай акадэмічнай тэатр балета паказаў два аднаактовыя спектаклі — "Карміна Бурана" і "Кармэн-сюіта". Яны прысвечаны светлай памяці Аляксандра Аляксандравіча Смальянскага, педагога-рэпетытара, заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь.

Ён памёр сёлета, у верасні. Гэтая жалобная вестка ўразіла, здалася недарачнай і нават абсурднай. Хаця ўвогуле — ці не заўсёды абсурдная смерць? Сан Саныч, як яго любілі называлі многія артысты ў тэатры, заўсёды здаваўся ўвасабленнем рэдкай добразычлівасці, дзівоснай душэўнай далікатнасці і тактоўнасці. Таго стваральнага пачатку, які супрацьстаяць і цемры, і разбурэнню, і небыццю.

У 1964 годзе ён пачаў працаваць у нашай акадэмічнай балетнай трупі як педагог-рэпетытар. І з радасцю, асалядой, найвялікшым творчым задавальненнем быў ім на працягу трох з паловай дзесяцігоддзяў. Народная артыстка Беларусі Людміла Бржазоўская згадала аднойчы, што калі раніцою Смальянскі ўваходзіў у рэпетыцыйную залу, артысты сустракалі яго апладысмантамі. Знакаміты Асаф Месэрэр, народны артыст СССР, педагог класа ўдасканалення Вялікага тэатра ў Маскве, лічыў Аляксандра Аляксандравіча цудоўным рэпетытарам, выдатным педагогам. Сапраўды, многіх прываблівала атмасфера інтэлігентна-тонкага і жыццерадаснага прафесіяналізму, здольнасць падтрымаць тую жыватворную аўру, у якой так разнаволеная, так утульна пачувае сябе талент...

Пра ягоны клас прайшлі некалькі пакаленняў балетных артыстаў — ад "зорак" нашага балета 60-х гадоў да "зорак" цяперашніх. 60-ыя, 70-ыя, 80-ыя, 90-ыя гады... Многія балерыні і танцоўшчыкі нашай акадэмічнай трупі свае партыі ў спектаклях рабілі менавіта са Смальянскім.

Агульнавядома, што акцёр — істота тонкая, далікатная, часам празмерна крывудлівая, празмерна самалюбівая. Здольнасць знаходзіць мову з артыстамі зусім рознымі, павярнуць да сябе, знайсці чарадзейны ключыч да індывідуальнасці, — гэтымі якасцямі Сан Саныч быў надзелены ў вышэйшай ступені. І калі вёў ранішняе ўрокі, і калі быў загадкавым трупі, і калі рэцэпіраваў з вядучымі салістамі, і калі ў апошнія гады рэцэпіраваў выключна з кардэбалетам.

Памятаю, з якім захапленнем і з якой любоўю казаў ён заўсёды пра сваю прафесію. Пра тое, што рэпетытар павінен быць і псіхалагам, і педагогам, што ён павінен быць перш за ўсё мудрым, шукаць кантакт з артыстам, у нечым саступіць і дапамагчы... Памятаю, з якім гонарам згадваў словы айчынных і замежных крытыкаў, якія сцвярджалі, што кардэбалет нашага тэатра працуе як ансамбль салістаў, што такі кардэбалет можна і трэба параўноўваць з кардэбалетам пецярбургскага Марыінскага тэатра, які, вядома, многія гады з'яўляўся эталонам стылю і чысціні формы.

Сам Смальянскі лічыў, што ягонае творчае жыццё складалася шчасліва, бо ён меў магчымасць працаваць з многімі буйнымі харэографамі — Р. Захаравым, А. Месэрэрам, І. Бельскім, С. Дрэчыным, А. Вінаградным. Бо ён удзельнічаў у працэсе стварэння многіх нацыянальных спектакляў, пачынаючы ад "Выбранніцы" (канец 60-х гадоў) да нядаўніх "Страсцей". Бо на ягоных вачах нараджаліся многія елізар'еўскія спектаклі, якім апладыравалі потым у многіх краінах свету. У высокім прэстыжы беларускага балета — заслуга многіх. Бо нястомная, карпатлівая праца педагога-рэпетытара супрацьстаяць паступоваму разбурэнню, заўчаснай смерці спектакля як мастацкага арганізма.

Жыццёвы досвед робіць з цягам часу істотныя карэктывы ў звыклай іерархіі каштоўнасцей. І неаспрэчна пераконвае, што непараўнальна большага захаплення заслугоўвае талент, паяднаны з чалавечай мудрасцю, маральнай трываласцю і душэўнай высакароднасцю, чым талент сам па сабе — без нібыта і непатрэбных "дадаткаў", якія празмерна ўскладняюць жыццё.

Існуе прыцыповая, кардынальная розніца паміж тым, хто любіць мастацтва ў сабе, і тым, хто любіць сябе ў мастацтве Смальянскі належыў да першых.

Як жа яго будзе не хапаць! І ягонай усмешкі, і ягонай добразычлівасці, і заўсёднай настроенасці на суб'яседніка. І ягонага прафесіяналізму.

Эх, Сан Саныч... Навошта ж вы так рана?..

Таццяна МУШЫНСКАЯ

На здымку: Валянцін ЕЛІЗАР'ЕЎ, Аляксандр СМАЛЯНСКІ, Таццяна ЯРШОВА і Аляксандр МАРТЫНАЎ на рэпетыцыі. 1986 г.

Стаў ахвярай беззаконня

Міхась Багун пайшоў у вечнасць у 30-гадовым узросце. А зараз яму магло б быць дзевяноста. Нарадзіўся ён (сапраўднае прозвішча Блошкін) 8 лістапада 1908 года ў Мінску. У 1928 годзе скончыў курсы пры Беларускай педагогічным тэхнікуме, настаўнічаў у вёсцы Рожна цяпершняга Лепельскага раёна. У 1931 годзе стаў супрацоўнікам рэдакцыі газеты "Чырвоная змена", у 1932—1936 гадах працаваў у Дзяржаўным выдавецтве БССР і ў рэдакцыі "ЛіМа". Рэпрэсавалі ў 1936-м. Па адных звестках, М. Багун памёр 17 лютага 1938 года, па другіх — у снежні 1937-га.

З першым вершам выступіў у 1925 годзе ў газеце "Беларуская вёска". Выдаў кнігі паэзіі "Рэха бур" (1931) і "Рэвалюцыі" (1932), пераклаў на беларускую мову раманы Л. Первамайскага "Ваколіцы" (разам з З. Асташанкам), Ф. Панфёрава "Брускі" (з Т. Кляшторным), М. Астроўскага "Як гартавалася сталь", асобныя вершы А. Пушкіна, У. Маякоўскага, Э. Багрыцкага і іншых пісьменнікаў. Асобныя вершы М. Багуна былі пакладзены на музыку.

Найбольш поўна яго мастакоўская спадчына прадстаўлена ў кнізе "Выбранае", выдадзенай у 1961 годзе.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь выказвае спачуванне галоўнаму рэжысёру Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа БАРКОЎСКАМУ Віталю Міхайлавічу з прычыны напаткаўшага яго гора — смерці бацькі.

Калектыў выкладчыкаў Беларускай акадэміі мастацтваў глыбока смуткуе з прычыны смерці выкладчыка акадэміі, вядомага беларускага мастацтвазнаўцы, педагога Генадзя САКАЛОВА-КУБАЯ і выказвае спачуванне сям'і і блізкім нябожчыка.

сонца, рэкі і горы, статуі і карціны і г. д., і г. д. Тут карань ідэалізму ў знакава-сімвалічным варыянце. Так што калі зыходзіць з індывідуальнага вопыту..., то ідэалізм непазбежны". Але ж ці зыходзіць сапраўды паэт з чагосьці іншага, як не з індывідуальнага вопыту пазнання, у сэрцавіне якога — уласныя ўзаемадачынненні з Богам?

І сапраўды, у гэтым Купала багацей за многіх ягоных і папелінікаў, і паслядоўнікаў: **І ты глядзіш на гэта ўсё, і неба Тваё маўчыць, як падзямля мур; Мальбы няшчасных: долі, праўды, хлеба! Ты глух паняць, паслаць маланкі бур.**

Паймі! пачуй!

Сон наш і свой стрывожы, — Закон і суд свой праведны пашлі!.. Вярні нам Бацькаўшчыну нашу, Божа, Калі ты Цар і неба, і зямлі!

Паэт бунтуе, паэт ставіць свае ўмовы Богу, быццам той евангельскі д'ябал, які спакушае Хрыста: "К а л і ты сын Божы, скажы, каб каменне гэтае стала хлябамі", забываючыся на тое, што сказана: "Не спакушай Госпада Свайго". Разам з тым, ставячы ўмовы, Купала не выказвае аніякіх сумненняў у самім існаванні Бога: не "калі Ты — ёсць", але: "калі Ты — цар", г. зн. справа ідзе пра абмежаваныя ці неабмежаваныя магчымасці Уладара. Уласнанародныя магчымасці, лічыць паэт, "вярнуць Бацькаўшчыну" тут недастатковыя, і вінаваты перш за ўсё сам народ, які "упаў, забыўся, як Бацькаўшчыну, як яго завуць...". Безумоўна, што ў даным кантэксце слова "упаў" ужываецца ў тым жа самым сэнсе, у якім яно ужываецца і ў Бібліі. Толькі ці ж можа не ўпасці народ, калі ягоныя дочки — русалкі, калі ён разам з імі "сумее сум русальчыных багоў" (К. Сваяк)?

Як там русалкі — твае дзеці — Ціём аддыхаюць у жалюбе, Каб почкай, блудзячы на свеце, Шукаці долю для цябе.

Вось ён, кошт тваёй долі, кошт вяртання Бацькаўшчыны: аддай сваіх дзяцей-русалак, адмоўся ад іхняе маці, з якой калісьці злучыўся ты не таму, што крывідала, а таму, што ч а р а в а л а ! І зачаравала не толькі сваёй прыгажосцю, але і сваёй спагадай і рэальнай дапамогай, "шуканнем долі для цябе", пакуль ты, мужычок, спіш. Як жа можна было адмовіцца ад іх мужычку, як жа можна было адмовіцца ад іх адраджэнцу, як жа можна было паводле М. Новікавай, "не ганарыцца сваёй першастыхій — паганствам, калі ў ім — твая даўніна, твая роўнасць у крузе іншых, старэйшых еўрапейскіх народаў, і адначасова твая культурная унікальнасць?" Ці ж былі гэтыя адраджэнскія спадзяванні і надзеі марнымі? Не, калі мы ўспомнім пра тое, што Адраджэнне ў Заходняй Еўропе таксама ўключала ў сябе адраджэнне еўрапейскіх культурных каранёў — старажытнагрэчаскай і старажытнарымскай культуры, якія былі, як вядома, паганскімі. На Беларусі ў той час культурныя карані шыроканародных мас таксама былі паганскімі, і таму, адраджаючыся, натуральна было думаць пра тое і прымаць захады дзеля таго, каб рашуча скінуць пугу (і без таго слабыя) хрысціянства, пугу веры, каб стаць "сярод роўных" еўрапейскіх народаў, якія збольшага даўно ўжо пайшлі і прайшлі шлях дэсакралізацыі.

Аднак складанасць сітуацыі, у якой апынуліся беларускія адраджэнцы, заключалася ў тым, што еўрапейскія народы с п а ч а т к у ўмацавалі падмуркі сваёй хрысціянскай свядомасці, а ўжо потым, рукамі Галілея, Бруна і К⁰, пачалі падкопваць іх і крышыць. Беларускія масы збегам абставін пакрылі сваю свядомасць вельмі тонкім хрысціянскім слоём (ўспомнім тут і сведчанні К. Сваяка, і ягоныя ўласнаархыўныя сачыненні калідак, бо фальклорных не ставала, і вядомаму працу А. Багдановіча "Пережитки древнего миросозерцания среди белорусов"), у той час калі паганскія карані былі моцнымі і разгалінаванымі. У гэтым сэнсе нашы перспектывы стаць у 20-ым стагоддзі "сярод роўных" выглядалі бліскучымі. Але ў такім выпадку незразумелымі заставаліся мэты і задачы адраджэнцаў: як можна было адраджаць жывое, тое, што і не п а м і р а л а ? Натуральна ў такім выпадку зрабіць выснову, што адраджацца павінна было б нешта іншае, ледзьве дыхаючае, заняпаўшае, развітваеца — недаразвітае. Адраджацца павінна была б хрысціянская, а не паганская свядомасць, і ў гэтым нам бацьца самае глыбіннае разыходжанне паміж заходнееўрапейскім і беларускім варыянтамі Адраджэння. Але ўскладвалася гісторыяй гэтая задача на плечы тых, чыя хрысціянская свядомасць, на жаль, заняпагла. Нашы адраджэнцы былі дзецьмі свайго крызіснага для хрысціянства часу, яны былі дзецьмі свайго ў п а ў ш а г а народа.

Адсюль — безвыходны трагізм адраджэнскага становішча, калі рэлігійная свядомасць раздвойваецца, калі змагаюцца дзве праўды, і ніводная не саступае свайго месца. Адсюль — сваякоўскі крык: "...Божа, не дазволь мне блюзніцы!" Адсюль — ерэтычны гонар жылкаўскага альбігойца: "А можа, блюзнерства даруеш? А мо..."

І сапраўды, ці ж блюзнерства — ахвяраваць сабою дзеля народнага шчасця:

Усемагутны! Вось сэрца паэты — За народ твой крывіцкі ахвяра! (У. Жылка)

Ахвяраваць — і ведаць, што Бог патрабуе не ахвяр, але міласці і любові, любові, якая ўжо падзелена гэтым самым сэрцам напалам: "Пі палову майго каханья, Астатняе я..." (У. Караткевіч, праз дзесяцігоддзі).

Шукаць у н а ч ы долю, а ў д з е н ь спадзявацца на закон і праведны Боскі суд, папракаць Бога за Ягонае маўчанне ў адказ на "пот, кроў і слёзы" роднага народа, і адначасова ведаць, што ў п а ў ш а м у няма на што спадзявацца, няма чаго чакаць:

...А жывыя... Як мерывякоў пагляд іх і жыццё, Праклёны толькі шэпчуць векавыя, Ды вечнае чакаюць небыццё.

Гэты верш Купала напісаў не ў 1905—1910 гадах; ён напісаны ў канцы 1918 года, калі ўжо і рэвалюцыя адбылася, і абвешчана была БНР. І сапраўды, чаго іншага можа чакаць упаўшы народ, калі ён не навучыўся (яго не навучылі) вёсці агульнанацыянальны, агульнанародны дыялог з Богам, які і з'яўляецца сэнсам і сутнасцю гісторыі кожнага еўрапейскага народа? Тады, сапраўды, мэта — ... няўжо небыццё?! (К. Сваяк).

У будучым — небыццё, у сучаснасці — таксама, у мінуўшчыне — тое ж самае:

Небыцця мінуўшчыны Тройчы раз зракаюся!

Адкуль у Жылкі такая ўпэўненасць? Відаць, карані яе трэба шукаць у сучасным паэту духу вульгарнага матэрыялізму, калі для вымярэння і ацэнкі гістарычнага мінулага прапаноўваўся адзіны крытэрыў: узровень сялянскага жыцця, перш за ўсё матэрыяльны. Логіка тут была "жалезная": паколькі сяляне "не жылі, як жывуць людзі, гасцінцам шчасця не хадзілі" (Купала), значыць, і жыцця не было, але, адначасова — не было і б ы ч ц я, бо не быў народ суб'ектам гістарычнага працэсу, а толькі ягоным аб'ектам, бо "пот, слёзы і кроў" — гэта не г о л а с. Хто ж вінаваты? Тыя, хто

Узносілі мур, Каб князі жылі ў мурах; Ад зоркі да зары Купаліся ў ігрок,

Салодкі мёд пілі, Жыць соладка было, Забылі адылі, Што йнакш жыло сяло.

Звернем увагу: Купала гаворыць: яны — з а б ы л і, а народ — у п а ў, з а б ы ў с я. Яны забылі, але жне ўпалі, і значыць, жылі, і значыць, былі:

...І выходзіць між дрэў у патаемную вечара пору Князь апошні Літвы, ў хвалях гаспучых гібкага свету.

І чаклае, пакуль не засмужыцца ноч над ракою, Над вадой набялеўшай прытуляцца сонныя мары І ў празрыстай імгле папльвуць лебядзі чарадою, А над іскрамі росаў праблісне апанка Барбары...

Аўтар гэтага дзіўнага, гарманічнага верша "Вераснёвае пано", як бачым, не падзяляе сваіх герояў на паноў і народ, каб потым, спасылаючыся на ягонага, народа, цяжкае жыццё, зрабіць выснову, што і гэтага нічога не было — ні Бернардынскай прысады, ні апошняга князя, ні атручанае Барбары. Яны былі — гаворыць нам Ігнат Канчэўскі, і гэтыя стагоддзі хрысціянства, перарываючы паганскія ланцугі, і былі гэтыя героі, нашчадкі якіх за віны продкаў расплаціліся напоўніцу. Быў упаўшы і нічога не забыўшы народ. Але былі і яны — п а д у п а ў ш ы я адраджэнцы ("Я — падупаўшы Рым...", М. Багдановіч), не ўпаўшыя цалкам і нічога не забыўшыя, утварыўшыя новыя віны, хаваючы "тугу аб высокім" і ў гэтай тузе сканаўшыя. У асобе Ігната Абдзіраловіча на "кроўю збрызганых палянах" (Я. Купала), як нам падаецца, яны здолелі адшукаць выйсце, не знойдзенае ў паэзіі, той адвечны шлях, на якім нікому не месна. Шлях еўрапейскі, хрысціянскі, на якім не губляецца "ліца неабщее выраженье".

Таццяна АНДРЭЙЧАНКА

Пакуль ёсць беларусы на зямлі

Памяць вымагае клопату... Кожнае адлічанае ступкам крыві ў скронях імгненне становіцца гісторыяй, у якой нічога не змяніць, не перапыніць. Гісторыю свайго народа не проста трэба памятаць і добра ведаць, яе ўрокі мусяць абуджаць розум нашчадкаў, даваць надзею і натхняць у жыцці.

Удзень свайго нараджэння беларускі нацыянальны творчы цэнтр "Вытокі", што ўжо больш як тры гады дзейнічае ў віцебскай вучэльні № 46, прымае ў сябе самых славуных людзей нашай зямлі. Тых, хто жыццём сваім уславіў Беларусь ва ўсім свеце. Уліце сабе: былі тут князь Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага Гедымін, гуманіст і філосаф, першадрукар зямлі беларускай Францішак Скарына, галоўны канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега, найвышэйшы гетман Януш Радзівіл, князёна Полацкага Рагнеда, змагар за справядлівасць і свабоду роднага краю Кастусь Каліноўскі, святая заступніца Еўфрасіння Полацкая, біскуп Віленскі Валяр'ян Пратасевіч, знакаміты віцебскі этнограф і фалькларыст Мікалай Нікіфароўскі...

Героі розных часоў сабраліся разам, нібыта пачушы покліч свайго народа. Гістарычныя постаці, слыхныя асобы... Да іх узніслых думак заклікалі прыслушачца стваральнікі свята, арганізаванага для навучэнтаў кіраўніком цэнтра "Вытокі" Святланай Ляўковіч і яе старэйшай дачкой Ганнай.

Нішто не маўчыць для таго, хто навучны слухаць...

І выходзіў вялікі Гедымін, пра якога ў народзе ходзяць легенды:

*Утаймоўваў крыжакі
ён, розныя плямёны,*

*У Гедыміна ўрад быў
мудры, добрыя законы,
Быў ён грозны ды гатовы
да суседняй згоды,
"Не хачу, — казаў, —
каб марна кроў
лілі народы".*

*Каб усе былі такія,
што сядзяць на троне,
На зямлі, крывёй палітай,
быў бы мір на сёння!*

І казаў Гедымін:

*— Цяжка мне, браці,
чорныя думкі кружаць,
як чорныя птушкі, над
маёй галавой. Цяжка
мне ад таго, што не магу
знайсці спакю, гледзячы
з вышні нябесаў на
тое, як живуць людзі на
беларускай зямлі... Няў-
жо ў трывозе, як у попе-
ле шэрым, згіне іскра
надзеі і веры? Няўжо пад
кнеямі свежымі, над
залітымі крывёю межамі
будзе каркаць толькі
крумкач? Я — Гедымін
— Вялікі князь Вялікага
княства Літоўскага хачу
параіцца з вамі, што мы
можам зрабіць, каб да-
памагчы нашай Радзіме,
нашай мове. Каб мо-
ладзь памятала заўсёды,
адкуль яе род, шанавала
сваіх продкаў, ганарыла-
ся сваёй гісторыяй, якая
ні ў якім разе не горшая,
чым у любой другой краі-
не. Дзе вы, беларусы?
Дзе вы, слаўныя змагары
за свабоду, за родную
зямлю? Няўжо я ніколі
не пачую прыгожы спеў
дзяўчат, ласкавую, шчы-
рую беларускую мову?
Няўжо ўсё адыдзе ў ня-
быт? Няўжо ўсё дарма?*

Вітаў Гедымін кветачку зямлі Полацкай князёўны Рагнеды, пытаўся ў яе пра справы ў старажытным Полацку. І сказала Рагнеда:

*— Людзі ў Полацку
добрыя, шчырыя, праца-
вітыя. Але жыццё ў іх ня-*

*лёгкае. Не чуваць вясё-
лых беларускіх песень, як
раней. Дзяўчаты нашы
прыгожыя ды хлопцы на-
шы моцныя слухаюць
песні замежныя, незра-
зумелыя, заморскія...*

Кожны званы госьць браў

слова перад грамадою.

*Мусіць, стар я ўжо стаў,
бо не чую мовы нашай
дзіўнай беларускай,
не бачу ў руках моладзі
кніг беларускіх — скарбніц
мудрасці народнай.
Але ж... Каб не мова,
даўно б мы растаялі,
Распыліся б імглою
між чужых
Збеглі ў вырай
гусінаю стаяю...*

Гэтак прамаўляў Францішак

Скарына. А следам —

Кастусь Каліноўскі:

*Вось і судзіў нам лёс нанова
Пытанне кінуч у хаўрус:
"Чаго вам хочацца,
панове?
Які вас выклікаў прымус?"
Народ ён быў і ёсць і будзе!
Таму спакойна, дзецюкі!
Не згіне мова наша
ў блудзе!*

*Яна нам святач на вякі!
Я ведаю,
цяжкімі будуць годы,
А нам стаяць, не гнуцца,
як трысьце,
Бо лёс славян
і лёс майго народа —
Нялёгкае і гордае жыццё.*

І — Януш Радзівіл:

*Нас знішчыць? До дурніц.
Замала сілы.
Зямля, дзе ўсе живуць
адной сям'ёй,
Дзе ваяваў Вячко,
дзе жыў Вашчыла, —
Не можна быць пахілаю
рабой.
Не вырвеш з нас жыўную
нашу душу,
Бы з дзяснаў слабых
набалелы зуб,
Бо мы народ вялікі,
непарушны,*

будучыню варажыў...

Міхась ЦЫБУЛЬСКИ

*На здымках: так свят-
кавалася ў "Вытоках".*

Фота В. РАПЕЦКАГА

Віцебск



*Народ, што да зямлі
прырос, як дуб.*

І вітаў народ дарагіх гасцей, і гуляў і гульбаваў у гэты радасны дзень... Пірагамі частаваў, прыгожыя мілагучныя песні спяваў, на сваю

будучыню варажыў...

Міхась ЦЫБУЛЬСКИ

*На здымках: так свят-
кавалася ў "Вытоках".*

Фота В. РАПЕЦКАГА

Віцебск

У зладжанасці больш моцы

Святлыя айцы сцвярджаюць, што адступленне ад царквы ў народзе пачынаецца з парушэння пастой, і, калі парушаюцца ўстаноўленыя пасты, то папускаюцца і вялікія спакушэнні. Новы год па грыгарыянскім календару для хрысціян у Праваслаўі з кожным годам усё інтэнсіўней ператвараецца ў сатанінскую пастку. Амаль паўсюдна ў калектывах тусюцца ці то на вечарыны-складчыны ў межах усёй установы, ці то ў аддзелах, групках. Мала хто з супрацоўнікаў выяўляе мудрую незалежнасць, мужнасць характару ці стойкасць у Веры, каб адарвацца ад калектывунай звычкі перадсвяточнага п'янства. Бывае і так, што адарвацца — значыць ускладніць узаемаадносінны, нашкодзіць сабе, табою могуць пагарджаць, спадцішка насміхацца, а то і здэкліва паскудзіць — у сплёт народзе зашмат нізкіх пачуццяў. Таму найчасцей салідарна ўсім гуртам прыкладваюцца да д'яблага зеля, разыходзячыся потым у добрым падпітку хто куды. Сямей-

ныя прывязванні ў гэтым выпадку хістаюцца, ці часам наогул знікаюць.

Падзенне здэградаванага чалавека ўсё больш відавочнае, высіленне розуму ўсё больш адчувальнае, неразборлівасць у сродках прыкра ўражвае. Безумоўна, не ўсё так змрочна: вакол кожнага з нас ёсць станоўчыя прыклады разумнага ладу жыцця, ёсць добрая моладзь, прыгожа выхаваная, уцаркоўленая. Яны міласэрныя, без пазёрства і штучнасці, адкрытыя, шчырыя, менш заняты сабой — болей блізкімі, не кураць, не п'юць наогул спіртнога, разумеюць, што праз устрыманне такое атрымаюць ад Госпада ўзнагароду вялікую, у тым ліку быць бацькамі паўнаватных дзяцей.

На жаль, такіх горстка ў нашым грамадстве, затое ў значнай ступені, пры папусціцельстве Бога за грахі кожнага мае месца падпарадкаванне злой сіле. Навокал безліч трагедый, якіх, пэўна ж, удалося б пазбегнуць, каб болей было пакаяння, звяртання да Бога, ме-

ней жорсткасці, здрады, гардыні. "Сатана мой друг", — крэчка, смочучы цыгарэту, у навагодняй кампаніі размаляваных спакусніц, "галак намазаных", як называў іх святы ўгодніца Божы бацюшка Серафім Сароўскі, п'яны мужык, які пры хрышчэнні абвяшчаў, што ад сатаны адракаецца. Як жа млосна, пакутліва яго кволай душачы, якая пакуль што бездаламожна трапецацца, па трапнаму выразу Паўла Фларэнскага, як голуб у дымаходзе, а цымяны розум не ў стане ўцяміць, на якое гібенне ён выракае яе пасля сваёй смерці.

Бог-Гасподзь, знячэўку з'явіўшыся, будзе судзіць сваім праведным судом усіх нас, жывых і мёртвых. Дзякуй Богу, яшчэ ёсць нейкі час (хоць і мізэрны, мяркуючы па прадказаннях), каб выкарабкацца кожнаму са сваёй грахоўнай ямы, як жывёліне з лужы, атрэсціся ад свайго грахоўнага бруду, каб потым трымаць сябе ў акрэсленых Госпадам праз заветы рамках чалавечай прыстойнасці. "Немагчыма не прыйсці спа-

кусам, але гора таму, цераз каго яны прыходзяць" (Лука, 17, 1). У сувязі з гэтым напрошваецца экскурс у 1582 год, з якога пачаўся адлік часу па грыгарыянскім календару, у 1918 — год дзяржаўнага ўвядзення яго ў СССР, у 1923 — калі патрыярх Ціхан паднаціскам апазіцыі адмовіўся ад свайго рашэння прымаць новы календар Праваслаўнай царквы. Несумненна, наспей час выпраўляць становішча, каб ліквідаваць шкодны разлад, быць у адзіным страі дысцыплінаваных Хрыстовых воінаў, яшчэ раз высветліць важкасць тых прыкмет-прычын процістаяння, ці паглядзець на праблему з другога боку.

У той час, як многія ківваюць на архаічнасць Праваслаўя, праваслаўныя вернікі расчувальваюцца зыходу па малітвах Праваслаўнага Патрыярха Благадатнага Агню да Гроба Гасподня напярэдадні Пасхі па ст. стылі; з'яўленню аблокаў на заўсёдным чыстым жывёненьскім бясхмарным небе на гары Фавор у час свята Прэображэння Гасподня (таксама

толькі па с. ст.). Апошнім часам усё часцей можна пачуць аб сціскаванні часу, аб большай дакладнасці юліянскага календара, аб тым, што варажым спакушэннем было прыняцце грыгарыянскага, што снег і мароз на Пасху заклікае да сур'ёзнага роздуму. Ці не пачынаць размову на карысць юліянскага і вяртанні да яго? Будзем жа прасіць дапамогі ў Госпада аб радыкальным змяненні сітуацыі, аб канчатковым вырашэнні ўсіх супярэчнасцей календарных тэрмінаў (у тым ліку і ў вызначэнні Пасхі). Невыпадкова на некаторых мастах не дазваляюць строю, шарэнзе крочыць "у нагу" — у зладжанасці большы зарад сілы, энергіі. Ці ж непатрэбна чалавецтву моц, сіла, энергія для пераадолення зла? Ці ж могуць быць угоднымі Госпаду разлад, архаічнасць прыхільнасць меншасці, калі ўсё гэта ўзмацняе грэхападзенне нашых нямоглых братаў і сяцёр? Якая ў гэтым выпадку мера нашай любові да бліжніх?

Ларыса РАБЦЭВІЧ-БРАНАВІЦКАЯ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар

Уладзімір
НЯКЛЯЕУ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага
рэдактара

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,

Жана ЛАШКЕВІЧ,

Алесь МАРЦІНОВІЧ,

Барыс ПЯТРОВІЧ —

першы намеснік

галоўнага рэдактара,

Віктар ШНІП —

адказны сакратар

АДРАС

РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 2848-461

намеснікі галоўнага
рэдактара — 2848-525,
2847-985

АДДЗЕЛЫ:

публіцыстыкі — 2848-204

пісьмаў і грамадскай

думкі — 2847-985

літаратурнага

жыцця — 2848-462

крытыкі

і бібліяграфіі — 2847-985

паэзіі і прозы — 2848-204

музыкі — 2848-153

тэатра, кіно

і тэлебачання — 2848-153

выяўленчага мастацтва,

аховы помнікаў — 2848-462

навін — 2848-462

мастацкага

афармлення — 2848-204

фота-

карэспандэнт — 2848-462

бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба

спасылацца на "ЛІМ".

Рукапісы рэдакцыя

не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі

можа не супадаць

з меркаваннямі

і думкамі аўтараў

публікацый.

Набор і вёрстка

камп'ютэрнага цэнтра

тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень

па пятніцах

Друкарня

"Беларускі Дом друку"

(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856.

Наклад 3652

Нумар падпісаны ў друку

5.11.1998 г. у 17.30.

Рэгістрацыйнае

пасведчанне № 999

Заказ 6468/Г

Д 4 23456789101112
М 123456789101112